

СПЕЦЫЯЛЬНЫ ВЫПУСК ДЛЯ АБІТУРЫЕНТАЎ

БЕЛАРУСКІ



УНІВЕРСІТЭТ

Газета Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

2003 год, №№ 6-10 (1871-1875)

ЗАПРАШАЕ БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ



Старшыня прыёмнай камісіі, рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, прафесар Аляксандр Уладзіслававіч КАЗУЛІН

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт — старэйшы класічны ўніверсітэт нашай краіны. Сёння ён з'яўляецца вядучай вышэйшай навучальнай установай у сістэме нацыянальнай адукацыі, буйнейшым адукацыйным, навукова-вытворчым і культурным цэнтрам Рэспублікі Беларусь. Выключную ролю ў станаўленні нашага ўніверсітэта адыгралі Маскоўскі, Санкт-Пецярбургскі і іншыя ўніверсітэты Расіі, якія накіравалі для ажыццяўлення выкладчыцкай, навуковай і клінічнай дзейнасці пры яго заснаванні ў далёкім 1921 годзе 103 прафесары. Менавіта імі закладзены лепшыя традыцыі арганізацыі навучальнага працэсу, які ў класічных ўніверсітэтах грунтуецца на абавязковым спалучэнні яго з навукова-даследчай дзейнасцю. Выпускнікоў БДУ можна сустрэць ва ўсіх кутках нашай краіны і далёка за яе межамі, і ўсюды яны пацвярджаюць высокі ўзровень прафесійнай падрыхтоўкі. І гэта не выпадкова. Ва ўніверсітэце вядзецца пастаянны пошук новых метадаў і тэхналогій

выкладання і арганізацыі навучальнага працэсу, якія накіраваны на ўключэнне ў вучэбныя планы і праграмы звестак аб найноўшых дасягненнях у навуцы і вытворчасці, а таксама стварэнне ўмоў для самастойнага набывання ведаў пры кансультацыях і пад кантролем высокакваліфікаваных выкладчыкаў. Як і ў іншых класічных адукацыйных установах, у БДУ прызнаюцца ў большасці краін свету.

У 2003 годзе 16 факультэтаў і Міжнародны гуманітарны інстытут будуць ажыццяўляць прыём студэнтаў на першы курс па 49 спецыяльнасцях. Юрыдычны каледж ўніверсітэта, які рыхтуе юрыстаў з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй, ажыццяўляе прыём на навучанне асоб, якія маюць агульнаадукацыйную сярэднюю або базавую адукацыю. Вучэбныя планы юрыдычнага каледжа пабудаваны такім чынам, што яго выпускнікі могуць залічвацца для навучання на юрыдычны факультэт адразу на трэці курс.

На шасці факультэтах

пры паступленні на дзённую форму навучання будзе праводзіцца агульны конкурс па факультэце ў цэлым і яшчэ на пляці — на тых спецыяльнасцях, дзе супадае пералік уступных выпрабаванняў. Гэта дазволіць залічыць добра падрыхтаваных абітурыентаў, якія па конкурсе не пройдуць на спецыяльнасць, дзе складзецца значны конкурс. Упершыню ў БДУ будуць залічвацца вынікі цэнтралізаванага тэсціравання па матэматыцы (пісьмова), фізіцы (пісьмова), беларускай і рускай мове (пісьмовае тэсціраванне). На прыродазнаўчых факультэтах у якасці эксперыменту сёлета не будзе ўступнага экзамену па замежнай мове, які і раней не быў абавязковым, а здаваўся па жаданні абітурыента. Акрамя таго, экзамен па беларускай або рускай мове будзе пазаконкурсным, што дазволіць абітурыентам засяродзіць больш увагі на падрыхтоўку па профільных прадметах.

Для пошуку самай таленавітай моладзі па большасці прадметаў уступных экзаменаў праводзіцца алімпіяда «Абітурыент БДУ-2003», пераможцы заключных тураў якой будуць залічаны на адпаведны спецыяльнасці без уступных выпрабаванняў.

Студэнты, якія паспяваюць на добра і выдатна, пасля заканчэння другога курса могуць на платнай аснове паралельна навучацца па другой спецыяльнасці і ў выніку атрымаць два дыпліомы. Праводзімыя намі змены ў арганізацыі падрыхтоўкі бакалаўраў і магістраў дазваляць яшчэ больш наблізіць падрыхтоўку спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй па форме і змесце да існуючай сёння сусветнай практыкі і стварыць умовы для абмену студэнтамі з ўніверсітэтамі блізкага і далёкага замежжа.

Значную ўвагу мы нада-

ём і перападрыхтоўцы кадраў з ліку асоб, якія маюць вышэйшую адукацыю. Гэтую функцыю выконваюць Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы і Інстытут перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі суддзяў, работнікаў пракуратуры, судоў і ўстаноў юстыцыі. На двух факультэтах ажыццяўляецца перападрыхтоўка кадраў і павышэнне кваліфікацыі ў галіне інфармацыйных тэхналогій, прыкладной матэматыкі і бізнесу, на адным — падрыхтоўка магістраў у галіне менеджменту навукаёмістых тэхналогій. Адпаведная перападрыхтоўка забяспечваецца ў вышэйшай школе экскурсаводаў і менеджэраў турызму.

Сёння ў склад ўніверсітэта ўваходзяць таксама тры буйныя навукова-даследчыя інстытуты, шэраг унітарных вытворчых прадпрыемстваў, навукова-даследчыя лабараторыі і даследныя станцыі, шматлікія цэнтры, сярод якіх нацыянальны навукова-вучэбны цэнтр фізікі часціц і высокіх энергій, нацыянальны навукова-даследчы цэнтр маніторынгу аэразонасферы, нацыянальны цэнтр асабліва ахоўваемых прыродных тэрыторый, цэнтры сацыялагічных і палітычных даследаванняў, міжнародных даследаванняў, еўрапейскай дакументацыі і інфармацыі, інфармацыйных рэсурсаў і камунікацый, праблем развіцця адукацыі, інфармацыйных тэхналогій, міжнароднай дзейнасці і інш.

У цэлым у БДУ навучаецца больш за 24 тысячы чалавек, з якіх 17190 — студэнты, у тым ліку 12860 — на дзённай форме навучання, 4330 — на завочнай. Для будучай навукова-педагагічнай дзейнасці рыхтуюцца 20 дактарантаў, 900 аспірантаў і 185 магістрантаў. Звыш 1300 чалавек навучаюцца на падрыхтоўчых курсах. У БДУ сёння працуе 8650 супрацоўнікаў, у тым ліку

380 дактароў навук і 1539 кандыдатаў навук, 2632 супрацоўнікі займаюцца выкладчыцкай дзейнасцю. У вучэбным працэсе прымаюць удзел вядомыя навукоўцы, сярод якіх акадэмікі Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі М.М.Аляхновіч, Я.М.Бабосаў, І.Дз.Валатоўскі, І.В.Гайшун, В.М.Гурын, М.А.Ізобаў, Ф.М.Капуцкі, А.І.Лесніковіч, А.С.Рубанаў, А.Ф.Чарняўскі і іншыя.

Сёння ў БДУ вядзецца падрыхтоўка кадраў вышэйшай кваліфікацыі па 94 навуковых спецыяльнасцях праз аспірантуру і па 24 — праз дактарантуру. У БДУ дзейнічаюць 26 саветаў па абароне доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый. За апошнія 6 гадоў у саветах абаронена 129 доктарскіх і 536 кандыдацкіх дысертацый.

Асабліва ўвага ва ўніверсітэце надаецца ўмацаванню супрацоўніцтва ў галіне адукацыі і навукі з іншымі айчыннымі і замежнымі вышэйшымі навучальнымі ўстановамі. БДУ мае пагадненні аб супрацоўніцтве больш чым з 80 ўніверсітэтамі. Пакладзены пачатак супрацоўніцтва ў ўкараненні сумесных з замежнымі ўніверсітэтамі вучэбных курсаў з выдачай сертыфікатаў, сапраўдных у Рэспубліцы Беларусь і ў краіне-партнёры. Выпускнікі Міжнароднай вышэйшай школы бізнесу і менеджменту тэхналогій атрымліваюць сумесны беларуска-амерыканскі дыплом. Многія студэнты накіроўваюцца для навучання ў замежныя ўніверсітэты.

Ва ўніверсітэце створаны добрыя ўмовы для працы і адпачынку. Студэнты жывуць у добраўпарадкаваных інтэрнатах, да іх паслуг — стадыёны, спартыўныя і трэнажорныя залы, басейны. Зборныя каманды БДУ па футболе, валеjbоле і баскетболе ўдзельнічаюць у першынстве Рэспублікі Беларусь у вышэйшай лізе.

Сёлета дзейнічаюць 33 агульнаўніверсітэцкія творчыя калектывы і аб'яднанні. Працуюць 7 народных калектываў, сярод якіх такія, як ансамбль танца «Крыжачок», фальклорна-этнографічны ансамбль «Неруш», акадэмічны хор студэнтаў, аркестр народных інструментаў, хор народнай песні «Родніца». Дзейнічае школа прыгажосці «Універсум модэлс», клуб аўтарскай песні, ліга інтэлектуальных гульняў «Што, дзе, калі», гурток брэйк-дансу. Прыхільнікі тэатральнага мастацтва і эстрады маюць магчымасць павышаць сваё майстэрства ў некалькіх студэнцкіх тэатрах і эстраднай студыі. Шырока вядомыя ў нашай краіне і за яе межамі мастацкія творчыя калектывы. Вялікай папулярнасцю карыстаецца і студэнцкая каманда КВЗ — уладальнік тытула чэмпіёна міжнароднага Клуба вясёлых і знаходлівых. Традыцыяй ва ўніверсітэце стала правядзенне конкурсу «Міс БДУ».

Дарагія абітурыенты! Незалежна ад выбранай спецыяльнасці навучання ў вас ёсць магчымасць атрымаць у БДУ адукацыю сусветнага ўзроўню. Уступныя экзамены ў Беларускім дзяржаўным ўніверсітэце пачнуцца ўжо 6 ліпеня, што дазволіць вам паспрабаваць свае сілы ў нашым ўніверсітэце, а ў выпадку няўдачы пры жаданні ў вас будзе яшчэ магчымасць удзельнічаць у конкурсных выпрабаваннях у іншых ВНУ або быць залічаным на платнае навучанне.

Са свайго боку, мы зацікаўлены ў тым, каб самыя падрыхтаваныя і таленавітыя маладыя людзі прыйшлі ў нашы аўдыторыі, дзеля чаго на ўступных экзаменах будуць створаны выключна роўныя ўмовы і добразычлівыя адносіны да ўсіх абітурыентаў. Жадаем поспехаў!



ПРАВІЛЫ ПРЫЁМУ

У БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ НА 2003 ГОД

(са зменамі і ўдакладненнямі)

1. Для атрымання бяс-
платнай першай вышэйшай
адукацыі ў Беларускі дзяржаў-
ны ўніверсітэт (БДУ) прыма-
юцца на конкурснай аснове на
базе сярэдняй або сярэдняй
спецыяльнай адукацыі:

а) грамадзяне Рэспублікі
Беларусь і асобы беларускай
нацыянальнасці, якія з'яўляю-
цца грамадзянамі іншых дзяр-
жаў;

б) грамадзяне Расійскай
Федэрацыі, Рэспублікі Казах-
стан, Кыргызскай Рэспублікі,
Рэспублікі Таджыкістан;

в) замежныя грамадзяне і
асобы без грамадзянства, якія
пастаянна пражываюць на тэ-
рыторыі Рэспублікі Беларусь.

Другія катэгорыі грамадзян
прымаюцца ў БДУ на платнае на-
вучанне, калі іншае не пра-
дугледжана міждзяржаўнымі
пагадненнямі.

2. Агульная колькасць мес-
цаў для прыёму студэнтаў на
навучанне за кошт бюджэтных
сродкаў вызначаецца кант-
рольнымі лічбамі прыёму, якія
ўстанаўліваюцца Міністэрствам
эканомікі Рэспублікі Беларусь.

Колькасць бюджэтных мес-
цаў па кожнай спецыяльнасці
і форме навучання зацвярджа-
ецца адпаведным загадам рэк-
тара БДУ.

3. На платнае навучанне для
атрымання першай вышэйшай
адукацыі па ўсіх спецыяльнас-
цях і формах навучання пры-
маюцца асобы, якія:

а) станюча вытрымалі ўсе
ўступныя выпрабаванні, але не
прайшлі ў БДУ па конкурсе на
бюджэтных месцах па гэтай ці
іншай спецыяльнасці (пры ўмо-
ве супадзення ўступных вы-
прабаванняў);

б) станюча вытрымалі ўсе
ўступныя выпрабаванні ў іншых
дзяржаўных ВНУ па гэтай ці
іншай спецыяльнасці (пры ўмо-
ве супадзення ўступных вы-
прабаванняў);

в) станюча вытрымалі суб-
сяседаванне па прадметах ус-
тупных выпрабаванняў.

У Міжнародным гуманітар-
ным інстытуце, на факультэце
менеджменту нерухомай маё-
масці і на факультэце кіраван-
ня і сацыяльных тэхналогій
навучанне ажыццяўляецца
толькі на платнай аснове.

Памер аплаты залежыць ад
спецыяльнасці, формы наву-
чання, падставы для залічэння,
колькасці набраных на конкур-
сных уступных выпрабаваннях
балаў і зацвярджаецца адпа-
ведным загадам рэктара БДУ.

4. Колькасць месцаў на
платнай форме навучання па
кожнай спецыяльнасці вызна-
чаецца ў залежнасці ад наяў-
най вучэбна-лабараторнай базы,
прафесарска-выкладчыцкага
саставу і зацвярджаецца адпа-
ведным загадам рэктара БДУ.

5. Залічэнне ў БДУ на бюд-
жэтнае і на платнае навучанне
праводзіцца па конкурсе ў
адпаведнасці з колькасцю ба-
лаў, набраных абітурыентамі на
конкурсных уступных выпраба-
ваннях.

Перад залічэннем абітуры-
енты, станюча вытрымаўшыя
ўсе ўступныя выпрабаванні, пра-
ходзяць абавязковае субсяседа-
ванне з дэканам адпаведнага
факультэта.

Пералік уступных выпраба-
ванняў па кожнай спецыяльна-
сці даецца ў дадатку 1.

6. Атрыманне другой вы-
шэйшай адукацыі ажыццяўля-
ецца ў БДУ на ўмовах поўнай
аплаты за навучанне.

Памер аплаты залежыць ад
спецыяльнасці, формы наву-
чання і зацвярджаецца адпа-
ведным загадам рэктара БДУ.

Залічэнне такіх асоб у
склад студэнтаў ажыццяўляец-
ца па выніках тэсціравання.
Пералік дысцыплін, па якіх пра-
водзіцца тэсціраванне, даецца
ў дадатку 2.

7. На платнае паралельнае
навучанне ў БДУ прымаюцца
па ўсіх спецыяльнасцях сту-
дэнты 3-4 курсаў дзённай
формы навучання дзяржаўных
ВНУ, якія займаюцца толькі на
"добра" і "выдатна" (па пяці-
бальнай сістэме) або не ніжэй,
чым "шэсць" (па дзесяцібаль-
най сістэме).

Памер аплаты залежыць ад
спецыяльнасці, формы наву-
чання і зацвярджаецца адпа-
ведным загадам рэктара БДУ.

Залічэнне такіх асоб у
склад студэнтаў ажыццяўляец-
ца па выніках тэсціравання.
Пералік дысцыплін, па якіх пра-
водзіцца тэсціраванне, даецца
ў дадатку 3.

8. Студэнты БДУ, якія зай-
маюцца на платнай форме на-
вучання і маюць па выніках
вучобы адзнакі толькі "добра"
і "выдатна" (па пяцібальнай
сістэме) або не ніжэй чым
"шэсць" (па дзесяцібальнай
сістэме), могуць паступаць на
конкурснай аснове на тую ж
спецыяльнасць бюджэтнай
формы навучання без адлічэн-
ня з ліку студэнтаў. Студэнтам
дзённай платнай формы наву-
чання дазваляецца паступаць
на завочную бюджэтную фор-
му навучання па той жа спецыя-
льнасці.

9. Вынікі цэнтралізаванага
тэсціравання, праведзенага
Міністэрствам адукацыі Рэс-
публікі Беларусь у бягучым на-
вучальным годзе, залічаюцца
ў БДУ ў якасці вынікаў уступ-
ных выпрабаванняў па матэма-
тыцы (пісьмова), фізіцы (пісь-

мова), беларускай мове або
рускай мове (пісьмовае тэсці-
раванне).

10. Папярэднія платныя эк-
замены ў 2003 годзе ў БДУ
праводзіцца не будуць.

11. Асобы, якія паступаюць
у БДУ для набыцця першай
вышэйшай адукацыі, падаюць
у прыёмную камісію ці дасы-
лаюць па пошце наступныя да-
кументы:

— заяву ўстаноўленага ўзо-
ру на імя рэктара БДУ (форма
№ 1);

— арыгінал дакумента ўста-
ноўленага ўзору аб сярэдняй
або сярэдняй спецыяльнай
адукацыі;

— медыцынскую даведку па
форме 086У (выдадзеную не
раней як 15 мая 2003 года);

— 6 фотакартак памерам
3х4 см.

Абітурыенты, якія ўдзель-
нічалі ў цэнтралізаваным тэсці-
раванні, прадстаўляюць арыгі-
налы сертыфікатаў (пры пас-
тупленні на тыя спецыяльнасці,
дзе вынікі цэнтралізаванага
тэсціравання залічаюцца ў
якасці вынікаў уступных вы-
прабаванняў).

Працуючыя прадстаўляюць,
акрамя таго, выпіску з працоў-
най кніжкі, а асобы, якія зна-
ходзяцца на ўліку ў службе
занятасці насельніцтва, — да-
ведку, якая аб гэтым сведчыць.

Інваліды 1-й, 2-й і 3-й груп,
а таксама дзеці-інваліды прад-
стаўляюць адпаведныя заключ-
ненні ўрачэбна-кваліфікацый-
ных камісій аб тым, што ім не
супрацьпаказана навучанне ў
БДУ па абранай спецыяльнасці
і яны могуць наведваць зан-
яткі.

Выпускнікі сельскіх школ,
якія пастаянна пражываюць у
сельскіх населеных пунктах не
менш 2 гадоў, прадстаўляюць
адпаведныя даведкі выканка-
ма сельскага савета.

Асобы беларускай нацыя-
нальнасці, якія з'яўляюцца гра-
мадзянамі іншых дзяржаў і
пражываюць за межамі Рэс-
публікі Беларусь, прадстаўля-
юць копіі пасведчання аб на-
раджэнні або іншыя дакумен-
ты, што пацвярджаюць іх на-
цыянальнасць.

Абітурыенты, якія паступа-
юць не ў год атрымання сяр-
эдняй або сярэдняй спецыя-
льнай адукацыі, абавязаны
прадставіць дакументы (дып-
лом, выпіска з працоўнай
кніжкі, даведка службы заня-
тасці насельніцтва ці іншае),
якія пацвярджаюць іх вучобу
або работу за ўсе гады, якія
папярэднічалі паступленню.

Разам з вышэйпералічанымі
прадстаўляюцца дакументы,
якія пацвярджаюць правы абі-
турыентаў на льготы, устаноў-
леныя заканадаўствам Рэс-
публікі Беларусь, або сведчаць

аб іх асабістых талентах і
здольнасцях.

Пашпарт або іншае пасвед-
чанне асобы, выдадзенае орга-
намі Міністэрства ўнутраных
спраў Рэспублікі Беларусь ці
іншай дзяржавы, прад'яўляец-
ца кожным абітурыентам аса-
біста.

12. Студэнты БДУ, якія
займаюцца на платнай форме
навучання, падаюць у прыём-
ную камісію ці дасылаюць па
пошце наступныя дакументы:

— заяву ўстаноўленага ўзо-
ру на імя рэктара БДУ (фор-
ма № 3);

— копію дакумента аб сяр-
эдняй адукацыі, завераную
ўпраўленнем кадраў БДУ;



— даведку ўпраўлення кад-
раў, якая пацвярджае факт ву-
чобы ў БДУ і наяўнасць арыгі-
нала дакумента аб сярэдняй
адукацыі ў асабовай справе
студэнта;

— копію заліковай кніжкі,
завераную подпісам дэкана і
пячаткай факультэта;

— 6 фотакартак памерам
3х4 см.

Студэнты завочнай формы
навучання, якія працуюць, прад-
стаўляюць, акрамя таго, выпіску
з працоўнай кніжкі, а тыя з іх,
якія знаходзяцца на ўліку ў
службе занятасці насельніцтва,
— даведку, якая аб гэтым свед-
чыць.

Пашпарт або іншае пасвед-
чанне асобы, выдадзенае орга-
намі Міністэрства ўнутраных
спраў Рэспублікі Беларусь ці
іншай дзяржавы, прад'яўляец-
ца кожным абітурыентам аса-
біста.

13. Дакументы ад паступа-
ючых на дзённую і завочную
бюджэтную формы навучання
прымаюцца з 23 чэрвеня па 4
ліпеня. Уступныя выпрабаванні
праводзяцца з 6 ліпеня па 20
ліпеня. Залічэнне ў склад сту-
дэнтаў на бюджэтнае навучан-
не — да 22 ліпеня.

Дакументы ад паступаючых

на дзённую, завочную і дыс-
танцыйную платныя формы
навучання па выніках субсясе-
давання па прадметах уступных
экзаменаў прымаюцца з 23
чэрвеня па 23 ліпеня. Уступ-
ныя выпрабаванні праводзяць-
ца: з 18 ліпеня па 20 ліпеня і з
6 па 8 жніўня. Прыём даку-
ментаў для ўдзелу ў конкурсе
на залічэнне на платнае наву-
чанне — да 15 жніўня. Заліч-
энне на платнае навучанне —
да 17 жніўня.

Дакументы ад паступаючых
на дзённую, завочную і дыс-
танцыйную платныя формы
навучання ў Міжнародны гу-
манітарны інстытут, на факуль-
тэт менеджменту нерухомай

Пашпарт або іншае пасвед-
чанне асобы, выдадзенае орга-
намі Міністэрства ўнутраных
спраў Рэспублікі Беларусь ці
іншай дзяржавы, прад'яўляец-
ца кожным абітурыентам аса-
біста.

15. Дакументы ад асоб, якія
жадаюць набыць другую вы-
шэйшую адукацыю, прымаюць-
ца з 23 чэрвеня па 23 ліпеня.
Тэсціраванне праводзіцца: з
18 ліпеня па 20 ліпеня і з 6 па
8 жніўня. Залічэнне ў склад
студэнтаў — да 17 жніўня.

16. Асобы, якія паступаюць
у БДУ на паралельнае навучан-
не, падаюць у прыёмную
камісію ці дасылаюць па пош-
це наступныя дакументы:

— заяву ўстаноўленага ўзо-
ру на імя рэктара БДУ (форма
№ 3);

— пісьмовую згоду рэкта-
ра ВНУ, дзе вучыцца студэнт
(для студэнтаў БДУ — пісьмо-
вую згоду дэкана факультэта);

— копію заліковай кніжкі,
завераную подпісам дэкана і
пячаткай факультэта;

— 6 фотакартак памерам
3х4 см.

Пашпарт або іншае пасвед-
чанне асобы, выдадзенае орга-
намі Міністэрства ўнутраных
спраў Рэспублікі Беларусь ці
іншай дзяржавы, прад'яўляец-
ца кожным абітурыентам аса-
біста.

17. Дакументы ад асоб, якія
паступаюць на паралельнае на-
вучанне, прымаюцца з 23 чэр-
веня па 23 ліпеня. Тэсціраван-
не праводзіцца: з 18 ліпеня па
20 ліпеня і з 6 па 8 жніўня.
Залічэнне ў склад студэнтаў
— да 17 жніўня.

18. Уступныя выпрабаванні
для асоб, якія жадаюць набыць
першую вышэйшую адукацыю,
і асоб, якія паступаюць на па-
ралельнае навучанне, правод-
зяцца па праграмах, што
складзены на аснове адука-
цыйных стандартаў агульнай

(Заканчэнне на 3-й стар.)



ПРАВИЛЫ ПРЫЁМУ

У БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ НА 2003 ГОД

(са зменамі і ўдакладненнямі)

(Заканчэнне.
Пачатак на 2-й стар.)

сярэдняй адукацыі і зацверджаны рэктарам БДУ.

Выпускнікі папярэдніх гадоў могуць карыстацца па іх жаданні замест праграмы па курсе "Чалавек. Грамадства. Дзяржава" праграмай па курсе "Чалавек і грамадства".

Уступныя выпрабаванні для асоб, якія жадаюць набыць другую вышэйшую адукацыю, праводзіцца па спецыяльна распрацаваных праграмах, што зацверджаны рэктарам БДУ.

19. Паступаючыя маюць права здаваць уступныя выпрабаванні па выбары на беларускай мове або на рускай мове.

Абітурыенты спецыяльнасцей, па якіх прадугледжана магчымасць выбару выпрабавання ("беларуская мова і літаратура" або "руская мова і літаратура", "беларуская мова" або "руская мова"), паведамляюць аб сваім выбары пры падачы дакументаў.

20. Уступныя выпрабаванні па замежнай (англійскай, французскай, нямецкай, іспанскай) мове абітурыенты могуць здаваць па выбары, незалежна ад таго, якую замежную мову яны вывучалі. Выключэннем з'яўляецца спецыяльнасць "раман-германская (англійская, нямецкая, французская) філалогія", пры паступленні на якую абітурыенты здаюць уступныя выпрабаванні па замежнай мове ў адпаведнасці з абранай спецыяльнасцю. Пры паступленні на спецыяльнасць "раман-германская (італьянская) філалогія" абітурыенты могуць здаваць уступныя выпрабаванні па замежнай (англійскай, французскай, нямецкай, іспанскай) мове па выбары, незалежна ад таго, якую замежную мову яны вывучалі.

Абітурыенты спецыяльнасцей, па якіх прадугледжана магчымасць выбару замежнай мовы, паведамляюць аб сваім выбары пры падачы дакументаў.

21. На конкурсных уступных выпрабаваннях абітурыенты атрымліваюць адзнакі ў балах ад 0 да 10. Абітурыенты, якія не з'явіліся на выпрабаванне без уважлівых прычын або атрымалі адзнакі "нуль", "адзін" ці "два", а таксама забралі дакументы, да далейшых выпрабаванняў і ўдзелу ў конкурсе не дапускаюцца.

22. Пры паступленні на дзённую бюджэтную форму навучання на механіка-матэматычны факультэт, факультэт прыкладнай матэматыкі і інфарматыкі, фізічны факультэт, факультэт радыёфізікі і электронікі, біялагічны факультэт, эканамічны факультэт

конкурс праводзіцца па факультэце ў цэлым.

Пры паступленні на хімічны факультэт агульны конкурс праводзіцца для спецыяльнасцей "хімія (напрамак — навукова-вытворчая дзейнасць)", "хімія (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць)", "хімія (спецыялізацыя — хімія лекавых прэпаратаў)", "хімія (напрамак — ахова навакольнага асяроддзя)". Пры паступленні на геаграфічны факультэт агульны конкурс праводзіцца для спецыяльнасцей "геаграфія", "геаграфія (напрамак — геаінфармацыйныя сістэмы)", "геалогія і разведка радовішчаў карысных выкапняў". Пры паступленні на гістарычны факультэт агульны конкурс праводзіцца для спецыяльнасцей "гісторыя", "музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны", "гісторыка-архівазнаўства". Пры паступленні на факультэт журналістыкі агульны конкурс праводзіцца для спецыяльнасцей "журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ)", "журналістыка (напрамак — аўдыёвізуальныя СМІ)". Пры паступленні на юрыдычны факультэт агульны конкурс праводзіцца для спецыяльнасцей "правазнаўства", "эканамічнае права".

Пры паступленні на іншыя факультэты конкурс праводзіцца па асобных спецыяльнасцях.

23. На дзённую форму навучання асобы, якія скончылі сярэдняю навучальную ўстанову з залатым (сярэбраным) медалём, сярэдняю спецыяльную навучальную ўстанову або ПТВ (на аснове базавай школы) з дыпламам з адзнакай, пры паступленні:

а) на механіка-матэматычны факультэт, факультэт прыкладнай матэматыкі і інфарматыкі, фізічны факультэт, факультэт радыёфізікі і электронікі, хімічны факультэт, біялагічны факультэт, геаграфічны факультэт, гістарычны факультэт, эканамічны факультэт, на філалагічны факультэт (спецыяльнасці "беларуская філалогія", "руская філалогія"), факультэт менеджменту нерухомай маёмасці, факультэт кіравання і сацыяльных тэхналогій, у Міжнародны гуманітарны інстытут здаюць адзін экзамен, які прыведзены ў пераліку ўступных выпрабаванняў першым. Пры атрыманні адзнакі "восем", "дзесяць" або "дзесяць" яны вызваляюцца ад астатніх экзаменаў, пры атрыманні іншых станоўчых адзнак — здаюць астатнія экзамены;

б) пры паступленні на факультэт філасофіі і сацыяльных навук, факультэт міжнарод-

ных адносін, юрыдычны факультэт, факультэт журналістыкі, філалагічны факультэт (спецыяльнасці "славянская (польская, балгарская) філалогія", "раман-германская (англійская, нямецкая, французская, італьянская) філалогія") здаюць усе экзамены.

24. На завочную форму навучання асобы, якія скончылі сярэдняю спецыяльную навучальную ўстанову або ПТВ (на аснове базавай школы) з дыпламам з адзнакай па адпаведнай ці роднаснай спецыяльнасці, а таксама асобы, якія скончылі сярэдняю навучальную ўстанову з залатым (сярэбраным) медалём і маюць стаж практычнай работы не менш за 6 месяцаў па адпаведнай ці роднаснай спецыяльнасці, пры паступленні:

а) на механіка-матэматычны факультэт, біялагічны факультэт, геаграфічны факультэт, гістарычны факультэт, факультэт філасофіі і сацыяльных навук, філалагічны факультэт, эканамічны факультэт, факультэт менеджменту нерухомай маёмасці, факультэт кіравання і сацыяльных тэхналогій, у Міжнародны гуманітарны інстытут здаюць адзін экзамен, які прыведзены ў пераліку ўступных выпрабаванняў першым. Пры атрыманні адзнакі "восем", "дзесяць" або "дзесяць" яны вызваляюцца ад астатніх экзаменаў, пры атрыманні іншых станоўчых адзнак — здаюць астатнія экзамены;

б) пры паступленні на юрыдычны факультэт, факультэт журналістыкі здаюць усе экзамены.

25. Выпускнікі ліцэя БДУ 2003 года, якія маюць у атэстаце толькі адзнакі "сем" і вышэй, прымаюцца на ўмовах, прадугледжаных дадзенымі "Правіламі прыёму" для асоб, якія скончылі сярэдняю школу з залатым (сярэбраным) медалём.

26. Выпускнікі падрыхтоўчага аддзялення БДУ 2003 года пры паступленні на спецыяльнасці, якія адпавядаюць профілю іх навучання, залічваюцца на падставах, што былі абумоўлены ў дагаворах пры іх залічэнні на падрыхтоўчае аддзяленне.

27. Пераможцы і прызёры міжнародных прадметных алімпіяд школьнікаў, праведзеных з удзелам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь у бягучым навучальным годзе, залічваюцца без уступных выпрабаванняў пры ўмове паступлення на адпаведныя спецыяльнасці. Пры паступленні на іншыя спецыяльнасці такія асобы вызваляюцца ад уступнага выпрабавання па адпаведным прадмеце з выстаўленнем

адзнакі "дзесяць".

Пераможцы (дыпламы 1-й, 2-й і 3-й ступеняў) рэспубліканскіх прадметных алімпіяд школьнікаў, праведзеных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у бягучым навучальным годзе, а таксама асобы, унагароджаныя нагрудным знакам лаўрэата спецыяльных фондаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, залічваюцца без уступных выпрабаванняў пры ўмове паступлення на адпаведныя спецыяльнасці. Пры паступленні на іншыя спецыяльнасці такія асобы вызваляюцца ад уступнага выпрабавання па адпаведным прадмеце з выстаўленнем адзнакі "дзесяць".

Пераможцы спецыяльнасцей у БДУ і адпаведных ім агульнаадукацыйных прадметаў даецца ў дадатку 4.

28. Пераможцы (дыпламы 1-й, 2-й і 3-й ступеняў) алімпіяд «Абітурыент БДУ — 2003» залічваюцца без уступных выпрабаванняў на спецыяльнасці, вызначаныя ў «Палажэнні» аб гэтых алімпіадах.

29. На завочную форму навучання па конкурсе ў першую чаргу залічваюцца абітурыенты, якія маюць сярэдняю спецыяльную ці сярэдняю прафесійна-тэхнічную адукацыю або стаж практычнай работы не менш за 6 месяцаў і паступаюць на адпаведныя ці роднасныя спецыяльнасці.

Пераможцы спецыяльнасцей, якія адпавядаюць профілю навучання па завочнай форме, зацверджваюцца адпаведным загадам рэктара БДУ.

Іншыя асобы, якія набяруць на ўступных выпрабаваннях аднолькавую ці большую колькасць балаў у параўнанні з адзначанай вышэй катэгорыяй абітурыентаў, залічваюцца па конкурсе ў межах 20 % ад кантрольных лічбаў прыёму па дадзенай спецыяльнасці, а таксама на вакантныя месцы, што застаюцца пасля залічэння вышэйпералічаных асоб.

30. Выпускнікам сельскіх навучальных устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй або прафесійна-тэхнічнай адукацыі (на аснове базавай школы), якія пастаянна пражываюць у сельскіх населеных пунктах не менш 2 гадоў, пры паступленні на ўсе спецыяльнасці і формы навучання дадаткова залічваюцца 3 балы. Гэта правіла не распаўсюджваецца на абітурыентаў, якія пасля атрымання сярэдняй адукацыі займаліся ў іншых навучальных установах, і абітурыентаў, якія скончылі сельскія навучальныя ўстановы новага тыпу (ліцэі, гімназіі і інш.).

31. Залічэнне абітурыентаў на ўмовах мэтавай кантрактнай

падрыхтоўкі ажыццяўляецца ў адпаведнасці з «Палажэннем аб мэтавай падрыхтоўцы кваліфікаваных рабочых і спецыялістаў», зацверджаным Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 18.11.2002 г. №1603.

Абітурыенты, якія паступаюць на ўмовах мэтавай кантрактнай падрыхтоўкі, павінны мець у дакуменце аб адукацыі па профільных прадметах уступных выпрабаванняў адзнакі ў балах не ніжэй чым «шэсць».

Канчатковае рашэнне аб ажыццяўленні прыёму па агульным ці асобным конкурсе пры адсутнасці конкурсу на канкрэтнае мэтавае месца прымаецца прыёмнай камісіяй БДУ.

32. На спецыяльнасць "мытная справа" абітурыенты прымаюцца толькі па накіраваннях Дзяржаўнага мытнага камітэта згодна з адпаведным "Палажэннем", зацверджаным рэктарам БДУ.

33. Выпускнікі юрыдычнага каледжа БДУ прымаюцца на юрыдычны факультэт згодна з адпаведным "Палажэннем", зацверджаным рэктарам БДУ.

34. Па-за конкурсам пры атрыманні на ўступных выпрабаваннях адзнак у балах не ніжэй чым "тры", пры паступленні на дзённую і завочную формы навучання залічваюцца:

а) воіны-інтэрнацыяналісты;

б) дзеці-сіроты і дзеці, што засталіся без апекі бацькоў;

в) дзеці з сем'яў ваеннаслужачых або рабочых і служачых, што займалі штатныя пасады ў ваенскіх часцях, якія загінулі (памерлі) ці сталі інвалідамі ў час праходжання вайскавай службы або працы ў складзе савецкіх войскаў на тэрыторыі дзяржаў, дзе вяліся баявыя дзеянні, а таксама дзеці з сем'яў ваеннаслужачых, якія загінулі (памерлі) у мірны час пры праходжанні вайскавай службы;

г) дзеці з сем'яў асоб начальнікаў і радавога складу органаў унутраных спраў, якія загінулі (памерлі) ці сталі інвалідамі пры выкананні службовых абавязкаў на тэрыторыі дзяржаў, дзе вяліся баявыя дзеянні, а таксама дзеці з сем'яў асоб начальнікаў і радавога складу органаў унутраных спраў, якія загінулі (памерлі) у мірны час пры выкананні службовых абавязкаў;

д) дзеці з сем'яў асоб начальнікаў і радавога складу органаў фінансавых расследаванняў Рэспублікі Беларусь, якія загінулі (памерлі) пры выкананні службовых абавязкаў; е) інваліды 1-й і 2-й груп, а

таксама дзеці-інваліды;

ж) асобы, якія маюць ільготы ў адпаведнасці з арт. 18 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб сацыяльнай абароне грамадзян, пацярпеўшых ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС";

з) асобы беларускай нацыянальнасці, якія з'яўляюцца грамадзянамі іншых дзяржаў і пражываюць на іх тэрыторыі, па рэкамендацыях беларускіх суполак або ўстаноў адукацыі пры паступленні на спецыяльнасці "гісторыя", "беларуская філалогія".

35. Пры іншых роўных умовах пераважнае права на залічэнне пры паступленні на дзённае і завочнае навучанне маюць:

а) інваліды 3-й групы;

б) асобы, якія маюць ільготы ў адпаведнасці з арт. 19, 20, 23, 24, 25 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб сацыяльнай абароне грамадзян, пацярпеўшых ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС";

в) ваеннаслужачыя, звольненыя ў запас, якія маюць ільготы, устаноўленыя заканадаўствам, і рэкамендацыі ваенскіх часцей;

г) пераможцы рэспубліканскіх і абласных прадметных алімпіяд школьнікаў, праведзеных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у бягучым навучальным годзе;

д) пераможцы рэспубліканскіх і абласных турніраў і конкурсаў па прадметах уступных выпрабаванняў, праведзеных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у бягучым навучальным годзе;

е) абітурыенты, якія атрымалі лепшыя адзнакі на няконкурсных экзаменах;

ж) выпускнікі Ліцэя БДУ 2003 года;

з) выпускнікі падрыхтоўчага аддзялення БДУ 2003 года пры паступленні на спецыяльнасці, якія адпавядаюць профілю іх навучання;

і) выпускнікі Нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа 2003 года пры паступленні на адпаведныя спецыяльнасці;

к) асобы, якія маюць стаж практычнай работы не менш двух гадоў;

л) асобы, якія скончылі сярэдняю навучальную ўстанову з залатым (сярэбраным) медалём, сярэдняю спецыяльную навучальную ўстанову або ПТВ (на аснове базавай школы) з дыпламам з адзнакай.

36. Усе іншыя пытанні, звязаныя з прыёмам у БДУ, якія не адлюстраваны ў дадзеным "Правілах прыёму", канчаткова вырашаюцца прыёмнай камісіяй БДУ.



Дадатак 1

ПЕРАЛІК УСТУПНЫХ ВЫПРАБАВАННЯЎ У БДУ ў 2003 ГОДЗЕ

Факультэты, спецыяльнасці, напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Уступныя выпрабаванні
МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Матэматыка (Дз, З) 2. Матэматыка (спецыялізацыя — матэматычная электроніка) (Дз) 3. Матэматыка (напрамак — камп'ютэрная матэматыка) (Дз) 4. Матэматыка (напрамак — эканамічная дзейнасць) (Дз) 5. Механіка (Дз)	1. Матэматыка (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Матэматыка (пісьмова) (ЦТ) 3*. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне) (ЦТ)
ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ 1. Прыкладная матэматыка (Дз) 2. Інфарматыка (Дз) 3. Эканамічная кібернетыка (Дз) 4. Актарная матэматыка (Дз) 5. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — матэматычныя метады і праграмныя сістэмы) (Дз)	1. Матэматыка (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Матэматыка (пісьмова) (ЦТ) 3*. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне) (ЦТ)
ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І ЭЛЕКТРОНІКІ 1. Радыефізіка (Дз) 2. Фізічная электроніка (Дз) 3. Камерцыйная дзейнасць (спецыялізацыя — камерцыйная дзейнасць на рынку радыёэлектронных сродкаў і інфармацыйных паслуг) (Дз) 4. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — радыёфізічныя метады і праграмна-тэхнічныя сродкі) (Дз)	1. Фізіка (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Фізіка (пісьмова) (ЦТ) 3*. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне) (ЦТ)
ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Фізіка (напрамак — навукова-даследчая дзейнасць) (Дз) 2. Фізіка (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць) (Дз) 3. Фізіка (напрамак — кіраўніцкая дзейнасць) (Дз) 4. Фізіка (напрамак — вытворчая дзейнасць) (Дз)	1. Фізіка (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Фізіка (пісьмова) (ЦТ) 3*. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне) (ЦТ)
ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Хімія (напрамак — навукова-вытворчая дзейнасць) (Дз) 2. Хімія (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць) (Дз) 3. Хімія (спецыялізацыя — хімія лекавых прэпаратаў) (Дз) 4. Хімія (напрамак — ахова навакольнага асяроддзя) (Дз) 5. Хімія (напрамак — фармацэўтычная дзейнасць) (Дз)	1. Хімія (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Біялогія (пісьмова) 3*. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне) (ЦТ)
БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Біялогія (Дз, З) 2. Біялогія (напрамак — біятэхналогія) (Дз) 3. Біяэкалогія (Дз, З)	1. Біялогія (пісьмова) 2. Хімія (вусна, з пісьмовым заданнем) 3*. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне) (ЦТ)
ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Геаграфія (Дз, З) 2. Геаграфія (напрамак — геаінфармацыйныя сістэмы) (Дз) 3. Геалогія і разведка радовішчаў карысных выкапняў (Дз) 4. Геаэкалогія (Дз, З)	1. Геаграфія (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Матэматыка (вусна, з пісьмовым заданнем) 3*. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне) (ЦТ)
ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Эканамічная тэорыя (Дз, З) 2. Эканоміка (Дз) 3. Фінансы і крэдыт (Дз, З) 4. Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны менеджмент) (Дз, З) 5. Менеджмент (спецыялізацыя — сацыяльны менеджмент) (Дз)	1. Матэматыка (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем) 3. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (пісьмовае тэсціраванне) (ЦТ) 4. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (вусна, з пісьмовым заданнем)

Факультэты, спецыяльнасці, напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Уступныя выпрабаванні
ПІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Гісторыя (Дз, З) 2. Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (Дз, З) 3. Гісторыка-архівазнаўства (Дз, З) 4. Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання (Дз, З)	1. Гісторыя Беларусі (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Сусветная гісторыя XX стагоддзя (пісьмова) 3. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем) 4. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (пісьмовае тэсціраванне) 1. Гісторыя Беларусі (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Сусветная гісторыя XX стагоддзя (пісьмовае тэсціраванне) 3. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем) 4. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (пісьмовае тэсціраванне)
ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК 1. Філасофія (Дз, З) 2. Сацыялогія (Дз, З) 3. Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — сацыяльныя тэхналогіі, навукова-педагагічная дзейнасць) (Дз) 4. Псіхалогія (Дз)	1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (сачыненне) 3. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем) 1. Біялогія (пісьмова) 2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (вусна, з пісьмовым заданнем) 3. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (сачыненне) 4. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем)
5. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву) (Дз, З)	1. Біялогія (пісьмова) 2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (вусна, з пісьмовым заданнем) 3. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (пісьмовае тэсціраванне) 4. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем)
ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Паліталогія (Дз) 2. Правазнаўства (Дз, З) 3. Эканамічнае права (Дз)	1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем) 3. Сусветная гісторыя XX стагоддзя (пісьмова) 4. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (сачыненне) 1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем) 3. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (пісьмовае тэсціраванне) 4. Матэматыка (пісьмова) (ЦТ)
ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Беларуская філалогія (Дз, З) 2. Славянская (польская) філалогія (Дз) 3. Руская філалогія (Дз, З) 4. Славянская (балгарская) філалогія (Дз) 5. Рамана-германская (англійская, нямецкая, французская, італьянская) філалогія (Дз)	1. Беларуская мова і літаратура (пісьмовае тэсціраванне) 2. Беларуская літаратура (вусна, з пісьмовым заданнем) 3. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем) 1. Руская мова і літаратура (пісьмовае тэсціраванне) 2. Руская літаратура (вусна, з пісьмовым заданнем) 3. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем) 1. Замежная мова (вусна, з аўдзіраваннем) 2. Замежная мова (лексіка-граматычны тэст) 3. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (пісьмовае тэсціраванне) 4. Беларуская літаратура або руская мова і літаратура (вусна, з пісьмовым заданнем)
ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ 1. Журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ) (Дз, З) 2. Журналістыка (напрамак — аўдыёвізуальныя СМІ) (Дз) 3. Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — тэхналогіі камунікацыі) (Дз) 4. Літаратурная работа (Дз) 5. Міжнародная журналістыка (Дз)	1. Творчае сачыненне (на беларускай або рускай мове) 2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (вусна, з пісьмовым заданнем) 3. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем) 4. Творчае тэсціраванне з элементамі інтэрв'ю або рэпартажа (вусна, з пісьмовым заданнем) 1. Творчае сачыненне (на беларускай або рускай мове) 2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (вусна, з пісьмовым заданнем) 3. Замежная мова (вусна, з лексіка-граматычным тэстам і аўдзіраваннем) 4. Творчае тэсціраванне з элементамі інтэрв'ю або рэпартажа (вусна, з пісьмовым заданнем)

Факультэты, спецыяльнасці, напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Уступныя выпрабаванні
ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН 1. Міжнародныя адносіны (Дз) 2. Лінгвакраіназнаўства (Дз) 3. Міжнароднае права (Дз)	1. Сусветная гісторыя XX стагоддзя (пісьмова) 2. Замежная мова (вусна, з лексіка-граматычным тэстам і аўдзіраваннем) 3. Геаграфія (вусна, з пісьмовым заданнем) 4. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (сачыненне) 1. Сусветная гісторыя XX стагоддзя (пісьмова) 2. Замежная мова (вусна, з лексіка-граматычным тэстам і аўдзіраваннем) 3. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (вусна, з пісьмовым заданнем) 4. Беларуская мова і літаратура (пісьмовае тэсціраванне)
4. Сусветная эканоміка (Дз) 5. Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент у сферы міжнароднага турызму) (Дз) 6. Мытная справа (Дз)	1. Матэматыка (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Замежная мова (вусна, з лексіка-граматычным тэстам і аўдзіраваннем) 3. Геаграфія (вусна, з пісьмовым заданнем) 4. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (пісьмовае тэсціраванне)
ФАКУЛЬТЭТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ 1. Правазнаўства (спецыялізацыя — прававое забеспячэнне бізнесу) (Дз, З, Дыст) 2. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльна-псіхалагічная дапамога насельніцтву) (Дз, З, Дыст) 3. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльная рэабілітацыя асобы) (Дз, З, Дыст) 4. Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне персаналам) (Дз, З, Дыст)	1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (пісьмовае тэсціраванне) 3. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем) 1. Матэматыка (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (пісьмовае тэсціраванне) 3. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем)
МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ 1. Сучасныя замежныя мовы (Дз) 2. Культуралогія (Дз, З) 3. Дызайн прадметна-прасторавых комплексаў (Дз) 4. Маркетынг (Дз, З)	1. Замежная мова (вусна, з аўдзіраваннем) 2. Замежная мова (лексіка-граматычны тэст) 3. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (пісьмовае тэсціраванне) 1. Сусветная гісторыя XX стагоддзя (пісьмовае тэсціраванне) 2. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем) 3. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (пісьмовае тэсціраванне) 1. Малюнак 2. Вольная кампазіцыя 3. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем) 4*. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне) (ЦТ) 1. Матэматыка (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем) 3. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (пісьмовае тэсціраванне)
ФАКУЛЬТЭТ МЕНЕДЖМЕНТУ НЕРУХОМАЙ МАЁМАСЦІ 1. Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент нерухомай маёмасці) (Дз, З)	1. Матэматыка (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (пісьмовае тэсціраванне) 3. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем)

Дз — дзе́нная форма навучання

З — за́вочная форма навучання

Дыст — ды́станцыйная форма навучання

* — няконкурсныя экзамены

ЦТ — залічваюцца вынікі цэнтрылізаванага тэсціравання



Дадатак 2

ПЕРАЛІК ДЫСЦЫПЛІН, ПА ЯКІХ ПРАВОДЗІЦА ТЭСЦІРАВАННЕ АБІТУРЫЕНТАЎ, ЯКІЯ ПАСТУПАЮЦЬ НА ПЛАТНАЕ НАВУЧАННЕ ДЛЯ НАБЫЦЦА ДРУГой ВЫШЭЙШай АДУКАЦЫі

Факультэты, спецыяльнасці, напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Уступныя выпрабаванні
МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Матэматыка 2. Матэматыка (спецыялізацыя — матэматычная электроніка) 3. Матэматыка (напрамак — камп'ютэрная матэматыка) 4. Матэматыка (напрамак — эканамічная дзейнасць) 5. Механіка	1. Матэматыка
ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ 1. Прыкладная матэматыка 2. Інфарматыка 3. Эканамічная кібернетыка 4. Актарная матэматыка 5. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — матэматычны метады і праграмныя сістэмы)	1. Матэматыка
ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І ЭЛЕКТРОНІКІ 1. Радыефізіка 2. Фізічная электроніка 3. Камерцыйная дзейнасць (спецыялізацыя — камерцыйная дзейнасць на рынку радыёэлектронных сродкаў і інфармацыйных паслуг) 4. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — радыёфізічны метады і праграма-тэхнічныя сродкі)	1. Фізіка
ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Фізіка (напрамак — навукова-даследчая дзейнасць) 2. Фізіка (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць) 3. Фізіка (напрамак — кіраўніцкая дзейнасць) 4. Фізіка (напрамак — вытворчая дзейнасць)	1. Фізіка
ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Хімія (напрамак — навукова-вытворчая дзейнасць) 2. Хімія (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць) 3. Хімія (спецыялізацыя — хімія лекавых прэпаратаў) 4. Хімія (напрамак — ахова навакольнага асяроддзя) 5. Хімія (напрамак — фармацэўтычная дзейнасць)	1. Хімія
БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Біялогія 2. Біялогія (напрамак — біятэхналогія) 3. Біяэкалогія	1. Біялогія

Факультэты, спецыяльнасці, напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Уступныя выпрабаванні
ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Геаграфія 2. Геаграфія (напрамак — геаінфармацыйныя сістэмы) 3. Геалогія і разведка радовішчаў карысных выкапняў 4. Геаэкалогія	1. Геаграфія
ІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Гісторыя 2. Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны 3. Гісторыка-архівазнаўства 4. Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання	1. Гісторыя Беларусі
ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Беларуская філалогія 2. Славянская (польская) філалогія 3. Руская філалогія 4. Славянская (балгарская) філалогія 5. Рамана-германская (англійская, нямецкая, французская, італьянская) філалогія	1. Беларуская мова 1. Руская мова 1. Замежная мова
ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК 1. Філасофія 2. Сацыялогія 3. Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — сацыяльныя тэхналогіі, навукова-педагагічная дзейнасць) 4. Псіхалогія 5. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву)	1. Асновы філасофіі
ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Эканамічная тэорыя 2. Эканоміка 3. Фінансы і крэдыт 4. Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны менеджмент) 5. Менеджмент (спецыялізацыя — сацыяльны менеджмент)	1. Асновы эканамічнай тэорыі
ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Паліталогія 2. Правазнаўства 3. Эканамічнае права	1. Асновы права

Факультэты, спецыяльнасці, напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Уступныя выпрабаванні
ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ 1. Журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ) 2. Журналістыка (напрамак — аўдыёвізуальныя СМІ) 3. Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — тэхналогіі камунікацыі) 4. Літаратурная работа 5. Міжнародная журналістыка	1. Асновы функцыянавання сродкаў масавай інфармацыі
ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН 1. Міжнародныя адносіны 2. Лінгвакраіназнаўства 3. Міжнароднае права 4. Сусветная эканоміка 5. Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент у сферы міжнароднага турызму) 6. Мытная справа	1. Сусветная гісторыя XX стагоддзя 1. Асновы эканамічнай тэорыі
ФАКУЛЬТЭТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ 1. Правазнаўства (спецыялізацыя — прававое забеспячэнне бізнесу) 2. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльна-псіхалагічная дапамога насельніцтву) 3. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльная рэабілітацыя асобы) 4. Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне персаналам)	1. Асновы права 1. Асновы філасофіі 1. Асновы эканамічнай тэорыі
МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ 1. Сучасныя замежныя мовы 2. Культуралогія 3. Дызайн прадметна-прасторавых комплексаў 4. Маркетынг	1. Замежная мова 1. Сусветная гісторыя XX стагоддзя 1. Выяўленчае мастацтва 1. Асновы эканамічнай тэорыі
ФАКУЛЬТЭТ МЕНЕДЖМЕНТУ НЕРУХОМАЙ МАЁМАСЦІ 1. Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент нерухомай маёмасці)	1. Асновы эканамічнай тэорыі

Дадатак 3

ПЕРАЛІК ДЫСЦЫПЛІН, ПА ЯКІХ ПРАВОДЗІЦА ТЭСЦІРАВАННЕ АБІТУРЫЕНТАЎ, ЯКІЯ ПАСТУПАЮЦЬ НА ПЛАТНАЕ ПАРАЛЕЛЬНАЕ НАВУЧАННЕ

Факультэты, спецыяльнасці, напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Уступныя выпрабаванні
МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Матэматыка 2. Матэматыка (спецыялізацыя — матэматычная электроніка) 3. Матэматыка (напрамак — камп'ютэрная матэматыка) 4. Матэматыка (напрамак — эканамічная дзейнасць) 5. Механіка	1. Матэматыка
ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ 1. Прыкладная матэматыка 2. Інфарматыка 3. Эканамічная кібернетыка 4. Актарная матэматыка 5. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — матэматычны метады і праграмныя сістэмы)	1. Матэматыка
ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І ЭЛЕКТРОНІКІ 1. Радыефізіка 2. Фізічная электроніка 3. Камерцыйная дзейнасць (спецыялізацыя — камерцыйная дзейнасць на рынку радыёэлектронных сродкаў і інфармацыйных паслуг) 4. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — радыёфізічны метады і праграма-тэхнічныя сродкі)	1. Фізіка
ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Фізіка (напрамак — навукова-даследчая дзейнасць) 2. Фізіка (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць) 3. Фізіка (напрамак — кіраўніцкая дзейнасць) 4. Фізіка (напрамак — вытворчая дзейнасць)	1. Фізіка
ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Хімія (напрамак — навукова-вытворчая дзейнасць) 2. Хімія (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць) 3. Хімія (спецыялізацыя — хімія лекавых прэпаратаў) 4. Хімія (напрамак — ахова навакольнага асяроддзя) 5. Хімія (напрамак — фармацэўтычная дзейнасць)	1. Хімія

Факультэты, спецыяльнасці, напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Уступныя выпрабаванні
БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Біялогія 2. Біялогія (напрамак — біятэхналогія) 3. Біяэкалогія	1. Біялогія
ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Геаграфія 2. Геаграфія (напрамак — геаінфармацыйныя сістэмы) 3. Геалогія і разведка радовішчаў карысных выкапняў 4. Геаэкалогія	1. Геаграфія
ІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Гісторыя 2. Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны 3. Гісторыка-архівазнаўства 4. Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання	1. Гісторыя Беларусі
ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Беларуская філалогія 2. Славянская (польская) філалогія 3. Руская філалогія 4. Славянская (балгарская) філалогія 5. Рамана-германская (англійская, нямецкая, французская, італьянская) філалогія	1. Беларуская мова 1. Руская мова 1. Замежная мова
ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК 1. Філасофія 2. Сацыялогія 3. Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — сацыяльныя тэхналогіі, навукова-педагагічная дзейнасць) 4. Псіхалогія 5. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву)	1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава. 2. Замежная мова
ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Эканамічная тэорыя 2. Эканоміка 3. Фінансы і крэдыт 4. Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны менеджмент) 5. Менеджмент (спецыялізацыя — сацыяльны менеджмент)	1. Матэматыка

Факультэты, спецыяльнасці, напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Уступныя выпрабаванні
ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Паліталогія 2. Правазнаўства 3. Эканамічнае права	1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава. 2. Замежная мова
ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ 1. Журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ) 2. Журналістыка (напрамак — аўдыёвізуальныя СМІ) 3. Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — тэхналогіі камунікацыі) 4. Літаратурная работа 5. Міжнародная журналістыка	1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава. 2. Замежная мова
ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН 1. Міжнародныя адносіны 2. Лінгвакраіназнаўства 3. Міжнароднае права 4. Сусветная эканоміка 5. Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент у сферы міжнароднага турызму) 6. Мытная справа	1. Сусветная гісторыя XX стагоддзя 2. Замежная мова 1. Матэматыка 2. Замежная мова
ФАКУЛЬТЭТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ 1. Правазнаўства (спецыялізацыя — прававое забеспячэнне бізнесу) 2. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльна-псіхалагічная дапамога насельніцтву) 3. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльная рэабілітацыя асобы) 4. Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне персаналам)	1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава 1. Матэматыка
МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ 1. Сучасныя замежныя мовы 2. Культуралогія 3. Дызайн прадметна-прасторавых комплексаў 4. Маркетынг	1. Замежная мова 1. Сусветная гісторыя XX стагоддзя 1. Малюнак 2. Вольная кампазіцыя 1. Матэматыка
ФАКУЛЬТЭТ МЕНЕДЖМЕНТУ НЕРУХОМАЙ МАЁМАСЦІ 1. Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент нерухомай маёмасці)	1. Матэматыка



Дадатак 4

ПЕРАЛІК СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЕЙ У БДУ
І АДПАВЕДНЫХ ІМ
АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНЫХ ПРАДМЕТАЎ

Факультэты, спецыяльнасці, напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Уступныя выпрабаванні
МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Матэматыка 2. Матэматыка (спецыялізацыя — матэматычная электроніка) 3. Матэматыка (напрамак — камп'ютэрная матэматыка) 4. Матэматыка (напрамак — эканамічная дзейнасць) 5. Механіка	1. Матэматыка
ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ 1. Прыкладная матэматыка 2. Эканамічная кібернетыка 3. Актуарная матэматыка 4. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — матэматычныя метады і праграмныя сістэмы) 5. Інфарматыка	1. Матэматыка 2. Інфарматыка
ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І ЭЛЕКТРОНІКІ 1. Радыефізіка 2. Фізічная электроніка 3. Камерцыйная дзейнасць (спецыялізацыя — камерцыйная дзейнасць на рынку радыёэлектронных сродкаў і інфармацыйных паслуг) 4. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — радыёфізічныя метады і праграмы-тэхнічныя сродкі)	1. Фізіка
ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Фізіка (напрамак — навукова-даследчая дзейнасць) 2. Фізіка (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць) 3. Фізіка (напрамак — кіраўніцкая дзейнасць) 4. Фізіка (напрамак — вытворчая дзейнасць)	1. Фізіка 2. Астраномія
ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Хімія (напрамак — навукова-вытворчая дзейнасць) 2. Хімія (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць) 3. Хімія (спецыялізацыя — хімія лекавых прэпаратаў) 4. Хімія (напрамак — ахова навакольнага асяроддзя) 5. Хімія (напрамак — фармацэўтычная дзейнасць)	1. Хімія
БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Біялогія 2. Біялогія (напрамак — біятэхналогія) 3. Біяэкалогія	1. Біялогія
ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Геаграфія 2. Геаграфія (напрамак — геаінфармацыйныя сістэмы) 3. Геалогія і разведка радовішчаў карысных выкапняў 4. Геаэкалогія	1. Геаграфія
ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Гісторыя 2. Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны 3. Гісторыка-архівазнаўства 4. Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання	1. Гісторыя Беларусі 2. Інфарматыка
ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Эканамічная тэорыя 2. Эканоміка 3. Фінансы і крэдыт 4. Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны менеджмент) 5. Менеджмент (спецыялізацыя — сацыяльны менеджмент)	1. Матэматыка
ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Беларуская філалогія 2. Славянская (польская) філалогія 3. Руская філалогія 4. Славянская (балгарская) філалогія 5. Рамана-германская (англійская, нямецкая, французская, італьянская) філалогія	1. Беларуская мова і літаратура 1. Руская мова і літаратура 1. Замежная мова

ПЛАН ПРЫЁМУ НА 1 КУРС БДУ ў 2003 ГОДЗЕ
(дыстанцыйная форма навучання)

Факультэт	Спецыяльнасці, напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Бюджэтнае наву- чанне	Платнае наву- чанне
Факультэт кіравання і сацыяльных тэхналогій	Правознаўства (спецыялізацыя — прававое забеспячэнне бізнесу) Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльна-псіхалагічная дапамога насельніцтву) Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльная рэабілітацыя асобы) Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне персаналам)	—	100 50 50 100
Усяго		—	300

ПЛАН ПРЫЁМУ НА 1 КУРС БДУ
ў 2003 ГОДЗЕ
(дзейная форма навучання)

Факультэт	Спецыяльнасці, напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Бюджэтнае наву- чанне	Платнае наву- чанне
Механіка-матэматычны факультэт	Матэматыка Матэматыка (спецыялізацыя — матэматычная электроніка) Матэматыка (напрамак — камп'ютэрная матэматыка) Матэматыка (напрамак — эканамічная дзейнасць) Механіка	80 25 20 20 25	10 10 10 10 10
Факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі	Прыкладная матэматыка Інфарматыка Эканамічная кібернетыка Актуарная матэматыка Камп'ютэрная бяспека (напрамак — матэматычныя метады і праграмныя сістэмы)	80 60 15 15 15	10 10 10 10 10
Фізічны факультэт	Фізіка (напрамак — навукова-даследчая дзейнасць) Фізіка (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць) Фізіка (напрамак — вытворчая дзейнасць) Фізіка (напрамак — кіраўніцкая дзейнасць)	55 25 25 20	10 5 5 5
Факультэт радыёфізікі і электронікі	Радыефізіка Фізічная электроніка Камерцыйная дзейнасць (спецыялізацыя — камерцыйная дзейнасць на рынку радыёэлектронных сродкаў і інфармацыйных паслуг) Камп'ютэрная бяспека (напрамак — радыёфізічныя метады і праграмы-тэхнічныя сродкі)	60 50 10 10	10 10 10 5
Хімічны факультэт	Хімія (напрамак — навукова-вытворчая дзейнасць) Хімія (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць) Хімія (спецыялізацыя — хімія лекавых прэпаратаў) Хімія (напрамак — ахова навакольнага асяроддзя) Хімія (напрамак — фармацэўтычная дзейнасць)	40 20 25 15 15	5 5 5 5 5
Біялагічны факультэт	Біялогія Біялогія (напрамак — біятэхналогія) Біяэкалогія	65 20 15	24 6 6
Геаграфічны факультэт	Геаграфія Геаграфія (напрамак — геаінфармацыйныя сістэмы) Геалогія і разведка радовішчаў карысных выкапняў Геаэкалогія	65 15 15 15	5 5 5 5
Гістарычны факультэт	Гісторыя Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны Гісторыка-архівазнаўства Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання	75 15 15 15	20 7 7 15
Эканамічны факультэт	Эканамічная тэорыя Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны менеджмент) Менеджмент (спецыялізацыя — сацыяльны менеджмент) Эканоміка Фінансы і крэдыт	15 15 15 15 15	15 15 10 15 15
Факультэт філасофіі і сацыяльных навук	Філасофія Сацыялогія Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — сацыяльныя тэхналогіі, навукова-педагагічная дзейнасць) Псіхалогія Сацыяльная работа (спецыялізацыя — медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву)	30 20 20 20 15	10 8 8 8 10
Факультэт журналістыкі	Журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ) Журналістыка (напрамак — аўдыёвізуальныя СМІ) Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — тэхналогіі камунікацыі) Літаратурная работа Міжнародная журналістыка	35 15 15 15 15	15 10 10 10 10
Філалагічны факультэт	Беларуская філалогія Руская філалогія Славянская (польская) філалогія Славянская (балгарская) філалогія Рамана-германская (англійская) філалогія Рамана-германская (французская) філалогія Рамана-германская (нямецкая) філалогія Рамана-германская (італьянская) філалогія	70 50 10 10 30 15 15 15	8 8 5 5 10 5 5 5

Факультэт	Спецыяльнасці, напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Бюджэтнае наву- чанне	Платнае наву- чанне
Факультэт міжнародных адносін	Міжнародныя адносіны Лінгвакраіназнаўства Міжнароднае права Сусветная эканоміка Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент у сферы міжнароднага турызму) Мытная справа	20 10 20 20 15 20	20 5 20 20 20 15
Юрыдычны факультэт	Правознаўства Эканамічнае права Паліталогія	130 25 20	35 15 10
Факультэт кіравання і сацыяльных тэхналогій	Правознаўства (спецыялізацыя — прававое забеспячэнне бізнесу) Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльна-псіхалагічная дапамога насельніцтву) Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльная рэабілітацыя асобы) Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне персаналам)	— — — —	45 45 45 45
Міжнародны гуманітарны інстытут	Сучасныя замежныя мовы Дызайн (напрамак — дызайн прадметна-прасторавых комплексаў) Культуралогія Маркетынг	— — — —	60 30 10 35
Факультэт менеджменту нерухомай маёмасці	Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент нерухомай маёмасці)	—	50
Усяго		1825	1065 386

ПЛАН ПРЫЁМУ НА 1 КУРС БДУ ў 2003 ГОДЗЕ
(завочная форма навучання)

Факультэт	Спецыяльнасці, напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Бюджэтнае наву- чанне	Платнае наву- чанне
Механіка-матэматычны факультэт	Матэматыка	25	5 5
Біялагічны факультэт	Біялогія Біяэкалогія	40 10	20 6 5
Геаграфічны факультэт	Геаграфія Геаэкалогія	20 20	5 5 5
Гістарычны факультэт	Гісторыя Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны Гісторыка-архівазнаўства Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання	40 15 15 15	10 5 5 10 5
Эканамічны факультэт	Эканамічная тэорыя Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны менеджмент) Фінансы і крэдыт	10 10 10	10 10 10 5
Факультэт філасофіі і сацыяльных навук	Філасофія Сацыялогія Сацыяльная работа (спецыялізацыя — медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву)	15 15 15	5 5 10 5
Факультэт журналістыкі	Журналістыка	40	20 5
Філалагічны факультэт	Беларуская філалогія Руская філалогія	25 25	5 5 5
Юрыдычны факультэт	Правознаўства Правознаўства (2-я вышэйшая адукацыя)	70 —	20 — 50
Факультэт кіравання і сацыяльных тэхналогій	Правознаўства (спецыялізацыя — прававое забеспячэнне бізнесу) Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльна-псіхалагічная дапамога насельніцтву) Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльная рэабілітацыя асобы) Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне персаналам)	— — — —	20 20 30 25 5
Міжнародны гуманітарны інстытут	Культуралогія Маркетынг	— —	10 5 5
Усяго		435	301 185

ЗВЕСТКІ АБ АГУЛЬНЫМ КОНКУРСЕ НА 1 КУРС БДУ ў 1998–2002 ГАДАХ (дзейная бюджэтная форма навучання)

Спецыяльнасці (напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі)	Кон- курс 1998 г.	Кон- курс 1999 г.	Кон- курс 2000 г.	Кон- курс 2001 г.	Кон- курс 2002 г.
Матэматыка	2.45	2.49	2.4	2.75	3.16
Матэматыка (спецыялізацыя — матэматычная электроніка)	2.4	2.52	3.0	2.75	3.16
Матэматыка (напрамак — камп'ютарная матэматыка)	3.6	2.6	2.8	2.75	3.16
Матэматыка (напрамак — эканамічная дзейнасць)	3.15	4.0	3.4	2.75	3.16
Механіка	2.56	2.32	2.5	2.75	3.16
Прыкладная матэматыка	3.34	3.06	3.4	3.70	2.75
Інфарматыка	3.26	3.38	3.4	3.70	2.75
Эканамічная кібернетыка	2.1	4.4	4.5	3.70	2.75
Актарная матэматыка	3.05	3.8	3.5	3.70	2.75
Камп'ютарная бяспека (напрамак — матэматычныя метады і праграмы сістэм)	—	—	—	—	2.75
Фізіка	2.48	2.06	2.1	2.20	2.10
Фізіка (напрамак — кіраўніцкая дзейнасць)	—	—	2.7	2.20	2.10
Радыёфізіка	2.14	2.35	2.6	2.28	2.09
Фізічная электроніка	2.52	2.3	2.6	2.28	2.09
Камерцыйная дзейнасць (спецы- ялізацыя — камерцыйная дзейнасць на рынку радыёэлектронных сродкаў і інфармацыйных паслуг)	3.47	3.47	3.9	3.13	1.47
Камп'ютарная бяспека (напрамак — радыёфізічныя метады і праграмы тэхнічных сродкаў)	—	—	—	—	2.09
Хімія (напрамак — навукова- вытворчая дзейнасць)	2.35	2.4	2.3	3.16	2.95
Хімія (напрамак — навукова- педагагічная дзейнасць)	2.35	2.4	2.3	3.16	2.95
Хімія (напрамак — хімія лекавых прапаратаў)	3.52	2.8	2.8	3.16	2.95
Хімія (напрамак — ахова навакольнага асяроддзя)	2.47	2.53	3.0	3.16	2.95
Біялогія	3.66	4.26	3.1	4.26	4.32
Біялогія (напрамак — біятэхналогія)	3.5	2.65	3.4	4.26	4.32
Біяэкалогія	3.47	3.87	4.3	4.26	4.32
Геаграфія	2.54	2.05	2.5	2.63	2.36
Геаграфія (напрамак — геаінфармацыйныя сістэмы)	—	2.2	3.4	2.63	2.36
Геалогія і разведка радовішчаў карысных выкапняў	1.9	2.67	2.9	2.63	2.36
Геаэкалогія	2.6	2.73	3.3	3.40	5.27
Паліталогія	3.75	4.3	4.7	4.65	3.85
Правазнаўства	4.3	3.39	3.1	3.14	3.00
Эканамічнае права	—	—	3.1	3.12	3.72
Філасофія	4.9	3.07	3.3	4.07	4.23
Сацыялогія	6.65	4.15	3.8	4.70	5.20
Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — сацыяльныя тэхналогіі, навукова- педагагічная дзейнасць)	6.53	6.07	4.2	6.0	4.85
Псіхалогія	3.72	3.56	4.6	4.15	5.10
Сацыяльная работа (спецыялізацыя — медыка-сацыяльная дапамога населенню)	—	—	2.4	4.13	4.80
Гісторыя	3.33	2.37	2.9	2.46	2.79
Музейная справа і ахова гісторыка- культурнай спадчыны	3.2	2.53	2.5	2.46	2.79
Гісторыка-архівазнаўства	2.93	3.0	2.7	2.46	2.79
Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання	—	—	—	2.46	3.87
Беларуская філалогія	3.11	2.74	2.6	3.39	3.51
Руская філалогія	3.1	3.48	2.4	2.70	3.34
Славянская філалогія	2.48	3.13	5.1	4.0	4.95
Рамана-германская (англійская) філалогія	6.28	4.56	5.2	10.08	7.80
Рамана-германская (французская) філалогія	2.8	1.6	2.5	4.67	3.33
Рамана-германская (нямецкая) філалогія	3.67	2.73	3.5	5.67	5.67
Рамана-германская (італьянская) філалогія	4.07	3.2	4.9	5.93	7.67
Эканамічная тэорыя	3.75	3.0	4.7	4.41	6.18
Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны менеджмент)	4.65	4.8	4.5	4.41	6.18
Эканоміка	—	4.4	2.7	4.41	6.18
Фінансы і крэдыт	—	—	—	—	6.18
Менеджмент (спецыялізацыя — сацыяльны менеджмент)	—	—	2.8	3.27	4.60
Міжнародныя адносіны	3.83	3.68	3.8	4.11	4.32
Лінгвакраізназнаўства	—	—	—	3.0	4.40
Міжнароднае права	3.88	5.85	4.6	3.84	5.26
Сусветная эканоміка	4.04	3.45	3.3	5.11	3.58
Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент у сферы міжнароднага турызму)	2.95	2.55	2.6	3.47	3.89
Мытная справа	—	2.3	2.8	3.84	3.95
Журналістыка	3.83	4.5	4.0	4.18	3.92
Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — тэхналогіі камунікацыі)	4.2	4.73	3.7	3.13	3.93
Літаратурная работа	—	3.13	2.8	2.93	2.47
Міжнародная журналістыка	3.13	3.8	3.1	3.33	3.53

ЗВЕСТКІ АБ ПРАХАДНЫХ БАЛАХ НА ўступных экзаменах у БДУ ў 2002 годзе (дзейная бюджэтная форма навучання)

Назва спецыяльнасці (спецыялізацыі)	Праходны бал выпускнікоў горада	Праходны бал выпускнікоў сяла
Біялогія	26 з 35*	23 з 35*
Біяэкалогія	26 з 35*	23 з 35*
Геаграфія	18 з 35*	15 з 35*
Геалогія і разведка карысных выкапняў	18 з 35*	15 з 35*
Геаэкалогія	21 з 35*	18 з 35*
Гісторыя	25 з 40	22 з 40
Гісторыка-архівазнаўства	25 з 40	22 з 40
Дакументазнаўства, дакументацыйнае забеспячэнне кіравання	26 з 40	23 з 40
Музейная справа і ахова помнікаў гісторыі і культуры	25 з 40	22 з 40
Журналістыка	32 з 45**	29 з 45**
Інфармацыя і камунікацыя (факультэт журналістыкі)	32 з 45**	29 з 45**
Літаратурная работа	30 з 45**	27 з 45**
Міжнародная журналістыка	32 з 45**	29 з 45**
Матэматыка	23 з 35*	20 з 35*
Механіка	23 з 35*	20 з 35*
Фізіка	26 з 35*	23 з 35*
Рамана-германская (англійская) філалогія	30 з 40	27 з 40
Беларуская філалогія	19 з 30	16 з 30
Рамана-германская (італьянская) філалогія	30 з 40	27 з 40
Рамана-германская (нямецкая) філалогія	29 з 40	26 з 40
Руская філалогія	19 з 30	16 з 30
Славянская (польская) філалогія	21 з 30	18 з 30
Рамана-германская (французская) філалогія	28 з 40	25 з 40
Міжнародныя адносіны	28 з 40	25 з 40
Міжнароднае права	30 з 40	27 з 40
Мытная справа	26 з 40	23 з 40

Назва спецыяльнасці (спецыялізацыі)	Праходны бал выпускнікоў горада	Праходны бал выпускнікоў сяла
Менеджмент (факультэт міжнародных адносін)	25 з 40	22 з 40
Лінгвакраізназнаўства	30 з 40	27 з 40
Сусветная эканоміка і міжнародныя эканамічныя адносіны	27 з 40	24 з 40
Актарная матэматыка	22 з 35*	19 з 35*
Інфарматыка	22 з 35*	19 з 35*
Камп'ютарная бяспека (факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі)	22 з 35*	19 з 35*
Прыкладная матэматыка	22 з 35*	19 з 35*
Эканамічная кібернетыка	22 з 35*	19 з 35*
Радыёфізіка	25 з 35*	22 з 35*
Фізічная электроніка	25 з 35*	22 з 35*
Камп'ютарная бяспека (факультэт радыёфізікі і электронікі)	25 з 35*	22 з 35*
Камерцыйная дзейнасць	15 з 35*	12 з 35*
Сацыяльная работа (ф-т ФАМ)	20 з 35*	17 з 35*
Лячэбная справа	19 з 35*	16 з 35*
Менеджмент (ф-т ФАМ)	24 з 35*	21 з 35*
Фармацыя	25 з 35*	22 з 35*
Інфармацыя і камунікацыя (факультэт філасофіі і сацыяльных навук)	24 з 30	21 з 30
Псіхалогія	29 з 40	26 з 40
Сацыялогія	24 з 30	21 з 30
Філасофія	25 з 30	22 з 30
Хімія	22 з 35	19 з 35
Менеджмент (эканамічны факультэт)	29 з 40	26 з 40
Фінансы і крэдыт	29 з 40	26 з 40
Эканоміка	29 з 40	26 з 40
Эканамічная тэорыя	29 з 40	26 з 40
Паліталогія	29 з 40	26 з 40
Правазнаўства	24 з 40	21 з 40
Эканамічнае права	25 з 40	22 з 40

Заўвагі:

* з улікам пяці дадатковых балаў па замежнай мове для жадаючых;

** з улікам пяці дадатковых балаў па тэарэтычнай тэорыі для жадаючых

МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ

Дэкан факультэта — прафесар, доктар фізіка-матэматычных навук, Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Мікалай Іосіфавіч ЮРЧУК

На факультэце працуе 6 лаўрэатаў Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, 2 Заслужаныя дзеячы навукі Рэспублікі Беларусь, 1 Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь, 35 прафесараў, 34 дактары навук, 76 дацэнтаў, 79 кандыдатаў навук. На факультэце 10 кафедраў. Тут навучаюцца 976 студэнтаў на дзённай і 130 студэнтаў на заочнай форме навучання, 12 магістрантаў, 37 аспірантаў.

З кастрычніка 1958 года фізіка-матэматычны факультэт быў падзелены на два факультэты — фізічны і матэматычны. Першым дэканам матэматычнага факультэта быў прызначаны прафесар Дз.А. Супруненька. У 1975 годзе на факультэце была адкрыта спецыяльнасць «механіка», і факультэт стаў механіка-матэматычным.

За час свайго існавання факультэт скончылі звыш 5000 выпускнікоў, сярод якіх рэктар БДУ А.У. Казулін, першы намеснік міністра адукацыі Беларусі А.І. Жук, акадэмік АН СССР, лаўрэат Ленінскай прэміі У.П. Платонаў, акадэмік АН БССР У.Г. Спрынджук, акадэмік НАН Беларусі І.В. Гайшун, М.А. Ізабаў, члены-карэспандэнты Акадэміі навук Э.І. Груды, В.В. Гарахавіч, В.І. Карэзюк, Л.А. Яновіч. 20 дактароў навук, прафесараў факультэта з'яўляюцца выпускнікамі нашага факультэта.

Спецыяльнасці і спецыялізацыі, па якіх вядзецца падрыхтоўка спецыялістаў

Падрыхтоўка спецыялістаў вядзецца па двох спецыяльнасцях — **механіцы і матэматыцы**.

Спецыяльнасць механіка ўключае наступныя спецыялізацыі: тэорыя пругкасці, трываласці і пластычнасці, сістэмы аўтаматызацыі кіравання (САПР) механічных сістэм, камп'ютарная механіка, механіка робатаў і маніпуляраў. Выпускнікі гэтай спецыяльнасці атрымліваюць глыбокую матэматычную падрыхтоўку, фундаментальную адукацыю ў галіне механікі і сучасны ўзровень ведаў і навыкаў у праграмаванні і інфарматыцы. Ім прысвойваецца кваліфікацыя «механік, матэматык-прыкладнік».


ФАКУЛЬТЭТ

220050, г. Мінск, прасп. Ф. Скарыны, 4, тэл. 209-52-48, 209-52-49

Спецыяльнасці матэматыка вядзецца таксама і па спецыялізацыях, якія маюць індывідуальныя рабочыя планы: «матэматычная электроніка», «камп'ютарная матэматыка» і «матэматычныя метады ў эканоміцы».

Спецыялізацыя матэматычная электроніка з кваліфікацыяй «матэматык, матэматык-сістэматэхнік» з'явілася на механіка-матэматычным факультэце ў 1986 годзе з мэтай падрыхтоўкі спецыялістаў, якія будуць працаваць у навукова-даследчых акадэмічных і галіновых інстытутах, канструктарскіх бюро, на прадпрыемствах і ва ўстановах, звязаных з распрацоўкай і вытворчасцю мікраэлектроннай, радыёэлектроннай, вылічальнай і тэлевізійнай тэхнікі і сродкаў сувязі.

Спецыялізацыя камп'ютарная матэматыка з кваліфікацыяй «матэматык, матэматык-сістэмны аналітык» і матэматычныя метады ў эканоміцы з кваліфікацыяй «матэматык, матэматык-эканаміст» былі адкрыты ў 1998 годзе. Па першай спецыялізацыі ажыццяўляецца падрыхтоўка спецыялістаў, якія валодаюць асноўнымі матэматычнымі пакетамі і могуць карыстацца імі ў аналітычных і лікавых разліках дзеля рашэння навуковых задач, праектавання і суправаджэння інфармацыйных сістэм рознай ступені складанасці. Па другой спецыялізацыі пра-



водзіцца падрыхтоўка спецыялістаў у галіне распрацоўкі матэматычных метадаў даследавання эканамічных працэсаў, вывучэння розных бакоў эканомікі на базе класічных і сучасных эканаміка-матэматычных мадэляў, распрацоўкі і абслугоўвання новых мадэляў у макра- і мікраэканоміцы, выкарыстання ўкаранення сучасных тэарэтычных і праграма-інфармацыйных метадаў аналізу эканамічнай дзейнасці.


Студэнты механіка-матэматычнага факультэта маюць магчымасць на платнай аснове дадаткова атрымаць эканамічную адукацыю з прысваеннем дадатковай кваліфікацыі «матэматык-эканаміст», а таксама дадатковую падрыхтоўку па замежнай мове (на англійскай і нямецкай) з атрыманнем кваліфікацыі «рэферэнт-перакладчык» альбо кваліфікацыю «матэматык, выкладчык з правам выкладання матэматыкі на англійскай ці нямецкай мовах».



ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ

**Дэкан факультэта — дацэнт,
кандыдат філалагічных навук
Васіль Пятровіч ВАРАБ'ЁЎ**

**220007, г. Мінск,
вул. Маскоўская, 15,
тэл. 222-83-40**



Састай выкладчыкаў факультэта: прафесараў — 5, дактароў навук — 7; дацэнтаў — 37, кандыдатаў навук — 38.

Колькасць кафедраў — 9:
- сацыялогіі журналістыкі,
заг. Вараб'ёў В.П., дацэнт;
- перыядычнага друку,
заг. Свораб А.К., дацэнт;
- тэлебачання і радыёвяшчання,
заг. Булацкі В.Р., дацэнт;
- гісторыі журналістыкі і літаратуры,
заг. Дарашчонок П.Л., дацэнт;
- замежнай журналістыкі і літаратуры,
заг. Сачанка І.І., прафесар;
- стылістыкі і літаратурнага рэдагавання,
заг. Іўчанкаў В.І., дацэнт;
- тэхналогіі камунікацыі,
заг. Вашкевіч В.Р., дацэнт;
- англійскай мовы і моўнай камунікацыі,
заг. Ухванава І.Ф., прафесар.
Колькасць студэнтаў — 949.
Аспірантаў — 35.

Факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта быў заснаваны ў 1944 г. Ён быў першым факультэтам у сістэме дзяржаўных універсітэтаў краіны.

У сярэдзіне 60-х гадоў замест адной — кафедры тэорыі і практыкі партыйна-савецкага друку — былі створаны 4 новыя: гісторыі журналістыкі (1967, загадчык праф. Р.В. Булацкі), тэлебачання і радыёвяшчання (1967, дацэнт М.Я. Дастанка), тэорыі і практыкі савецкай журналістыкі (1969, праф. Б.В. Стральцоў), стылістыкі і літаратурнага рэдагавання (1969, праф. М.Я. Цікоцкі).

80-я гады ўвайшлі ў гісторыю факультэта як перыяд актыўнай працы па падрыхтоўцы на міжнародным аддзяленні журналісцкіх кадраў для многіх краін свету. Значная роля ў гэтым належыць намесніку дэкана А.А. Рудэнкі і кафедры замежнай журналістыкі і літаратуры, створанай у 1984 годзе (прафесар І.І. Сачанка).

За апошнюю пяцігодку факультэт поўнасцю абнавіў вучэбныя планы, мадэрнізаваў навучальна-тэхнічную базу. Адкрыты 3 новыя спецыяльнасці, арганізаваны Вучэбны цэнтр камунікацыйных тэхналогій.

Са стварэннем навукова-даследчай лабараторыі СМІ (кіраўнік — прафесар Б.В. Стральцоў) пашыраны навуковыя пошукі ў галіне сучаснай журналістыкі.

У 1998 годзе на аснове кафедры тэорыі і практыкі сучаснай журналістыкі адкрыты кафедры перыядычнага друку, сацыялогіі журналістыкі і літаратурна-мастацкай крытыкі, у 1999 годзе — кафедра тэхналогіі камуні-

кацыі, у 2000 годзе — кафедра англійскай мовы і моўнай камунікацыі.

У рэдакцыях «Звязды», «Рэспублікі», «Голас Радзімы», Белтэле-радыёкампаніі, Нацыянальным прэс-цэнтры створаны філіялы факультэцкіх кафедраў — творчыя лабараторыі журналісцкага майстэрства. Студэнты факультэта выпускаюць вучэбную газету «Журналіст».

За гады існавання факультэт выпусціў больш за 6 тысяч прафесійных журналістаў.

З 1998 года на факультэце працуюць курсы павышэння кваліфікацыі работнікаў кіруючых пасадаў і спецыялістаў кнігавыдання і СМІ.

Спецыяльнасці і спецыялізацыі, па якіх вядзецца падрыхтоўка спецыялістаў

Журналістыка

напрамкі:
- друкаваныя СМІ;
- аўдыёвізуальныя СМІ;
спецыялізацыі:
- літаратурная работа на радыё і ТБ;
- літаратурная работа ў газеце і часопісе;
- фотажурналістыка.

Кваліфікацыя: журналіст.

Міжнародная журналістыка

спецыялізацыі:
- міжнародная журналістыка і палітыка;
- міжнародная журналістыка і эканоміка.

Кваліфікацыя: журналіст-міжнароднік.

Інфармацыя і камунікацыя

спецыялізацыі:
- спецыяліст па сувязях з грамадскасцю;
- спецыяліст па рэкламнай камунікацыі;
- спецыяліст па аўдыёвізуальнай камунікацыі;
Кваліфікацыя: спецыяліст па інфармацыі і камунікацыі.



Літаратурная работа спецыялізацыя:

- літаратурнае рэдагаванне.

Кваліфікацыя: літаратурны работнік.

Вучэбныя дысцыпліны, выкладаемыя на факультэце, размеркаваны ў адпаведнасці з вучэбнымі планамі кожнай спецыяльнасці і падзелены на 5 блокаў:

- сацыяльна-гуманітарныя дысцыпліны (асновы права, філасофія, эканоміка, гісторыя Беларусі, паліталогія, асновы псіхалогіі і педагогікі, этыка, логіка, сацыялогія, філасофія ў сучасным свеце, замежная мова, фізыхаванне);
- прыродазнаўчыя дысцыпліны (канцэпцыя сучаснага прыродазнаўства, асновы вышэйшай матэматыкі, асновы інфарматыкі і навіейшых камунікацыйных тэхналогій, асновы экалогіі, ахова працы);

- агульнапрафесійныя і спецыяльныя дысцыпліны (сучасная руская мова, сучасная беларуская мова, стылістыка мовы і літаратурнае рэдагаванне, асновы тэорыі літаратуры, беларуская літаратура, руская літаратура, замежная літаратура, гісторыя журналістыкі, асновы журналістыкі, асновы фотажурналістыкі, асновы літаратурна-рэдактарскай дзейнасці, асновы інфармацыйна-камунікацыйнай дзейнасці, асновы тэлерадыёжурналістыкі, гісторыя мастацтваў, культуралогія, тэхніка і тэхналогія СМІ, асновы твор-

чай дзейнасці журналіста, прафесійная этыка журналіста, эканоміка і менеджмент СМІ, прававыя асновы журналістыкі, паліталогія журналістыкі, сацыялогія журналістыкі, псіхалогія журналістыкі, сучасныя міжнародныя адносіны, сучасныя замежныя СМІ, літаратурна-мастацкая крытыка, асновы літаратурна-мастацкай творчасці, спецыяльныя, журналісцкае майстэрства, курсы па профілі);

- дысцыпліны спецыялізацыі (курсы па профілі, курсы па выбары студэнта, курсы па рашэнні савета факультэта);

- дадатковыя віды навучання (медыцынская падрыхтоўка, спецпадрыхтоўка, фізкультурна-аздараўленчыя і спартыўныя заняткі).

Навучальны працэс на факультэце журналістыкі ажыццяўляецца ў цеснай сувязі з рэдакцыямі рэспубліканскіх сродкаў масавай інфармацыі. Набытыя веды студэнты замацоўваюць на радыё, тэлебачанні, у газетах, з часам становяцца іх супрацоўнікамі.

Размеркаванне выпускнікоў факультэта журналістыкі штогод ажыццяўляецца ў адпаведнасці з планамі міністэрстваў эканомікі, інфармацыі і адукацыі Рэспублікі Беларусь, а таксама з запатрабаваннямі рэдакцый. Попыт на журналісцкія кадры ў краіне на сённяшні дзень застаецца вельмі высокім.

Шчыра запрашаем на факультэт!

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

**Дэкан факультэта —
дацэнт, кандыдат
біялагічных навук
Уладзімір Васільевіч
ЛЫСАК**

**220064, г. Мінск,
вул. Курчатова, 10,
тэл.: 277-55-35,
209-59-02, 209-59-00,
209-58-08, 209-58-05,
факс: 277-55-35,
e-mail: bio@bsu.by**



У цяперашні час на 9 кафедрах факультэта працуюць 72 выкладчыкі, з якіх прафесараў — 8, дактароў навук — 12, дацэнтаў — 36, кандыдатаў навук — 48.

Акрамя таго, навучальны працэс на факультэце забяспечваюць 7 навукова-даследчых лабараторыяў, заалагічны музей, батанічны сад, гербарый, вучэбная лабараторыя вылічальнай тэхнікі і тэхнічных сродкаў навучання і вучэбна-навуковы цэнтр «Нарацанская біялагічная станцыя».

На факультэце навучаюцца каля 1100 студэнтаў (дзённая і завочная форма навучання), 10 магістраў і 28 аспірантаў.

Факультэт адкрыты ў 1931 годзе. Да гэтага з 1922 года біялагічная падрыхтоўка студэнтаў праводзілася на прыродазнаўчана-навуковым аддзяленні педагогічнага факультэта. Факультэт ганарыцца сваімі славымі выпускнікамі, такімі як Л.М. Сущэнца, акадэмік, вядомы гідрабіялог, у 90-я гады — прэзідэнт Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі; І.М. Сяржанін, член-карэспандэнт АН БССР, вядомы зааляг; А.А. Мілюцін, прафесар, рэктар Міжнароднага экалагічнага ўніверсітэта імя А.Д. Сахарова з 1996 па 2002 гг.; Н.І. Астаповіч, член-карэспандэнт НАН Беларусі, намеснік дырэктара Інстытута мікрабіялогіі НАН Беларусі; К.І. Сла-

бажаніна, член-карэспандэнт НАН Беларусі, намеснік дырэктара Інстытута фотабіялогіі НАН Беларусі; А.Г. Давыдзенка, член-карэспандэнт НАН Беларусі, загадчык лабараторыі Інстытута генетыкі і цыталогіі НАН Беларусі, прэзідэнт селекцыйнай кампаніі «Соя-Поўнач»; А.П. Астапеня, член-карэспандэнт НАН Беларусі, дырэктар Міжведамаснага цэнтра праблем Нацыянальных паркаў і запаведнікаў, загадчык НДЛ гідраэкалогіі; Д.У. Машара, трохразовая чэмпіёнка свету па кікбоксінгу.

Падрыхтоўка спецыялістаў на дзённым аддзяленні вядзецца па трох спецыяльнасцях: «Біялогія», «Біятэхналогія» і «Біяэкалогія». Студэнты атрымліваюць адну з трох кваліфікацый: «Біёлаг. Выкладчык біялогіі і хіміі», «Біёлаг-біятэхнолаг. Выкладчык біялогіі», «Біёлаг-экалаг. Выкладчык біялогіі і экалогіі». На завочным аддзяленні падрыхтоўка спецыялістаў вядзецца па спецыяльнасцях біялогія і біяэкалогія.

На першым і другім курсах студэнты ўсіх кваліфікацый навучаюцца па агульным вучэбным плане, які прадугледжвае вывучэнне асноўных прыродазнаўчана-навуковых, сацыяльна-гуманітарных і базавых біялагічных дысцыплін. Пачынаючы з трэцяга курса навучанне студэнтаў ажыццяўляецца па асобных вучэбных планах, згодна з адпаведнай кваліфікацыяй.

За перыяд навучання студэнты атрымліваюць шырокую прафесійную падрыхтоўку, якая забяспечваецца вывучэннем у вялікім аб'ёме такіх дысцыплін біялагічнага цыкла, як батаніка, заалягія, цыталогія і гісталагія,

біяхімія, біяфізіка, радыебіялогія, фізіялогія раслін, мікрабіялогія, вірусалогія, імуналогія, біятэхналогія, генетыка, тэорыя эвалюцыі, экалогія, ксенабіялогія, малекулярная біялогія, біяэнергетыка клеткі, арганізацыя геномаў, фізіялогія чалавека і жывёл, анатомія чалавека, біялогія індывідуальнага развіцця, біямэтрыя, інфармацыйныя тэхналогіі ў біялогіі, мадэліраванне біялагічных працэсаў і г.д.

Падрыхтоўка студэнтаў па спецыяльнасцях «Біятэхналогія» і «Біяэкалогія» прадугледжвае, акрамя таго, вывучэнне шэрага дадатковых спецыяльных дысцыплін, такіх як фармакалогія, культываванне клетак, вектарныя сістэмы, генная інжынерія, інжынерная энзімалогія, клетачная інжынерія, селекцыя прадукцэнтаў, рэгуляцыя метабылізму клеткі, біятрансфармацыя рэчываў, біясэнсарныя сістэмы, імабілізаваныя клеткі і ферменты, біянебяспечнасць прадуктаў біятэхналогіі, біяэнергетычныя сістэмы, выдзяленне і ачыстка прадуктаў біятэхналогіі, інавацыйная дзейнасць у сферы біятэхналогіі, біятэхналогія ачысткі прамысловых адходаў і г.д. (спецыяльнасць «Біятэхналогія»); землярэгуляцыя, гідраэкалогія, хімічная экалогія, папуляцыйная экалогія, першасныя прадукцыі, кансументы, рэдуцэнты ў прыродных і штучных экосістэмах, радыеэкалогія, экалагічны маніторынг, кантроль і экспертыза, экалагічны менеджмент, экалогія чалавека, эканоміка прыродакарыстання, глабальная экалогія, асновы рэгулявання якасці прыродных вод, экалагічнае права



У заалагічным музеі БДУ

і г.д. (спецыяльнасць «Біяэкалогія»).

Пры падрыхтоўцы спецыялістаў на дзённым аддзяленні прадугледжана праходжанне практык: на першым і другім курсах — палявая вучэбная практыка па батаніцы і заалягіі на Валожынскай геабазе «Заходняя Бярэзіна»; на трэцім — вучэбная практыка па спецыялізацыі на кафедрах, у вучэбна-навуковым цэнтры «Нарацанская біялагічная станцыя», у навукова-даследчых лабараторыях факультэта, у навукова-даследчых інстытутах, вытворчых установах, у запаведніках, батанічных садах і нацыянальных парках; на чацвёртым і пятым курсах — вытворчая і педагогічная практыкі. На завочным аддзяленні вучэбную практыку па батаніцы і заалягіі студэнты праходзяць на другім і трэцім курсах, вытворчую і педагогічную

практыкі — на шостым курсе.

Пасля заканчэння навучання выпускнікам прысвойваецца ступень бакалаўра або магістра.

Выпускнікі факультэта могуць працаваць выкладчыкамі сярэдніх і вышэйшых навучальных устаноў, супрацоўнікамі навукова-даследчых інстытутаў, на прадпрыемствах аграпрамысловага комплексу, фармацэўтычнай, мікрабіялагічнай і харчовай прамысловасці, у запаведніках, заказніках, нацыянальных парках, батанічных садах, на селекцыйных станцыях, у сістэме Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, у сістэме Дзяржаўнага гідрамету і г.д.

Выпускнікі, якія паказалі схільнасць да навукова-даследчай работы, высокую эрудыцыю, атрымліваюць рэкамендацыю Вучонага савета факультэта для паступлення ў аспірантуру.



ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан факультэта — доктар
юрыдычных навук Сяргей
Аляксандравіч БАЛАШЭНКА



Выкладчыцкі састаў: 20 прафесараў, 91 дацэнт, 46 выкладчыкаў.

Колькасць кафедраў — 9 (тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, канстытуцыйнага права, грамадзянскага права, грамадзянскага працэсу і працоўнага права, кримінальнага права, кримінальнага працэсу і пракурорскага нагляду, криміналістыкі, экалагічнага і аграрнага права, паліталогіі).

Колькасць лабараторый — 5 (вучэбная лабараторыя заканадаўства, вучэбная лабараторыя інфарматыкі і тэхнічных сродкаў навучання, вучэбная лабараторыя криміналістыкі, вучэбная лабараторыя палітычных тэхналогій, вучэбная лабараторыя «Юрыдычная клініка»).

Колькасць студэнтаў, аспірантаў. — каля 2 тыс. студэнтаў, 76 аспірантаў.

Дата заснавання — 1921 г.

За гады існавання факультэт падрыхтаваў не адно пакаленне юрыстаў з вышэйшай адукацыяй. Сярод яго выпускнікоў міністры, дэпутаты Нацыянальнага сходу, кіраўнікі ўстаноў і арганізацый. Сёння выпускнікі факультэта ўзначальваюць Канстытуцыйны, Вярхоўны і Вышэйшы Гаспадарчы суды, Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь.

Спецыяльнасці і спецыялізацыі, па якіх вядзецца падрыхтоўка спецыялістаў

У склад факультэта ўваходзяць тры аддзяленні: правазнаўства, выпускнікам якога прысвойваецца кваліфікацыя «юрыст»; паліталогіі — кваліфікацыя «юрыст-палітолаг»; эканамічнага права — кваліфікацыя «юрыст з веданнем эканомікі».

Факультэт рыхтуе спецыялістаў па трох спецыяльнасцях: правазнаўства, паліталогія і эканамічнае права.

На працягу вучобы студэнты-прававеды спецыялізуюцца па 9 спецыялізацыях: арганізацыя і дзейнасць дзяржаўных органаў, гаспадарчае права, судова-пракурорска-следчая дзейнасць, адвакатура і натарыят, падатковае і банкаўскае права, параўнальнае правазнаўства, прававое забеспячэнне камерцыйнай дзейнасці, прававое рэгуляванне фінансаў і крэдыту, палітыка і дзяржаўнае кіраванне.



220007, г. Мінск,
вул. Маскоўская, 17,
тэл./факс: 222-83-18,
e-mail: law@bsu.by,
Internet: http://www.law.bsu.by

Асноўнымі прадметамі, якія вывучаюць на юрыдычным факультэце, з'яўляюцца курсы: агульная тэорыя права, канстытуцыйнае права, адміністрацыйнае права, грамадзянскае права, гаспадарчае права, кримінальнае права, кримінальна-прапраўнае права, працоўнае права, фінансавое права, грамадзянскі працэс, экалагічнае права, міжнароднае публічнае права, міжнароднае прыватнае права — і спецыяльныя: праблемы народнага даўладдзя, правы і свабоды чалавека і правыя сродкі іх забеспячэння, прававое рэгуляванне знешнеэканамічнай дзейнасці, дагавор у грамадзянскім праве, падатковае права, эканамічныя злучышчы, мытнае права, банкаўскае права, прававая этыка, арганізацыя і дзейнасць адвакатуры, права інтэлектуальнай уласнасці, права еўрапейскай супольнасці і інш.

Навучальны працэс на юрыдычным факультэце спалучае класічную форму выкладання з новымі адукацыйнымі тэхналогіямі. Факультэт забяспечаны тэхнічнымі сродкамі навучання, таму студэнты могуць пры падрыхтоўцы да заняткаў, экзаменаў ці залікаў у вучэбнай лабараторыі інфарматыкі і тэхнічных сродкаў навучання, у вучэбнай лабараторыі заканадаўства, на кафедрах атрымаць па кожнай вучэбнай дысцыпліне поўную даведачную, заканадаўчую і вучэбную інфармацыю, размешчаную на сайце факультэта (www.law.bsu.by). Практычныя навыкі студэнтаў-юрыстаў набываюць як на вучэбных і вытворчых практыках, так і ў юрыдычнай клініцы, створанай пры факультэце, дзе студэнты аказваюць юрыдычныя паслугі малазабеспечаным грамадзянам краіны.

Фонд бібліятэкі юрыдычнага факультэта налічвае каля 200 тысяч экзэмпляраў выданняў, у тым ліку і унікальных (XIX — пачатак XX ст.ст.), напісаных выдатнымі юрыстамі розных краін.

Юрыдычны факультэт БДУ сёння з'яўляецца вядучым вучэбным і навуковым цэнтрам падрыхтоўкі кадраў прафесіяналаў-юрыстаў, здольных паспяхова вырашаць юрыдычныя задачы дзяржавы і грамадства, працаваць як у сваёй краіне, так і за яе межамі. Нашы выпускнікі працуюць ва ўсіх сферах грамадства: у заканадаўчых і выканаўчых органах улады, у судовай сістэме дзяржавы, у праваахоўных органах, адвакатуры, натарыяце, на прадпрыемствах усіх формаў уласнасці. Некаторыя выпускнікі юрыдычнага факультэта паступаюць у аспірантуру і потым паспяхова займаюцца навуковай працай.

На юрыдычным факультэце створаны ўсе ўмовы для вучэбнай, навуковай і творчай дзейнасці студэнтаў. На кафедрах працуюць студэнцкія навуковыя гурткі, праходзяць студэнцкія навуковыя канферэнцыі, конкурсы навуковых работ.

Штогод праводзяцца Дні факультэта. У музеі правазнаўства працуе гісторыка-культурны цэнтр.

Юрыдычны факультэт БДУ — гэта прэстыж, творчасць, духоўнасць студэнтаў і выкладчыкаў, фундаментальныя веды, высокая прафесійная падрыхтоўка!

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН

Дэкан факультэта — прафесар,
доктар гістарычных навук
Аляксандр Віктаравіч ШАРАПА

220072, г. Мінск,
вул. Акадэмічная, 25
тэл. 284-26-82

На факультэце працуе 13 дактароў навук, прафесараў, 57 кандыдатаў навук і дацэнтаў, звыш 100 старшых выкладчыкаў і выкладчыкаў.

Колькасць кафедраў — 13.
На факультэце навучаецца 1070 студэнтаў, 8 магістрантаў, больш за 30 аспірантаў.

Факультэт міжнародных адносін створаны 1 кастрычніка 1995 года з мэтай падрыхтоўкі прафесіяналаў высокага класа ў галіне міжнародных зносін, здольных годна прадстаўляць інтарэсы нашай краіны на сусветнай арэне.

Факультэт складаецца з шасці аддзяленняў: міжнародных адносін, міжнароднага права, міжнародных эканамічных адносін, менеджменту ў галіне міжнароднага турызму, мытнай справы, лінгвакраіназнаўства (рэгіён Далёкага Усходу).

Для чытання лекцый прыцягваюцца вядучыя спецыялісты Акадэміі навук Беларусі, работнікі Міністэрства замежных спраў Беларусі, знешнеэканамічных і знешнепалітычных ведамстваў, Дзяржаўнага мытнага камітэта, буйнай спецыялісты ў сферы міжнародных адносін з краін СНД і далёкага замежжа. На факультэце часта арганізуюцца сустрэчы з пасламі замежных краін, вядомымі палітычнымі і дзяржаўнымі дзеячамі нашай краіны, дзеячамі культуры.

Пачынаючы з другога курса, студэнты праходзяць навучальную і вытворчую практыку ў дзяржаўных органах і ведамствах, якія займаюцца знешняй палітыкай, на прадпрыемствах і ў фірмах. Навучаючыся на факультэце, студэнты атрымліваюць глыбокія веды ў галіне агульнагуманітарных і агульнанавуковых дысцыплін, гісторыі міжнародных адносін і знешняй палітыкі, міжнароднага права, міжнародных эканамічных адносін, краіназнаўства, авалодаюць дзвюма замежнымі мовамі, набываюць навыкі працы на персанальных камп'ютарах.

Асноўная ўвага пры падрыхтоўцы спецыялістаў на аддзяленні міжнародных адносін надаецца глыбокаму вывучэнню агульнай і айчынай гісторыі, тэорыі і гісторыі міжнародных адносін і знешняй палітыкі вядучых краін свету, дзейнасці міжнародных арганізацый, дыпламатычнай і консульскай службы, дыпламатычнаму працяку. Пачынаючы з трэцяга курса, студэнты спецыялізуюцца па гісторыі знешняй палітыкі і дыпламатыі і міжнародных арганізацыях.

На аддзяленні міжнароднага права вывучаюць гісторыю і тэорыю дзяржавы і права, міжнароднае публічнае і прыватнае права, дыпламатычнае і консульскае права, міжнароднае камерцыйнае, мытнае права, параўнальнае адміністрацыйнае, кримінальнае, гаспадарчае, працоўнае права. З трэцяга курса студэнты спецыялізуюцца па міжнародным прыватным, міжнародным публічным праве, дыпламатычнай і консульскай службе.

Будучыя эканамісты-мжнароднікі атрымліваюць веды ў



галіне макра- і мікраэканамічнага развіцця, будучы мець добрую матэматычную падрыхтоўку, авалодаюць навыкамі канкрэтнага аналізу эканамічных працэсаў, вывучаць гісторыю народнай гаспадаркі, бухгалтарскі ўлік, фінансава-крэдытную сістэму, маркетынг, сусветную эканоміку, кіраванне знешнеэканамічнай дзейнасцю, міжнародныя валютныя і крэдытныя адносіны. З трэцяга курса студэнты спецыялізуюцца па знешнеэканамічнай палітыцы, па кіраванні знешнеэканамічнай дзейнасцю фірмы.

На аддзяленні міжнароднага турызму студэнты атрымлі-

ваюць веды па асновах менеджменту, маркетынгу міжнароднага турызму, арганізацыі і кіравання турысцкімі прадпрыемствамі, вывучаюць геаграфію міжнароднага турызму, прагна-заванне міжнароднага турысцкага рынку, эканоміку міжнародных турысцкіх перавозак, рэгіянальнае планаванне турызму, бухгалтарскі ўлік, фінансава-крэдытную сістэму, сусветную эканоміку, кіраванне знешнеэканамічнай дзейнасцю, міжнародныя валютныя і крэдытныя адносіны.

У 2001 г. адбыўся набор на новай спецыяльнасці — лінгвакраіназнаўства Азіі і Афрыкі. Студэнты будучы вывучаць тэорыю і гісторыю міжнародных адносін, праблемы міжнароднай і нацыянальнай бяспекі, гісторыю, геаграфію, палітычную сістэму і культуру краіны або рэгіёна той мовы, якую яны вывучаюць, актуальныя праблемы гісторыі знешняй палітыкі краін Усходу. Лінгвістычны цыкл дысцыплінаў уключае ўвядзенне ў мовазнаўства, моўную практыку ўсходняй мовы, іерархію, тэарэтычную граматыку, стылістыку, дыялекталогію, класічную



ўсходнюю мову. Сёлета набор будзе адбывацца па спецыялізацыі лінгвакраіназнаўства краін Далёкага Усходу.


Вялікая ўвага на факультэце надаецца самастойнай навукова-даследчай працы студэнтаў. Яны выступаюць на навуковых канферэнцыях, прадстаўляюць свае распрацоўкі на ўніверсітэцкіх, рэспубліканскіх і міжнародных конкурсах.

Маладыя спецыялісты будучы падрыхтаваны для дыпламатычнай, навукова-даследчай, інфармацыйна-аналітычнай дзейнасці ў галіне міжнародных адносін, міжнароднага права і знешнеэканамічнай дзейнасці.

Выпускнікі факультэта змогуць працаваць у дзяржаўных органах кіравання, якія займаюцца знешнеэканамічнай і знешнепалітычнай дзейнасцю, у міжнародных арганізацыях і рэгіянальных аб'яднаннях, у якіх Рэспубліка Беларусь мае пасольскія прадстаўніцтвы, на прадпрыемствах, у знешнегандлёвых, турыстычных і камерцыйных фірмах, банках. Яны могуць займацца навукова-педагагічнай работай у навуковых, навучальных установах.

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан факультэта — прафесар, доктар філалагічных навук
Іван Сямёнавіч РОЎДА



Вучэбны працэс на пяці аддзяленнях забяспечваюць 17 кафедрай, 2 навукова-даследчыя лабараторыі, на якіх працуюць 28 прафесараў, 83 дацэнты, 33 старшых выкладчыкаў, 40 выкладчыкаў.

Сёння на філфаку займаюцца 1870 студэнтаў, 95 аспірантаў, 15 магістрантаў.

Падрыхтоўка спецыялістаў-філолагаў ва ўніверсітэце пачалася ў першы ж год яго заснавання: 12 жніўня 1921 года быў аб'яўлены прыём на грамадска-педагагічнае, прававое, эканамічнае і этнолага-лінгвістычнае аддзяленні факультэта грамадскіх навук БДУ. Дэканам прызначаны таленавіты вучоны і педагог, у далейшым першы прэзідэнт Беларускай АН У.М. Ігнатюскі. Праз год факультэт грамадскіх навук быў рэарганізаваны, і ўвосень 1922 г. на яго базе створаны яшчэ адзін факультэт — педагагічны, у склад якога, поруч з іншымі (сацыяльна-гістарычным, прыродазнаўчым, матэматычным), увайшло і літаратурна-лінгвістычнае

аддзяленне. На ім працавалі такія вядомыя вучоныя-філолагі, як акадэмік АН БССР І.І. Замоцін, прафесары Я.І. Барычэўскі, А.М. Вазнясенскі, М.М. Піятуховіч, П.А. Бузук. З восені 1923 г. лекцыі па беларускай мове і методыцы яе выкладання на факультэце пачаў чытаць выдатнейшы педагог, класік беларускай літаратуры Якуб Колас (Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч).

За 1921—1931 гг. універсітэт падрыхтаваў 336 філолагаў, сярод іх каля п'ятдзiesiąці ў будучым сталі вядомымі пісьменнікамі (С. Баранавых, П. Броўка, П. Галавач, П. Глебкі, С. Дарожны, А. Звонак, Т. Кляшторны, К. Крапіва, Я. Скрыган і інш.). Напрыканцы 20-х гг. шэраг таленавітых выкладчыкаў і студэнтаў БДУ былі беспадстаўна рэпрэсаваны.

7 чэрвеня 1931 г. пастановай СНК БССР "Аб рэарганізацыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта" цэлы шэраг факультэтаў і аддзяленняў былі вылучаны ў самастойныя навуковыя ўстановы. Так, факультэт права і савецкага будаўніцтва — у Інстытут савецкага будаўніцтва і права, факультэт народнай гаспадаркі — у Інстытут народнай гаспадаркі, а сацыяльна-гістарычнае і літаратурна-лінгвістычнае аддзяленні педфака — у Вышэйшы педагагічны інстытут.

Годам нараджэння самастойнага філалагічнага факультэта БДУ стаў год 1939. Паведамленне аб стварэнні ва ўніверсітэце новага факультэта апублікавана ў газеце "Савецкая Беларусь" 21 ліпеня. Дэканам прызначаны вядны вучоны-лінгвіст прафесар Ц.П. Ломцеў. На першы курс на аддзяленні беларускай і рускай мовы і літаратуры было прынята 50 студэнтаў. Аргані-

завана выданне "Вучоных запісак" (філалагічная серыя), дзе друкаваліся лепшыя даследаванні беларускіх мова- і літаратуразнаўцаў. У свой час студэнтамі факультэта, а некаторыя потым і выкладчыкамі былі народныя пісьменнікі Беларусі Кандрат Крапіва, Іван Мележ, Ніл Гілевіч, Іван Навуменка, Рыгор Барадулін, акадэмікі АН Беларусі А.І. Падлужны, А.І. Жураўскі, член-карэспандэнт АН Беларусі А.М. Булыка.

Вялікія заслугі ў развіцці філалагічнай адукацыі на Беларусі, у падрыхтоўцы настаўнікаў школ, супрацоўнікаў выдавецтваў, рэдакцый часопісаў, газет, радыё і тэлебачання, у выхаванні будучых вучоных і пісьменнікаў належаць дэканам факультэта: прафесарам Ц.П. Ломцеву, М.А. Жыдовічу, М.Р. Ларчанку, дацэнту А.А. Волку, члену-карэспандэнту АН Беларусі А.А. Лойку. З 1996 г. дэканам факультэта з'яўлялася доктар педагагічных навук, прафесар, член-карэспандэнт Акадэміі адукацыі Рэспублікі Беларусь Л.А. Мурына.

Асновай філалагічнага факультэта на працягу ўсіх год яго дзейнасці з'яўляліся два аддзяленні — беларускай мовы і літаратуры і рускай мовы і літаратуры (з восені 1947 г. па восень 1967 г. у склад факультэта ўваходзіла яшчэ і аддзяленне журналістыкі). З сярэдзіны 1990-х гг. факультэт пачаў актыўна развівацца, былі адкрыты новыя аддзяленні, спецыяльнасці, спецыялізацыі. У выніку сёння падрыхтоўка студэнтаў-філолагаў праводзіцца на 5 аддзяленнях па спецыяльнасцях:

- беларускай філалогіі;
- рускай філалогіі;
- славянскай філалогіі;
- рамана-германскай філалогіі;
- класічнай філалогіі.



Выпускнікі набываюць наступныя спецыяльнасці і адпаведныя ім кваліфікацыі:

беларуская філалогія — філолаг, выкладчык беларускай мовы і літаратуры;

руская філалогія — філолаг, выкладчык рускай мовы і літаратуры;

славянская філалогія — філолаг, выкладчык польскай мовы і літаратуры;

рамана-германская філалогія — філолаг, выкладчык замежных моў і літаратур (з указаннем моў);

класічная філалогія — філолаг, выкладчык класічных моў і антычнай літаратуры;

усходняя філалогія — філолаг, выкладчык усходніх моў і літаратур (з указаннем моў).

Апрача таго, студэнты факультэта маюць магчымасць авалодаць цэлым шэрагам спецыялізацый: камп'ютарная лінгвістыка, тэорыя і практыка перакладу, рыторыка, беларуская мова як замежная, руская мова як замежная; студэнты старэйшых курсаў па жаданні вывучаць дадаткова адну са славянскіх моў — пасля выніковага экзамена выдаецца адпаведны сертыфікат.

За гады вучобы ва ўніверсітэце студэнты-філолагі атрымліваюць грунтоўныя веды па беларускай і рускай

літаратурах, па гісторыі сусветнай літаратуры, вывучаюць працэсы гістарычнага развіцця мовы, даследуюць яе сучасны стан. Для студэнтаў і магістрантаў чытаецца 130 спецкурсаў, дзейнічаюць 104 спецсемінары, якімі кіруюць прафесары і дацэнты факультэта.

Дзесяткі тысяч нашых выпускнікоў працуюць настаўнікамі беларускай, рускай, замежных моў і літаратур у школах, каледжах, вучылішчах, універсітэтах рэспублікі і за яе межамі. Многія былыя студэнты філалагічнага факультэта БДУ сёння — рэдактары, карэспандэнты, супрацоўнікі аўтарытэтных газет, часопісаў, выдавецтваў, радыё і тэлебачання. Выдатная якасць падрыхтоўкі забяспечвае высокі рэйтынг запатрабаванасці нашых выхаванцаў і ў цяперашні час.

Філалагічны факультэт сёння — адзін з галоўных цэнтраў па падрыхтоўцы высокакваліфікаваных спецыялістаў-філолагаў у рэспубліцы.

Прафесары, дацэнты, выкладчыкі філалагічнага факультэта ўнеслі прыкметны ўклад у беларускую навуку, шмат зрабілі і робяць для развіцця філалагічнай адукацыі ў рэспубліцы, чым спрыяюць духоўнаму росквіту нашай Бацькаўшчыны.

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан факультэта — прафесар, доктар хімічных навук, Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь
Генадзь Аляксеевіч БРАЇЦКІ

220050, г. Мінск, вул. Ленінградская, 14, тэл. 226-49-98, 220-69-18



Уставае факультэта 8 кафедрай: неарганічнай, аналітычнай, арганічнай, фізічнай, высокамалекулярных злучэнняў, радыяцыйнай хіміі і хімічнай тэхналогіі, агульнай хіміі і методыкі выкладання хіміі, фармацыі.

На факультэце працуюць 18 прафесараў, 43 кандыдаты навук, 38 навуковых супрацоўнікаў, з іх 14 кандыдатаў навук.

Студэнтаў 560, з іх 52 навучаюцца на платнай форме навучання.

Аспірантаў 42, у тым ліку 7 на завочнай форме навучання, магістрантаў — 7.

Хімічны факультэт — структурнае падраздзяленне Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, якое дзейнічае з 1921 г. Ён вытокаў стаялі праф. Б.М. Беркенгейм — выпускнік Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта, праф. М.А. Прыляжак — выпускнік Варшаўскага ўніверсітэта і Э.В. Змачынскі — выпускнік Юр'еўскага (Тартускага) ўніверсітэта. Гісторыя факультэта і яго цяперашні дзень досыць падрабязна паказаны ў спецыяльным выпуску "Весніка БДУ", прысвечаным 80-годдзю ўніверсітэта (серыя 2, № 3, 2001). Выпускнікамі факультэта з'яўляюцца акадэмікі НАН Беларусі Ф.М. Капціцкі, В.С. Камароў, А.І. Лесніковіч, В.С. Салдатаў і многія з тых, хто сёння працуе ў навукова-даследчых інстытутах, ВНУ, сярэдніх школах і на прамысловых прадпрыемствах. Усяго факультэт мае больш за 6000 выпускнікоў.

На факультэце ўсе студэнты атрымліваюць адну спецыяльнасць Г 31.05.01 "Хімія". У рамках гэтай спецыяльнасці

студэнты могуць спецыялізавацца па наступных накірунках: неарганічная, арганічная, аналітычная, фізічная хімія, хімія цвёрдага цела і паўправаднікоў, хімія высокамалекулярных злучэнняў, хімічная экалогія, фармацэўтычная хімія. На апошнія дзве спецыялізацыі ажыццяўляецца асобны набор. Пасля заканчэння навучання выпускнікі атрымліваюць адну з чатырох кваліфікацый — "Хімік", "Хімік. Выкладчык хіміі", "Хімік. Хімік-экалаг", "Хімік. Хімік-фармацэўт".

Прыём на факультэт ажыццяўляецца асобна на аддзяленні:

- 1) навукова-вытворчае — 40 чалавек;
- 2) навукова-педагагічнае — 20 чалавек;
- 3) фармацэўтычнае — 25 чалавек;
- 4) экалагічнае — 15 чалавек.

Умовы залічэння адлюстраваны ў "Правілах прыёму ў БДУ". Паводле заявы абітурыента, які не прайшоў на адно аддзяленне, можа ўдзельнічаць



у конкурсе на другое.

Факультэт мае сучаснае абсталяванне для выканання навуковых даследаванняў, у якіх могуць удзельнічаць усе студэнты, — два электронныя мікраскопы, спектрометры параманітнага і ядзернага магнітнага рэзанансу, разнастайныя храматографы, спектрафотометры і шмат іншага. Апрача таго, студэнты маюць магчымасць выконваць навуковыя работы ў НДІ фізіка-хімічных праблем БДУ, створаным у 1978 г. на базе структурных падраздзяленняў факультэта, а таксама ў дзвюх

студэнцкіх навукова-даследчых лабараторыях. У інстытуце больш за 15 самастойных лабараторый разнастайнага профілю: экстракцыі і іонаметрыі, фізіка-арганічнай хіміі і мадыфікацыі палімераў, фізіка-хіміі гетэрагенных сістэмаў, біяхіміі і інш. На факультэце ёсць чытальная зала, два камп'ютарныя класы, шкловыдзімальная майстэрня.

Асабліва сцэна навуковага працэсу на хімічным факультэце з'яўляецца вялікім аб'ёмам лабараторных работ па розных хімічных дысцыплінах. Большасць лабараторных

практыкумаў будзеца па навукова-даследчым прынцыпе, што дазваляе развіваць творчую актыўнасць студэнтаў і індывідуалізаваць навуковы працэс.

Атрыманы студэнтамі за час навучання аб'ём ведаў, уменняў і навыкаў дазваляе выпускнікам факультэта плённа працаваць на прамысловых прадпрыемствах любога профілю, якія маюць хімічныя лабараторыі, а таксама ў навуковых установах, ВНУ, школах і камерцыйных структурах, занятых вытворчасцю хімічнай і фармацэўтычнай прадукцыі.



ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

**Дэкан факультэта —
дацэнт, кандыдат
гістарычных навук
Сяргей Мікалаевіч ХОДЗІН**



Выкладчыкі: 17 дактароў гістарычных навук, 19 прафесараў, 59 дацэнтаў, кандыдатаў гістарычных навук.

Кафедры:

1. кафедра крыніцазнаўства;
 2. кафедра гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў;
 3. кафедра гісторыі Беларусі новага і найбольшага часу;
 4. кафедра гісторыі Расіі;
 5. кафедра гісторыі пайднэвых і заходніх славян;
 6. кафедра гісторыі старажытнага часу і сярэдніх вякоў;
 7. кафедра гісторыі новага і найбольшага часу;
 8. кафедра археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін;
 9. кафедра этналогіі, музейна-літэратурнай мастацтвазнаўства.
- Студэнты, магістранты, аспіранты:** каля 1260 студэнтаў дзённай і завочнай форм навучання; больш за 100 магістрантаў і аспірантаў.

**220030, г. Мінск,
вул. Чырвонаармейская, 6,
тэл. 227-30-14 (сакратар),
227-71-00 (нам. дэкана),
226-01-75 (дэкан), e-mail: hist@bsu.by**

навуц, прафесар, міністр адукацыі Рэспублікі Беларусь, і многія іншыя.

Тры аддзяленні: гісторыі, архіўна-музейнае, дакументазнаўства.

Чатыры спецыяльнасці: гісторыя з накірункамі (гісторыя мастацтваў; этналогія; археалогія; палітологія (на ўзроўні магістратуры); айчынная і сусветная гісторыя), архіўная справа, музейная справа і ахова помнікаў гісторыка-культурнай спадчыны (з накірункамі: гісторыя і музейна-літэратурная мастацтвазнаўства і музейна-літэратурная мастацтвазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання).

Дванаццаць кваліфікацый: гісторык, выкладчык гісторыі і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін; гісторык-этнолаг, выкладчык гісторыі; гісторык-палітолаг, выкладчык гісторыі і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін; гісторык-археолог, выкладчык гісторыі; гісторык-мастацтвазнаўца, выкладчык гісторыі і мастацтвазнаўства; мастацтвазнаўца-музеолог, выкладчык сусветнай мастацкай культуры; гісторык-музеолог, выкладчык гісторыі, гісторык-даследчык, выкладчык гісторыі і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін; гісторык-архівазнаўца, выкладчык гісторыі; гісторык-археограф, выкладчык гісторыі; дакументазнаўца, арганізатар дакументацыйнага забеспячэння кіравання; дакументазнаўца, арганізатар інфармацыйнага забеспячэння кіравання; дакументазнаўца, спецыяліст па абароне інфармацыі.

Славутыя выпускнікі: Л.С. Абеццдарскі — аўтар шматлікіх навуковых прац, падручнікаў, член-карэспандэнт АПН СССР; М.С. Шашкевіч — доктар гістарычных навук, прафесар, дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі; М.Ф. Піліпенка — дырэктар Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору НАН Беларусі; Н.М. Мазай — Надзвычайны і Паўнамоцны пасол Рэспублікі Беларусь у Францыі; П.І. Брыгадзін — доктар гістарычных

Вывучаемыя прадметы: па спецыяльнасці гісторыя: археалогія і этналогія, палеаграфія, нумізматыка, гістарычная псіхалогія, гісторыя краін (рэгіёнаў) па перыядах, гісторыя рэлігіі, гісторыя палітычных партый і рухаў, гісторыя развіцця і ўзаемадзеяння цывілізацый; па накірунку археалогія дадаткова: метады археалагічных даследаванняў, палявая археалогія; па накірунку этналогія: міфалогія і дэманалогія; антрапалагічныя канцэпцыі сацыяльнай стратифікацыі; народы і культуры Заходняй Еўропы і інш.;

па спецыяльнасці музейная справа і ахова помнікаў гісторыка-культурнай спадчыны: археалогія і археалогія Беларусі; этналогія і этнаграфія Беларусі, тэорыя і гісторыя культуры; усеагульная гісторыя мастацтваў; гісторыя, тэорыя і метадыка музейнай справы; музейны менеджмент; па накірунку мастацтвазнаўства і музейна-літэратурнай мастацтвазнаўства: атрыбуцыя і экспэртава мастацтва, мастацтва краін Усходу; атычнае мастацтва, мастацтва Візантыі і г.д.;

па спецыяльнасці архіўная справа: археаграфія, гісторыя дзяржаўных устаноў, замежныя архівы, польская мова, архівы Беларусі, старажытнабеларуская мова і палеаграфія, гісторыя і арганізацыя архіўнай справы, тэорыя і метадыка архівазнаўства, архіўная інфарматыка, замежная археаграфія і інш.

па спецыяльнасці дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання: канстытуцыйнае, адміністрацыйнае, працоўнае, грамадзянскае права, інфармацыйныя сістэмы, вылічальная тэхніка і праграмаванне, менеджмент, сацыялогія кіравання, распрацоўка кіраўнічых рашэнняў, дакументазнаўства, інфармацыйная бяспека і абарона інфармацыі; псіхалогія і звычкі дзелавых адносін, дакументная лінгвістыка, тэорыя і практыка перакладаў, замежная мова (у аб'ёме, неабходным для перакладаў).

Асаблівасці навучальнага працэсу

Навучанне ва ўніверсітэце арганізавана па шматступеннай сістэме: бакалаўр, спецыяліст, магістр. Па спецыяльнасцях "гісторыя", "музейная справа і ахова помнікаў гісторыка-культурнай спадчыны" студэнты на працягу першых 2-2,5 года на падставе рэйтыngu выбіраюць накірунак навучання (усеагульная і айчынная гісторыя, археалогія, этналогія, гісторыя мастацтваў альбо гісторыя і музейна-літэратурная мастацтвазнаўства і музейна-літэратурная мастацтвазнаўства) і маюць магчымасць да 8-га семестра змяніць выбраны накірунак. На ўзроўні спецыяліста і магістра яны атрымваюць розную кваліфікацыю. На аддзяленні "дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання" кваліфікацыя залежыць ад выбару спецыялізацыі (пасля 5-га семестра).

Студэнты гістарычнага факультэта маюць магчымасць дадаткова вывучаць украінскую, літоўскую, польскую і інш. мовы. Па накірунках "этналогія", "гісторыя мастацтваў", "мастацтвазнаўства і музейна-літэратурная мастацтвазнаўства" і "дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання" студэнты маюць магчымасць выбіраць спецыялізацыю ў адпаведнасць з выбарам спецыялізацыі (пасля 5-га семестра).

Магчымасці працаўладкавання

Гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта рытуе найперш будучых навукоўцаў, у перспектыве вядучых спецыялістаў у пэўнай галіне. Выпускнікі па спецыяльнасці "гісторыя" на ўзроўні бакалаўра (4 гады навучання) — гэта лабаранты, настаўнікі агульнаадукацыйнай школы; на ўзроўні спецыяліста (5 гадоў навучання) — малодшыя навуковыя супрацоўнікі, выкладчыкі гісторыі і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін у гімназіях, ліцэях, калед-

жах; на ўзроўні магістратуры (6 гадоў навучання) — выкладчыкі ў ВНУ, ліцэях, гімназіях; навуковыя супрацоўнікі, у залежнасці ад спецыялізацыі і накірунку (гісторык — этнолаг, палітолаг, археолог, мастацтвазнаўца);

па спецыяльнасці музейна-літэратурнай спадчыны. Бакалаўр можа працаваць экскурсаводам (не вышэй за II кат.), малодшым навуковым супрацоўнікам; спецыяліст — навуковым супрацоўнікам, загадчыкам сектара (аддзела, фондаў, экскурсійна-масавага аддзела); магістр — галоўным захавальнікам фондаў, загадчыкам аддзела (філіяла музея), дырэктарам абласнога (раённага) музея; па накірунку мастацтвазнаўства і музейна-літэратурнай мастацтвазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання: спецыяліст — навуковым супрацоўнікам, вядучым гісторыі мастацтваў, вывучэння і экспэртава мастацтва; па спецыяльнасці архівазнаўства: на ўзроўні бакалаўра — архівіст, археограф, палеограф (не вышэй за II кат.); спецыяліст — архівіст, археограф, палеограф (I кат.), навуковы супрацоўнік, архіварыус; магістратуры — вядучы ці галоўны палеограф (археограф), заг. аддзела, вядучы навуковы супрацоўнік і г.д.;

па спецыяльнасці дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання. Бакалаўр можа працаваць у якасці сакратара-рэферэнта з веданнем замежнай мовы, сакратара (праўлення, савета, прыёмнай кіравніцка), архівіста; спецыяліст — офіс-менеджэрам, менеджэрам па персанале, інспектарам па кадрах, справаводцам, дакументазнаўцам, адміністратарам, спецыялістам па абароне інфармацыі; магістр — архівістам I катэгорыі, начальнікам канцелярыі, дырэктарам па кадрах і быцц, кіраўніком сакратарыята, выкладчыкам дакументазнаўства, можа займаць пасады ў цэнтральных органах дзяржаўнай улады і кіравання, органах мясцовай улады і самакіравання.

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

**Дэкан факультэта — прафесар,
доктар фізіка-матэматычных навук,
Заслужаны дзеяч навукі
Беларусі Віктар Міхайлавіч
АНІШЧЫК**



Агульная колькасць: прафесараў — 25; дацэнтаў — 65; аспірантаў — 49; магістрантаў — 8; студэнтаў — 685.

Фізічны факультэт утварыўся ў кастрычніку 1958 года пасля падзелу фізіка-матэматычнага факультэта БДУ на 2 самастойныя. Фізіка-матэматычны факультэт узнік у 1933 годзе на базе фізіка-матэматычнага аддзялення педагогічнага факультэта БДУ, якое было адкрыта ў 1922 годзе.

Сярод славутых выпускнікоў фізічнага факультэта ў першую чаргу неабходна назваць Герояў Сацыялістычнай працы, акадэмікаў Л.А. Арцымовіча, М.А. Барысевича, Ф.І. Фёдарова, А.Н. Сеўчанку. Сярод выпускнікоў факультэта больш

**220050, г. Мінск,
прасп. Ф. Скарыны, 2,
тэл. 209-52-67,
209-51-15**

за 20 акадэмікаў і членаў-карэспандэнтаў АН СССР і Беларусі, 6 лаўрэатаў Ленінскай прэміі, больш за 50 лаўрэатаў Дзяржаўных прэмій. У гэтым шэрагу прафесар У.Г. Барышэўскі, акадэмікі АН Беларусі Л.І. Кісялёўскі, Б.Б. Бойка, Б.В. Бокуць, У.А. Піліповіч, Л.В. Валадзько, П.А. Апанасевич, В.С. Буракоў, А.М. Ганчарэнка, Г.П. Гурыновіч.

На фізічным факультэце падрыхтоўка ажыццяўляецца па спецыяльнасці "31 04 01 - Фізіка". Выпускнікі могуць атрымаць кваліфікацыю: "Фізік. Даследчык", "Фізік. Інжынер", "Фізік. Выкладчык фізікі і інфарматыкі", "Фізік. Менеджэр".

Пасля заканчэння другога курса студэнты размяркоўваюцца па спецыялізацыях. 11 кафедраў факультэта вядуць навучанне па розных галінах фізічнай навукі: па фізіцы паўправаднікоў і паўправадніковых матэрыялаў, мікраэлектроніцы і сучаснай мікраэлектроннай тэхналогіі, квантавай і оптаэлектроніцы, класічнай і нелінейнай оптыцы, лазерных сістэмах і тэхналогіях, фізічнай оптыцы, ахоўных і плазменных пакрыццях і плёнках, фізіцы цвёрдага цела і матэрыялазнаўстве, ядзернай фізіцы і фізіцы ядзерных рэактараў, электронным прыборабудаванні і схематэхніцы, біяфізіцы і біятэхналогіі, цэпалафізіцы, энэргафізіцы і нетрадыцыйных крыніцах энергіі, атамнай фізіцы і фізічных метадах пераўтварэння інфармацыі, фізіцы плазмы і плазменнай апрацоўкі матэрыялаў, фізічнай метралогіі і метадах дыягностыкі, функ-

цыянальных малекулярных і інтэлектуальных матэрыялах, метадыцы выкладання фізікі, мадэліраванні фізічных працэсаў, тэарэтычнай фізіцы і праблемах сучаснай фізікі, праграмаванні і інфармацыйным забеспячэнні вылічальных сістэм, вучэбным фізічным эксперыменце.

Пасля заканчэння 3-га курса ў адпаведнасці з зацверджанымі крытэрыямі (паспяховасць, навуковая дзейнасць і інш.) праводзіцца размеркаванне студэнтаў па ўзроўнях далейшай падрыхтоўкі: бакалаўр (тэрмін навучання 4 гады), дыпламаваны спецыяліст (5 гадоў), магістр (6 гадоў).

Акрамя фундаментальнай падрыхтоўкі па фізіцы і матэматыцы, студэнты факультэта атрымліваюць неабходныя веды па педагогіцы і псіхалогіі, вывучаюць метадыку выкладання фізікі і інфарматыкі, эканоміку і асновы арганізацыі вытворчасці, маюць магчымасць атрымаць дадатковую падрыхтоўку па замежнай мове (пасведчанне "Перакладчык-рэферэнт навукова-тэхнічнай літаратуры"). Асаблівая ўвага на факультэце звяртаецца на сучасныя камп'ютарныя тэхналогіі і інфарматыку. Узровень камп'ютарнай падрыхтоўкі, якая ўключае асваенне пакета карыстальніка персанальнай ЭВМ, вивучэнне моў праграмавання, метадаў матэматычнага мадэліравання, ужыванне камп'ютараў у фізічным эксперыменце, дазваляе студэнтам фізічнага факультэта займаць прызавыя месцы ў рэспубліканскіх і міжнародных конкурсах і алімпіадах па праграмаванні і вылічальнай тэхніцы.

Шмат увагі на факультэце надаецца развіццю здольнасцей будучых спецыялістаў. Студэнты актыўна займаюцца навукова-даследчай работай. На факультэце функцыянуе больш за дзесяць гурткоў па розных фізічных напрамках, студэнцкія навукова-даследчыя лабараторыі. Каля двух дзесяткаў студэнтаў-фізікаў кожны год атрымліваюць гранты розных фондаў і грамадскіх аб'яднанняў.


Студэнты факультэта маюць магчымасць працягваць навучанне ў ВНУ ЗША, ФРГ і іншых за-

ходніх краінах.

Выпускнікі факультэта могуць працаваць у навукова-даследчых інстытутах, канструктарскіх бюро, у ВНУ, ліцэях і школах краіны, на заводах, фабрыках і іншых установах і прадпрыемствах.

Лепшыя студэнты могуць пасля заканчэння навучання працаваць ці працягваць навучанне ў аспірантуры не толькі БДУ і Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі, але і ў іншых краінах "блізкага" і "далёкага" замежжа.

Узровень адукацыі, атрыманы на факультэце, дазваляе выпускнікам лёгка адаптавацца не толькі да працы па фізіка-тэхнічным профілі, але і ў іншых галінах (арганізацыйнай, камерцыйнай, банкаўскай, выдавецкай і інш.).



ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

**Дэкан факультэта —
прафесар, доктар
геаграфічных навук
Іван Іванавіч ПІРОЖНІК**

**220050, г. Мінск,
вул. Ленінградская, 16,
тэл. 209-52-57,
факс: 209-54-89,
e-mail: almaz@geo.bsu.unibel.by**

**Спецыяльнасці і спецыялізацыі,
па якіх вядзецца
падрыхтоўка спецыялістаў**

На географічным факультэце навучанне вядзецца па шматузроўневай сістэме па 3 спецыяльнасцях: «Геаграфія» (у тым ліку спецыялізацыя «ГІС» па асобным вучэбным плане), «Геаэкалогія», «Геалягія» — і 15 спецыялізацый (геаграфія — 12 спецыялізацый, геаэкалогія — 1, геалягія — 2). Працуюць 8 спецыяльных кафедраў. Пасля 2-га курса студэнты на падставе ўзроўню паспяховасці і ўдзелу ў вучэбна-навуковай рабоце размяркоўваюцца для навучання па праграме бакалаўра (I ступень вышэйшай адукацыі, 4 гады), спецыяліста (5 гадоў) ці магістра (II ступень вышэйшай адукацыі, 6 гадоў).

Спецыялізацыі

Па спецыяльнасці G.31.02.01 — «Геаграфія»: «Фізічная геаграфія», «Геамаграфія», «Геаграфія турызму і экскурсійнага менеджмента», «Эканамічная геаграфія», «Дэмаграфія», «Геаграфія глебаў, зямельных рэсурсаў, меліярацыя», «Гідралогія сушы», «Картаграфія», «Метэаралогія і кліматалогія», «Фізічная геаграфія мацерыкоў і акіянаў», «Рэгіянальная сацыяльна-эканамічная геаграфія»;

G.31.02.01.01.14 «Геаінфармацыйныя сістэмы»
Па спецыяльнасці I.51.01.01 — «Геалягія і разведка карысных выкапняў»:

«Геалягічная здамка і пошукі радовішчаў карысных выкапняў», «Літалогія»

Па спецыяльнасці H.33.01.02 — «Геаэкалогія»:

H.33.01.02.02 «Ахова прыроды і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў».

Кваліфікацыі:

«Географ, настаўнік географіі» (па спецыяльнасці «Геаграфія»);

«Экалаг-географ, настаўнік экалогіі і географіі» (спецыяльнасць «Геаэкалогія»);

«Інжынер-геолаг» (спецыяльнасць «Геалягія і разведка карысных выкапняў»); «Географ. Спецыяліст па ГІС» (спецыялізацыя «ГІС»)

На I і II курсах студэнты вучаюцца цыкл сацыяльна-гуманітарных і прыродазнаўчых дысцыплін, а таксама вялікую колькасць спецыяльных дысцыплін па агульным землярэўстве, агуль-

дзён студэнты замацоўваюць тэарэтычныя веды. Геадэзісты і тапографы праводзяць тапаграфічныя здымкі і складаюць план мясцовасці, дэшыфруюць аэрафотаздымкі, праводзяць камбінаваныя здымкі на фотапланах. Геалагі даследуюць горныя пароды і мінералы, вывучаюць злаганне парод, іх узрост і паходжанне. Гідралагі праводзяць заняткі з прыладамі, фіксуючы хуткасць цячэння, глыбіню ракі, аб'ём сцёку вады. Метэаралагі вядуць назіранні за надвор'ем, мікракліматам, складаюць графікі, прагноз надвор'я. Глебазнаўцы вывучаюць глебы па разрэзах, на падставе якіх складаюць глебавую картасхему. Геамаграфы вызначаюць памеры і формы пагоркаў, паніжэнняў і іх паходжанне. Геабатанікі вывучаюць расліны, вызначаюць іх назвы, тып леса, луга па пераважных групах раслін.

Заклучным этапам з'яўляюцца фізіка- і эканомгеаграфічныя практыкі, дзе даецца комплекснае апісанне і ацэнка прыродных умоваў і гаспадарчай дзейнасці чалавека на пэўным участку тэрыторыі.

На факультэце рыхтуюць спецыялістаў па пошуках і разведцы рудных і нярудных карысных выкапняў, радовішчаў нафты і газа, а таксама рэдказемельных і радыеактыўных элементаў.

Будучыя спецыялісты-геалагі атрымліваюць практычныя навыкі падчас вытворчых практык на прадпрыемствах ВА «Белгеалягія», павышаюць сваю кваліфікацыю ў шчыльным кантакце з навукоўцамі Інстытута геалагічных навук НАН Беларусі і Беларускага навукова-даследчага інстытута геалага-разведаных пошукаў.

За гады навучання будучыя геалагі павінны быць падрыхтаваны да вытворча-тэхналагічнай, арганізацыйна-кіраванчай, праектна-даследчай, навуковай і выкладчыцкай дзейнасці ў галіне практавання, правядзення пошукавых і геалага-разведаных работ, падліку запасаў і ацэнкі перспектываў распрацоўкі радовішчаў карысных выкапняў, выкарыстання сучасных тэхналогій іх здабычы і ўтылізацыі, расчлення геалагічных разрезаў і пабудовы геалагічных картаў, правядзення ўсеабаковых літалагічных, петраграфічных і стратыграфічных аналізаў.

Выпускнікі-геалагі прызначаюцца пераважна для працы ў палітых пошукавых і геалага-разведаных атрадах, партыях і экспедыцыях, цэнтральных і мясцовых вытворчых геалагічных службах, тэматычных партыях, аналітычных лабараторыях, практычных і навукова-даследчых арганізацыях, вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных установах, прафесійна-тэхнічных вучылішчах, у экалагічных аддзелах выканаўчай улады (пытанні і задачы геаэкалогіі).

Падрыхтоўка геаэкалагаў ажыццяўляецца на базе географічнай адукацыі і прадугледжвае вы-



леме сельскагаспадарчай і прамысловай вытворчасці, выкарыстанне карысных выкапняў і ахова геалагічнага асяроддзя і г.д.

Навучальны план прадугледжвае летнія вучэбныя і вытворчыя практыкі студэнтаў-экалагаў. Вучэбныя практыкі звычайна праводзяцца на геастанцыі «Заходняя Бярэзіна». Тут для студэнтаў створаны цудоўныя ўмовы для працы, адпачынку і заняткаў спортам. У ліку вучэбных практык ёсць комплексная міжзаснальная практыка, падчас якой студэнты знаёмяцца з прыроднымі, эканамічна-геаграфічнымі і экалагічнымі асаблівасцямі разнастайных рэгіёнаў Беларусі. Вытворчыя практыкі праводзяцца ў інстытутах НАН Беларусі, арганізацыях Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, абласных, гарадскіх і раённых інспекцыях аховы прыроды.

Студэнцкая НДЛ экалагаў вядзе даследаванні па стварэнні геаэкалагічнай карты ўніверсітэцкага гарадка і ландшафтным картаванні ўрбанізаваных раёнаў і гарадоў.

Пасля заканчэння ўніверсітэта студэнты-экалагі могуць працаваць у структурных падраздзяленнях Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, навукова-даследчых і практычных інстытутах, маюць права выкладаць географію і экалогію ў сярэдніх спецыяльных навучальных установах і школах.

Спецыялізацыя па ГІС (адкрылася ў 1997 г.) выклікала патрабаванні часу: рэзкі павелічэннем магутнасці інфармацыйнай плыні ў галіне прыродакарыстання. На мяжы інфарматыкі і комплексу навук пра Зямлю ўзнікла геаінфарматыка — навука пра тэхналогію збору, захавання, пераўтварэння, адлюстравання і распаўсюджвання прасторава-каардынаванай інфармацыі для вырашэння задач інвентарызацыі, аптымізацыі і кіравання геасістэмамі.

Кваліфікацыя «Географ. Спецыяліст па ГІС» адкрывае шырокія магчымасці для атрымання тэарэтычнай і практычнай падрыхтоўкі па комплексе дысцыплін, неабходных пры распрацоўцы і прымяненні інфармацыйных тэхналогій. У працэсе навучання фармуюцца веды і ўменні па фізічнай і сацыяльна-эканамічнай географіі, ландшафтазнаўстве, экалогіі, глебазнаўстве, геалогіі, геадэзіі, картаграфіі, а таксама па спецыяльных дысцыплінах, такіх як геаінфарматыка, апаратна-праграмныя сродкі ГІС, дыстанцыйныя метады даследаванняў, фотаграмметрыя, тапаграфія, асновы зямельных адносін, землеўпарадкаванне, зямельны кадастр, зямельнае права, планаванне і інфраструктура населеных пунктаў, ацэнка зямель і нерухомасці і інш.

На цяперашнім этапе фармуецца цэлая група геаінфармацыйных прафесій: ГІС-менеджэр, ГІС-аналітык (пастаўка і выкананне задач), ГІС-спецыяліст (праектаванне і эксплуатацыя ГІС), ГІС-праграміст (сістэмнае суправаджэнне і распрацоўка прыкладных праграм), ГІС-тэхнік (эксплуатацыя ГІС).

Выпускнікі спецыялізацыі ГІС будуць працаваць найперш у сістэме Камітэта па зямельных рэсурсах, геадэзіі і картаграфіі пры Савеце Міністраў Беларусі, яго тэрытарыяльных органах, падведомасных навуковых, вытворчых, навучальных прадпрыемствах і арганізацыях, у падраздзяленнях землеўпарадкавальнай службы гар- і райвыканкамаў, у ВУНУ. У больш аддаленай перспектыве і ў іншых галінах навук пра Зямлю будуць запатрабаваны спецыялісты па геаінфармацыйных сістэмах, бо ўкараненне прагрэсіўных рэсурсазберагальных інфармацыйных тэхналогій XXI стагоддзя патрабуе падрыхтаваных спецыялістаў высокай кваліфікацыі.



Педагагічную работу вядуць больш за 100 супрацоўнікаў сярод якіх 12 прафесараў, 14 дактароў навук, 44 дацэнты, кандыдаты навук.

На факультэце працуюць 8 кафедраў і 3 навукова-даследчыя лабараторыі:

кафедра глебазнаўства і геалогіі (заг. — д.г.н., праф. В.С. Аношка);

кафедра геадэзіі і картаграфіі (заг. — к.г.н., праф. Р.А. Жмойдзяк);

кафедра эканамічнай географіі Беларусі і дзяржаў Сусветнага (заг. — д.т.н., праф. І.В. Войтаў);

кафедра географічнай экалогіі (заг. — д.г.н., праф. А.М. Вітанка);

кафедра дынамічнай геалогіі (заг. — д.г.н., праф. В.М. Губін);

кафедра агульнага землярэўства (заг. — д.г.н., дац. П.С. Лопуш);

кафедра фізічнай географіі мацерыкоў і акіянаў і метадыкі выкладання географіі (заг. — праф. В.Н. Кісялёў);

кафедра эканамічнай географіі замежных краін (заг. — д.г.н., праф. І.І. Пірожнік);

НДЛ экалогіі ландшафтаў (заг. — к.с.-г.н., ст.н.с. В.М. Яцухна);

НДЛ возеразнаўства (заг. — к.б.н., ст.н.с. Б.П. Уласаў);

НДЛ геалага-экалагічных праблем (заг. — д.г.-м.н., ст.н.с. М.Г. Ясавееў).

Сёння на географічным факультэце навучаюцца 922 студэнты, 25 аспірантаў і 6 магістрантаў.

Географічны — адзін з найстарэйшых і вядучых факультэтаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, адкрыты ў 1934 г. Першапачатковая назва — геалага-глебава-геаграфічны. Гэта асноўны цэнтр падрыхтоўкі спецыялістаў-географаў для навуковай і практычнай работы, географічных даследаванняў у Беларусі па актуальных праблемах фізічнай і эканамічнай географіі і комплексным картаграфаванні. У арганізацыі факультэта прымалі ўдзел навукоўцы Масквы, Ленінграда (М.М. Смірноў, І.М. Іваноў і інш.). У першыя гады выкладчыцкую і навукова-даследчую работу на геалага-глебава-геаграфічным факультэце вялі акадэмікі АН БССР Я.М. Афанасьев, М.Ф. Блідзюха, член-карэспандэнт АН БССР А.М. Жырмунскі, дацэнты С.С. Малярэвіч, Н.С. Тараймовіч і інш.

Усяго факультэт падрыхтаваў каля 10 тыс. спецыялістаў, сярод якіх акадэмікі АН БССР Ф.С. Марцінкевіч, А.В. Мацвееў, члены-карэспандэнты НАН Беларусі В.К. Лукашэў, В.Ф. Мядзведзеў, больш за 30 дактароў і 200 кандыдатаў навук, вядучыя спецыялісты народнай гаспадаркі, заслужаныя дзеячы навукі і адукацыі.

Многія супрацоўнікі факультэта адзначаны высокімі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь: лаўрэатамі Дзяржаўнай прэміі сталі А.Г. Мядзведзеў, В.П. Якушка, М.Г. Ясавееў. Званні заслужаных дзеячоў навукі і заслужаных дзеячоў адукацыі нададзены А.Г. Мядзведзеву, В.П. Якушка, Р.А. Жмойдзяку, М.Т. Раманоўскаму, В.А. Жучкевічу і інш., медалём Францішка Скарыны ўзнагароджаны В.С. Аношка і В.П. Якушка.



най геалогіі, глебазнаўства і географіі глебаў, метэаралогіі і кліматалогіі, гідралогіі, біягеаграфіі, геадэзіі і картаграфіі, фізічнай і эканамічнай географіі Расіі, фізічнай географіі мацерыкоў, географіі акіянаў, эканамічнай географіі замежных краін, агульнай тапаніміцы, географіі Беларусі, гісторыі і метадалогіі географічных навук, асноўных праблемах фізічнай і эканамічнай географіі, выкарыстання прыродных рэсурсаў і ахова прыроды, метадыцы выкладання географіі і інш. Пры канцы 1-га і 2-га курсаў праводзіцца вучэбная практыка, на 3-м і 4-м курсах — вытворчая. Для правядзення палітых практык створана вучэбная географічная станцыя «Заходняя Бярэзіна» (Валожынскі р-н Мінскай вобл.). Там ёсць спальныя карпусы, клуб, сталовая, вучэбныя пакоі, спартыўная пляцоўка, лабараторыя. На працягу 36

вучэнне многіх фундаментальных дысцыплін географічнага профілю, такіх як агульнае землярэўства, геамаграфія, геалогія, глебазнаўства, метэаралогія і кліматалогія, фізічная, эканамічная, палітычная і сацыяльна-геаграфія свету і асобных рэгіёнаў і інш. Разам з тым, у навучальным плане экалагаў прысутнічаюць такія дысцыпліны, якія не вывучаюць студэнты іншых спецыяльнасцяў: біялогія, экалогія, геаэкалогія, экалогія ландшафтаў, радыеэкалогія, экалагічны маніторынг, вучэнне аб навакольным асяроддзі, экалагічнае картаграфаванне, экалагічнае права, праблемы прыродакарыстання і інш. Апрача таго, пачынаючы з другога курса студэнтам чытаюцца спецыяльныя курсы, прызначаныя для пашырэння і паглыблення ведаў у рамках іх спецыяльнасці. Сярод іх экалогія горада, экалагічныя праблемы Беларусі, экалагічныя праб-



ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ

Дэкан факультэта — дацэнт,
кандыдат фізіка-матэматычных навук
Павел Аляксеевіч МАНДРЫК



Састай выкладчыкаў: 25 прафесараў і дактароў навук, больш за 90 дацэнтаў і кандыдатаў навук.

Колькасць кафедрай: 11.
Колькасць студэнтаў: 1200.
Колькасць аспірантаў: 57.
Колькасць магістрантаў: 11.
Дата заснавання: 1 красавіка 1970 года.

За перыяд існавання на факультэце падрыхтавана больш за сем тысяч спецыялістаў.

Неабходнасць адкрыцця факультэта была звязана з патрэбамі народнай гаспадаркі ў прыняццю новых спецыялістаў — прыкладных матэматыкаў, якія выкарыстоўвалі б у сваёй працы на высокім прафесійным узроўні сучасныя матэматычныя метады і камп'ютарныя тэхналогіі.

На базе факультэта прыкладной матэматыкі і інфарматыкі заснаваны і працуюць у цесным супрацоўніцтве з ім установы БДУ са статусам юрыдычнай асобы: спецыяльны факультэт бізнесу і інфармацыйных тэхналогій, факультэт павышэння кваліфікацыі па прыкладной матэматыцы і ЭВМ, Нацыянальны навукова-даследчы цэнтр прыкладных праблем матэматыкі і інфарматыкі; Цэнтр камп'ютарнага мадэліравання; Цэнтр інтэлектуальных камп'ютарных сістэм. Факультэт мае спецыялізаваную бібліятэку і вучэбна-навуковы вылічальны комплекс, аснашчаны сучаснымі камп'ютарамі.

Пачынаючы з 1998 года студэнты факультэта прымаюць актыўны ўдзел у камандных

чэмпіянатах свету па праграмаванні. Чатыры разы яны выхадзілі ў фінал гэтых прэстыжных спаборніцтваў (Галандыя, 1999 г.; ЗША, 2000 г., 2002 г. і 2003 г.), дзе выступілі ўдала, пацвердзішы высокі ўзровень падрыхтоўкі спецыялістаў на факультэце. У 2001 годзе ў Празе (Чэхія) студэнты факультэта ўпершыню ўзялі ўдзел у Міжнароднай матэматычнай алімпіядзе сярод студэнтаў, дзе атрымалі дыпламы першай, другой і трэцяй ступеняў. У 2002 г. у Варшаве (Польшча) з шасці нашых удзельнікаў двое атрымалі дыпламы першай ступені, а чацвёрта — другой. Акрамя таго, студэнт III курса Іван Лосеў стаў абсалютным пераможцам гэтага міжнароднага студэнцкага форуму.

Падрыхтоўка спецыялістаў ажыццяўляецца на дзённым аддзяленні і вядзецца па наступных пяці спецыяльнасцях:

- **Прыкладная матэматыка** — матэматык-праграміст (дадаткова — выкладчык матэматыкі і інфарматыкі);
- **Інфарматыка** — матэматык — сістэмны праграміст;
- **Эканамічная кібернетыка** — матэматык-эканаміст;
- **Актарная матэматыка** — матэматык-фінансіст;
- **Камп'ютарная бяспека** — спецыяліст па абароне інфармацыі, матэматык.

У межах пералічаных спецыяльнасцей прадугледжаны наступныя спецыялізацыі:

Прыкладная матэматыка: матэматычная фізіка, матэматычнае мадэліраванне, вылічальная ды-

220050, г. Мінск,
прасп. Ф. Скарыны, 4,
тэл. 209-52-45

ягностыка, лікавыя метады, даследаванне аперацый і сістэмны аналіз, аптымізацыя і аптымальнае кіраванне, матэматычнае і праграмнае забеспячэнне праблемна-арыентаваных сістэм, матэматычнае забеспячэнне аўтаматызаваных сістэм праектавання і кіравання, матэматычнае і праграмнае забеспячэнне вылічальных машын і сістэм, актарная матэматыка і статыстыка, матэматычная кібернетыка, тэорыя імавернасцяў і матэматычная статыстыка, метадыка выкладання матэматыкі і інфарматыкі, матэматычнае і праграмнае забеспячэнне крыптаграфіі і аналізу даных. Асноўнымі відамі дзейнасці спецыялістаў гэтай кваліфікацыі з'яўляюцца стварэнне матэматычных мадэляў, алгарытмаў і праграм кіравання аб'ектамі і працэсамі, распрацоўка матэматычнага і праграмнага забеспячэння электроннай вылічальнай тэхнікі.

Інфарматыка: праграмнае забеспячэнне вылічальных сістэм, праграмнае забеспячэнне сістэм аўтаматызацыі, інтэлектуальных інфармацыйных сістэм, архітэктура вылічальных сістэм; вылічальныя сістэмы і працэсы, арганізацыя, распрацоўка і праграмнае забеспячэнне інфармацыйных сістэм, інфармацыйнай тэхналогіі фінансавых сістэм, тэхнічная інфарматыка. Асноўнымі відамі дзейнасці спецыялістаў гэтай кваліфікацыі з'яўляюцца стварэнне матэматычных мадэляў і аўтаматызацыя праектавання складаных сістэм, распрацоўка сістэмнага праграмнага забеспячэння сродкаў вылічальнай тэхнікі.

Эканамічная кібернетыка: эканаметрычнае мадэліраванне, аналіз і прагназіраванне; метады аптымізацыі ў кіраванні і эканоміцы; эканоміка-матэматычныя метады; інфармацыйныя тэхналогіі кіравання ў эканоміцы; фінансавы менеджмент. Асноўнымі відамі дзейнасці спецыялістаў гэтай кваліфікацыі з'яўляюцца матэматычнае мадэліраванне і аптымізацыя эканамічных працэсаў і сістэм; эканаметрычны аналіз і прагназіраванне ў эканоміцы і бізнесе; распрацоўка камп'ютарных сістэм апрацоўкі

інфармацыі і кіравання ў эканоміцы і бізнесе.

Актарная матэматыка: матэматыка страхавання; матэматыка фінансавання рынку; фінансавая эканоміка; фінансавая інжынерія. Асноўнымі відамі дзейнасці спецыялістаў гэтай кваліфікацыі з'яўляюцца інвестыцыйны аналіз і кіраванне актывамі; агульнае страхаванне і страхаванне жыцця; пенсійнае забеспячэнне; дэмаграфічная статыстыка.

Камп'ютарная бяспека: матэматычныя метады абароны інфармацыі, аналіз бяспекі камп'ютарных сістэм, абароненыя інфармацыйныя сістэмы, праграмна-апаратныя метады абароны інфармацыі.

Пачынаючы з 2001/2002 навучальнага года па кожнай спецыяльнасці прадугледжана

разлічаны на 4 гады і не прадугледжвае падрыхтоўку па спецыялізацыі.

2. Атрыманне вышэйшай адукацыі, якая забяспечвае падрыхтоўку па спецыяльнасці і спецыялізацыі і пацвярджаецца прысваеннем адпаведнай кваліфікацыі і дыпламам спецыяліста. Вучэбны план падрыхтоўкі дыпламаванага спецыяліста разлічаны на пяць гадоў і прадугледжвае падрыхтоўку па спецыяльнасці і спецыялізацыі.

3. Атрыманне вышэйшай адукацыі, якая забяспечвае падрыхтоўку па спецыяльнасці і спецыялізацыі і пацвярджаецца прысваеннем адпаведнай кваліфікацыі і дыпламам магістра. Вучэбны план падрыхтоўкі магістра разлічаны на шэсць гадоў і прадугледжвае больш



шматузроўневая сістэма падрыхтоўкі спецыялістаў. Пасля заканчэння другога курса студэнтам прапануецца тры варыянты працягу навучання (залічэнне на якія праводзіцца на конкурснай аснове):

1. Атрыманне вышэйшай адукацыі, якая забяспечвае падрыхтоўку па спецыяльнасці і пацвярджаецца прысваеннем адпаведнай кваліфікацыі і дыпламам бакалаўра. Вучэбны план падрыхтоўкі бакалаўра

паглыбленую падрыхтоўку па спецыяльнасці і спецыялізацыі ў параўнанні з вучэбным планам падрыхтоўкі дыпламаванага спецыяліста.

Сярод асаблівасцей навучальнага працэсу адзначым, што на факультэце па ўсіх спецыяльнасцях уніфікавана базавая падрыхтоўка студэнтаў (на першым і другім курсах). Яна грунтуецца на вывучэнні наступных асноўных дысцыплін: матэматычны аналіз, геаметрыя і алгебра,

дыферэнцыйныя ўраўненні, дыскрэтная матэматыка і матэматычная логіка, праграмаванне, вылічальныя метады алгебры, аперацыйныя сістэмы, тэорыя алгарытмаў. Гэта уніфікацыя, па меры магчымасці, прадоўжана таксама і на старэйшых курсах. Так, на ўсіх спецыяльнасцях вывучаюцца такія дысцыпліны, як тэорыя імавернасцяў і матэматычная статыстыка, функцыянальны аналіз і інтэгральныя ўраўненні, метады лікавага аналізу, метады аптымізацыі, даследаванне аперацый, камп'ютарныя сеткі, мадэлі даных і сістэмы кіравання базами даных. Акрамя гэтых дысцыплін на кожнай спецыяльнасці глыбока вывучаецца шэраг дысцыплін, характэрных менавіта для дадзенай спецыяльнасці. Прадугледжана, напрыклад, у залежнасці ад спецыяльнасці, паглыбленая падрыхтоўка адпаведна ў галіне інфарматыкі, прыкладной матэматыкі, эканомікі, фінансаў, камп'ютарнай бяспекі. Усё гэта спрыяе таму, што выпускнікі факультэта карыстаюцца вялікім попытам не толькі ў Рэспубліцы Беларусь, але і далёка за яе межамі і не маюць цяжкасцей з працаўладкаваннем. Так, выпускнікі факультэта па спецыялізацыі "тэхнічная інфарматыка" атрымваюць не толькі дыплом БДУ, але і дыплом Мангеймскага ўніверсітэта (Германія) у выніку сумесных дамоўленасцей і супрацоўніцтва з гэтым універсітэтам.

На факультэце прыкладной матэматыкі і інфарматыкі створана і дзейнічае сістэма бесперапыннай адукацыі, арыентаваная на прадметы матэматыка і інфарматыка, якая ўключае як пастаянна дзейныя школы юных (вочная і вочна-заочная, пачынаючы з 5-га класа школы), так і розныя мерапрыемствы алімпіядна-конкурснага і навучальнага характару (алімпіяды, канферэнцыі, зборы, летнія школы і інш.). Галоўная мэта такой сістэмы — стварэнне ўмоў для пошуку і дадатковай адукацыі ва ўсіх сучасных галінах матэматыкі і інфарматыкі, каб кожны здольны вучань ці студэнт мог максімальна хутка і поўна рэалізаваць свой патэнцыял ва ўпадэбанай ім сферы дзейнасці (у першую чаргу, у навуцы, а таксама ў прафесійнай або іншай дзейнасці).

Запрашаем усіх жадаючых на факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі БДУ, а вучняў 5-10 класаў — у нашы школы юных, цэнтр па працы са здольнымі юнакамі і дзяўчатамі («ЮНІ-цэнтр-XXI»).

ФАКУЛЬТЭТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ



Дэкан факультэта — дацэнт,
кандыдат эканамічных навук
Уладзімір Германавіч БУЛАЙКА

220037, г. Мінск,
вул. Батанічная, 15,
тэл. 235-17-22, 210-01-10

Факультэт заснаваны 14 сакавіка 1997 г.

Выкладчыцкі састай: 9 прафесараў, 11 дактароў навук, 30 дацэнтаў, 51 кандыдат навук.

Колькасць кафедрай: 6.
Колькасць студэнтаў: 1432.

Формы навучання: дзённая, заочная, дыстанцыйная.

Спецыяльнасці: менеджмент, правазнаўства, сацыяльная работа.

Кваліфікацыі: менеджэр-эканаміст, юрыст, спецыяліст па сацыяльнай рабо-

це — псіхолаг, спецыяліст па сацыяльнай рабоце.

Дзякуючы плённаму супрацоўніцтву створанага на факультэце Міжнароднага цэнтра маладзёжнага абмену з шэрагам замежных грамадскіх маладзёжных арганізацый студэнты маюць магчымасць не толькі бліжэй пазнаёміцца са сваімі ровеснікамі за мяжой, прайсці стажыроўку і пабачыць памятыныя мясціны Вялікабрытаніі, Францыі, Швейцарыі, Швецыі, Нарвегіі, Германіі, Фінляндыі і іншых краін, але і працаваць з імі плячом да пляча.



ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК

**Дэкан факультэта — прафесар, доктар
філасофскіх навук, Заслужаны дзеяч навукі
Рэспублікі Беларусь Анатоль Ізотаўіч ЗЕЛЯНКОЎ**

**220050, г. Мінск,
вул. К. Маркса, 31,
тэл. 227-60-25, тэл./факс 222-37-86,
e-mail: phse@bsu.by
сайт: www.fsn.bsu.by**



На сённяшні дзень на факультэце навучаецца каля 1000 студэнтаў і магістрантаў. Вядзецца падрыхтоўка кад- раў вышэйшай навукі і педагагічнай кваліфікацыі праз інстытут аспіран- туры і доктарантуры (100 чалавек).

Спецыяльная падрыхтоўка на фа- культэце ажыццяўляецца кафедрамі філасофіі і метадалогіі навукі, філа- софіі культуры, сацыялогіі, псіхалогіі, сацыяльнай камунікацыі. Вучэбны пра- цэс праводзіцца кваліфікаванымі вы- кладчыкамі, сярод якіх 22 доктары і звыш 60 кандыдатаў навук, дацэнтаў. Для выкладання запрашаюцца спецы- ялісты з інстытутаў НАН Беларусі, а таксама з іншых цэнтраў рэспублікі, блізкага і далёкага замежжа.

Яшчэ ў 1921 годзе ў рамках фа- культэта грамадскіх навук пачалося на- вучанне студэнтаў па філасофіі, сацы- ялогіі і іншых сацыяльна-гуманітар- ных дысцыплінах.

Спецыяльная падрыхтоўка філа- софскіх кад-раў у БДУ пачыналася ў 1947 г. з адкрыццём аддзялення філа- софіі на гістарычным факультэце. Шы- рокамаштабная падрыхтоўка спецыялі- стаў сацыяльна-гуманітарнага профілю для нацыянальнай сістэмы адукацыі, на- вукі і культуры пачала здзяйсняцца з верасня 1989 года ў рамках філасофс- ка-эканамічнага факультэта. У адпавед- насці з рашэннем Вучонага савета БДУ ад 1 сакавіка 1999 года на базе філа- софска-эканамічнага факультэта адкры- ты факультэт філасофіі і сацыяльных навук і эканамічны факультэт.

Факультэт філасофіі і сацыяльных навук уключае чатыры аддзяленні па дзеённай форме навучання — філасофіі, сацыялогіі, псіхалогіі, інфармацыі і ка- мунікацыі; сацыяльныя тэхналогіі, і два аддзяленні па завочнай форме наву- чання — філасофіі і сацыялогіі.

Падрыхтоўка студэнтаў па дзеённай форме навучання ажыццяўляецца на трох узроўнях: бакалаўр, дыпламава- ны спецыяліст, магістр.

Бакалаўр (4 гады навучання) атрым- лівае вышэйшую гуманітарную адука- цыю, авалодвае ведамі і навыкамі на ўзроўні, дастатковым для вырашэння ты-

повых задач у вытворчай і педагагіч- най дзейнасці. Бакалаўр засвойвае пра- граму першаснай спецыялізацыі па ад- ным з накірункаў факультэта, выконвае праграмы вытворчай і педагагічнай прак- тык, якія адаптаваны да сістэмы сярэд- няй адукацыі; атрымлівае неабходную падрыхтоўку для працягу навучання ў магістратуры.

Дыпламаваны спецыяліст (5 гадоў навучання) атрымлівае вышэйшую пра- фесійную адукацыю, фундаментальную падрыхтоўку ў галіне сацыяльна-гума- нітарных навук, а таксама авалодвае спецыяльнымі ведамі і навыкамі на ўзроўні, дастатковым для ажыццяўле- ння вытворчай, педагагічнай і даслед- чай дзейнасці. Дыпламаваны спецы- яліст павінен быць падрыхтаваным для выканання высокапрафесійных задач, выкладчыкай работы ва ўстановах сістэмы вышэйшай адукацыі, да пра- цягу навучання ў аспірантуры.

Магістр (6 гадоў навучання) — гэта спецыяліст з вышэйшай прафесійнай адукацыяй, які валодае глыбокімі ве- дамі ў галіне фундаментальных навук, а таксама спецыяльнымі ведамі і на- выкамі на ўзроўні, неабходным для ажыццяўлення навукова-вытворчай, на- вукова-педагагічнай і навукова-даслед- чай дзейнасці. Падрыхтоўка па магі- стрскіх праграмах на факультэце пра- дугледжвае: а) індывідуальную тэарэ- тычную падрыхтоўку з арыентацыяй на вузкую спецыялізацыю; б) практычную падрыхтоўку ў галіне навукова-даслед- чай дзейнасці і выкладання ў вышэй- шых навуковых установах гуманітарнага профілю; в) падрыхтоўку і абарону магістрскай дысертацыі. Залічэнне ў магістратуру праводзіцца на конкурс- най аснове сярод асоб, якія маюць дып- лом бакалаўра або спецыяліста.

Падрыхтоўка студэнтаў па завоч- най форме навучання ажыццяўляец- ца на двух узроўнях: бакалаўра (4 гады навучання) і дыпламаванага спецыя- ліста (5 гадоў навучання).

На аддзяленні **філасофіі** вядзец- ца падрыхтоўка спецыялістаў па на- ступных спецыялізацыях: анталогія і тэорыя пазнання, сацыяльная філасо- фія, логіка і метадалогія навукі, філа- софія культуры.

Студэнты гэтага аддзялення ат- рымліваюць ґрунтоўную агульнааду- катыйную падрыхтоўку ў галіне пры- родазнаўчых і сацыяльна-гуманітарных навук, а таксама авалодваюць значнымі ведамі па гісторыі філасофіі і культу- ры, логікі, псіхалогіі, шырокім кола на- кірункаў сучаснай філасофіі. Пры вы- вучэнні спецкурсаў і спецсемінараў сту- дэнты атрымліваюць трывалыя веды па праблемах, звязаных з мараллю, філасофіяй, культурай, палітыкай. Вы- пускнікі аддзялення атрымліваюць кваліфікацыю «Філасоф». Выкладчык філасофіі і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін і знаходзяць дастасаван- не сваім ведам у вышэйшых, сярэдніх спецыяльных і сярэдніх навуковых

установах, а таксама ў навукова-дас- ледчых і аналітычных цэнтрах, у орга- нах дзяржаўнага і муніцыпальнага кіравання. Яны маюць магчымасць працаваць у якасці кансультантаў-ана- літыкаў у дзяржаўных і недзяржаў- ных установах, грамадскіх аб'яднаннях і арганізацыях.

На аддзяленні **сацыялогіі** вя- дзецца падрыхтоўка спецыялістаў па наступных спецыялізацыях: тэарэтыч- ная сацыялогія; метадалогія і метады



сацыялагічнага даследавання; сацыя- логія кіравання. Студэнты авалодва- юць цэлым комплексам сацыялагічных дысцыплін агульнага і спецыяльнага характару, вывучаюць тэорыю і гісто- рыю сацыялагічнай спадчыны, асвой- ваюць навыкі машынай апрацоўкі зы- ходных даных. Вялікая ўвага надаец- ца вывучэнню дысцыплін матэматыч- нага цыкла, агульнай і сацыяльнай псіхалогіі. Спецкурсы прысвечаны вы- вучэнню праблем працы, побыту, зносін, кіравання, выхавання, культуры, адука- цыі і г.д. Выпускнікі аддзялення ат- рымліваюць кваліфікацыю «Сацыёлаг». Выкладчык сацыялогіі і сацыяльна-па- літычных дысцыплін і змогуць пра- цаваць у сацыялагічных і маркетынга- вых службах, рэкламных агенцтвах і аддзелах па сувязях з грамадскасцю дзяржаўных і недзяржаўных устаноў, у аналітычных і навукова-даследчых цэнтрах, у вышэйшых і сярэдніх спе- цыяльных навуковых установах.

Аддзяленне **псіхалогіі** забяспеч- вае падрыхтоўку па спецыялізацыях: агульная псіхалогія, медыцынская псіхалогія, сацыяльная псіхалогія. Студэнты атрымліваюць базавую псіхалагічную падрыхтоўку, якая ўклю- чае ўсе асноўныя дысцыпліны псіха- лагічнага цыкла: агульная, сацыяльная, медыцынская, узростава, педагагічная, інжынерная псіхалогія, псіхалогія індывідуальных адрозненняў і г.д.; забяп- печвае паглыбленае веданне сусветных

псіхалагічных традыцый (псіхааналіз, біхевіярызм, гуманістычная псіхалогія і г.д.) і ў тэарэтычным, і ў практычным плане. Акрамя гэтага, навучанне на ад- дзяленні псіхалогіі прадугледжвае вы- вучэнне шэрага сацыяльных, агульна- культурных, матэматычных і прырода- знаўчых дысцыплін. Выпускнікі ад- дзялення атрымліваюць кваліфікацыю «Псіхалаг. Выкладчык псіхалогіі».

Медыцынскія псіхалагі атрымліва- юць спецыяльныя веды па нейрапсі- халогіі, псіхасаматыцы, колерапсіхалогіі, псіхафармакалогіі, псіхалогіі адхіляю- чыхся паводзін, анамаліях псіхічнага развіцця дзіцяці, яго дыягностыцы і карэкцыі. Выпускнікі гэтай спецыялі- зацыі могуць працаваць медыцынскім псіхалагам у разнастайных кансульта- цыйных службах, лячэбных установах і крызісных цэнтрах; псіхалагам-кан- сультантам у сацыяльна-педагагічных, псіхалагічных і медыка-псіхалагічных

паводзін.

Студэнты аддзялення вывучаюць адну з найбольш перспектывных і па- пулярных галін сацыяльнай навукі, якая мае шырокае практычнае прымяненне — камунікацыю, навуку аб распаўсюдж- ванні і функцыянаванні інфармацыі ў грамадстве. На базе глыбокай агуль- нагуманітарнай падрыхтоўкі і шыро- кага кола дысцыплін па сучасных інфармацыйных тэхналогіях студэнты атрымліваюць прафесійныя веды ў га- ліне тэорыі і практыкі камунікацыі, ме- неджменту, маркетынгу, рэкламы, сувя- зей з грамадскасцю, канфлікталогіі і інш. Выпускнікі аддзялення атрымлі- ваюць кваліфікацыю «Бакалаўр ін- фармацыі і камунікацыі: сацыяльныя тэхналогіі, выкладчык сацыяльна-па- літычных дысцыплін», «Спецыяліст інфармацыі і камунікацыі: сацыяль- ных тэхналогіі, выкладчык сацыяль- на-палітычных дысцыплін», «Магістр інфармацыі і камунікацыі: сацыяль- ных тэхналогіі, выкладчык сацыяльна- палітычных дысцыплін».

Студэнты, якія спецыялізуюцца па арганізацыйнай камунікацыі, атрымлі- ваюць паглыбленыя веды ў гэтай га- ліне культуры, у сферы арганізацый- ных паводзін, кіравання персаналам і чалавечымі рэсурсамі. Таксама яны вы- вучаюць асновы тэорыі інвацыі, тэо- рыі прыняцця кіраўнічых рашэнняў, вя- дзення дзелавых перагавораў, сувязей з грамадскасцю ў дзелавой сферы, вы- рашэння ўнутрыарганізацыйных, міжарганізацыйных канфліктаў і змо- гуць працаваць у дзяржаўных, камер- цыйных і грамадскіх арганізацыях, ана- літычных, рэкламных і маркетынгавых службах, забяспечваючы інфармацый- ную падтрымку кіраўнічых і эканаміч- ных рашэнняў, удакладняючы інфар- мацыйныя і камунікацыйныя працэсы ў арганізацыях, забяспечваюць рух на- перад на рынку і рэкламу вырабле- ных тавараў і паслуг.

Выпускнікі, якія спецыялізуюцца ў галіне масавай камунікацыі, паглыбле- на вывучаюць законы фарміравання і функцыянавання грамадскай думкі, па- літкамунікацыі, уплыў СМІ на асобу і грамадства, медыяпланаванне, палітычную і сацыяльную рэкламу, са- цыяльны менеджмент, вядзенне палі- тычных перагавораў, арганізацыю і пра- вядзенне электаральных даследаван- няў. Яны здолеюць знайсці дастаса- ванне сваім ведам у органах дзяржаў- нага кіравання, палітычных арганізацыях, СМІ, прэс-службе, службах па сувязях з грамадскасцю, даследчых цэнтрах, дзе будуць займацца вывучэннем грамад- скай думкі, фарміраваннем іміджа па- літычных партый і дзеячоў.

Выпускнікі аддзялення здолеюць выкарыстаць свае веды і навыкі так- сама ў вышэйшых і сярэдніх спецы- яльных навуковых установах на вы- кладчыкай рабоце. Ва ўмовах лаві- нападобнага ўзрастання колькасці інфармацыі і яе ўплыву на жыццё гра- мадства будзе расці попыт на спецыя- лістаў, якія прафесійна займаюцца інфармацыйнай дзейнасцю.

Факультэт філасофіі і сацыяльных навук па сваёй сутнасці звяртаецца да вытокаў філасофіі і гуманітарных ве- даў, разам з тым ён малады і накіра- ваны ў будучыню. Усіх, каму цікава спасцігаць гэта дзівоснае спалучэнне мінулага, сучаснага і будучага, мы ча- каем на нашым факультэце.

ФАКУЛЬТЭТ МЕНЕДЖМЕНТУ НЕРУХОМАЙ МАЁМАСЦІ

**Дэкан факультэта — прафесар,
доктар фізіка-матэматычных навук, Заслужаны дзеяч
навукі Рэспублікі Беларусь Міхаіл Міхайлавіч КАВАЛЁЎ**

Факультэт менеджменту нерухомай маёмасці быў створаны як установа Бе- ларускага дзяржаўнага ўніверсітэта па- водле рашэння Вучонага савета загадам рэктара БДУ ад 17 верасня 1999 года. З 1 жніўня 2002 г. факультэт менеджмен- ту нерухомай маёмасці ў вучэбна-мета- дычным плане аб'яднаны з эканамічным

факультэтам. Агульнапрафесійныя дыс- цыпліны яго студэнты слухаюць разам са студэнтамі эканамічнага факультэта. Зараз у факультэце агульна Вучоны савет.

Факультэт на платнай аснове рыхтуе спецыялістаў з кваліфікацыяй «эканаміст- менеджэр» па спецыялізацыі менедж-

**220050, г. Мінск,
вул. К. Маркса, 31,
тэл. 206-58-98**

мент на рынку нерухомай маёмасці.

Студэнты вывучаюць цыкл дысцыплін спецыялізацыі, якія ўключаюць архітэк- турна-будаўнічы, юрыдычны, кіраўнічы, фінансава-інвестыйны і ацэначны блокі.

Факультэт менеджменту нерухомай маёмасці БДУ — акадэмічны член Еўра- пейскага таварыства нерухомай маёмасці (ERES), у якое ўваходзяць усе вядучыя ВУЗ гэтага профілю.

Лозунг факультэта: «Мы разумных робім заможнымі, а заможных — больш разумнымі».



ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан факультэта — прафесар, доктар фізіка-матэматычных навук, Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь Міхаіл Міхайлавіч КАВАЛЁЎ

220050, г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, тэл. 217-83-52

Эканамічны факультэт створаны 1 сакавіка 1999 года і працягвае слаўную традыцыю падрыхтоўкі эканамістаў у БДУ, пачатак якой быў пакладзены ў 1925 годзе, калі быў выдадзены эканамісту дыплом №1 БДУ. Сёння на факультэце навучаецца амаль 700 студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў. На факультэце навучаюцца не толькі беларусы, але і

Эканамістаў-тэарэтыкаў рыхтуюць толькі ў БДУ. Выпускнікі гэтага аддзялення працуюць на эканамічных кафедрах універсітэтаў, у навуковых установах, у органах дзяржаўнага і муніцыпальнага кіравання. Большасць выпускнікоў аддзялення працягвае навучанне ў магістратуры, аспірантуры, дактарантуры. Фактычна, аддзяленне эканамічнай тэорыі фарміруе кадравую эліту нацыянальнай эканамічнай навукі. З 1971 года БДУ выпускаў па гэтай спецыяльнасці больш за тысячы эканамістаў-тэарэтыкаў, з якіх каля 150 кандыдатаў і больш 10 дактароў эканамічных навук. Па гэтай спецыяльнасці існуе завочнае аддзяленне.

Эканоміка — новая спецыяльнасць, а яе навучальны план аналагічны лепшым замежным праграмам падрыхтоўкі эканамістаў-аналітыкаў: у Германіі гэта Volkswirtschaft, у Расіі — Нацыянальная эканоміка, у ЗША — Economics. Аналітыкаў адрознівае спалучэнне фундаментальнасці і глыбокіх сістэмных ведаў эканамічных з'яў у змененне прымянення эканамічных вяды на практыцы. БДУ не рыхтуе канкрэтна бухгалтараў ці заводскіх планавікоў, хаця, безумоўна, нашы выпускнікі змогуць працаваць і па такіх вузкіх спецыяльнасцях. Задача БДУ — рыхтаваць эканамістаў-аналітыкаў для працы ў банках, страхавых кампаніях, бізнесе, міністэрствах і ведамствах на пасадах экспертаў, саветнікаў.

Фінансы і крэдыт — новая для нас спецыяльнасць з невялікім наборам: 15 чалавек — бюджэт, 15 чалавек — платна. Існуюць дзве спецыялізацыі: камерцыйныя банкі і цэнтральныя банкі, — а вучэбныя планы арыентаваны на падрыхтоўку банкаўскіх аналітыкаў, якія ведаюць сучасныя тэхналогіі банкаўскай справы. Падрыхтоўку вядуць тры прафесары, якія ў розны час працавалі саветнікамі кіраўнікоў Нацбанка, пяць дацэнтаў, а таксама вядучыя банкі-



ры рэспублікі. На факультэце існуе рэйтынгавае банкаўскае агенцтва, у якім працуюць студэнты. Па гэтай спецыяльнасці існуе завочнае аддзяленне.

Менеджмент, кваліфікацыя — эканаміст-менеджэр. Падрыхтоўка эканамістаў-менеджэраў у БДУ ажыццяўляецца па чатырох кірунках: сацыяльны менеджмент, міжнародны менеджмент з выкарыстаннем сучасных тэхналогій (Інтэрнэт, электронны гандаль, рынкі інтэлектуальных прадуктаў), банкаўскі менеджмент, інфармацыйныя тэхналогіі бізнесу (Інтэрнэт-банкінг, Інтэрнэт-трэйдзінг). Студэнты вывучаюць метады кіравання фінансамі, складаюць бізнес-планы, вывучаюць маркетынгавыя тэхналогіі, стратэгічнае планаванне, міжнародны маркетынг, міжнароднае гандлёвае права. Аб'яднанне тэарэтычных ведаў з дэлавымі гульнямі, відэатрэнінгамі, тэсціраваннем, рознымі відамі практыкі (у тым ліку за мяжой) дазваляць будучым менеджэрам ужо ў сценах БДУ выпрацаваць уменні і навыкі практычнага выканання кіраўніцкіх функцый. Тыя выпускнікі, каго прыцягвае навуковая і педагагічная дзейнасць (у краіне вялікі дэфіцыт выкладчыкаў кіраўніцкіх дысцыплін), маюць магчымасць працягваць навучанне ў магістратуры і аспірантуры. Па спецыяльнасці існуе завочнае аддзяленне. Студэнты аддзялення паралельна з навучаннем працуюць у Нацыянальным цэнтры маркетынгу і кан'юнктуры цэн.

Усе студэнты факультэта першыя два гады незалежна ад спецыяльнасці атрымліваюць фундаментальную падрыхтоўку ў галіне эканомікі (макра-, мікра-, агра-, міжнародная, рэгіянальная), фінансаў, бухгалтэрыі і аўдыту, статыстыкі, матэматыкі, інфарматыкі, замежных моў.

Сучасны эканаміст павінен цудоўна валодаць інструментарыем аналітычнай працы, г.зн. матэматыч-

ным апаратам, камп'ютарна-інфармацыйнымі тэхналогіямі, статыстычнымі базамі даных у Інтэрнэце — усяму гэтаму навучаюць на эканамічным факультэце. Спецыяльна для гэтага створана кафедра эканамічнай інфарматыкі і матэматычнай эканомікі з філіялам "электронны гандаль", якая разам са сталымі кафедрамі эканамічных навук і эканамічнай тэорыі, а таксама новымі кафедрамі банкаўскай і фінансавай эканомікі, менеджменту забяспечвае вучэбны працэс.

На факультэце шмат увагі надаецца вывучэнню англійскай як асноўнай мовы міжнародных эканамічных зносін, хаця, зразумела, для жадаючых будзе прадстаўлена дадатковая магчымасць вывучаць нямецкую як мову краін — нашых найважнейшых эканамічных партнёраў. Паглыбленая падрыхтоўка да будучай спецыяльнасці пачынаецца з 3-га курса ў адпаведнасці з абранай пры паступленні спецыяльнасцю і накірункам. Многія студэнты навучаюцца адзін альбо два семестры за мяжой. На факультэце студэнты арганізавалі карпункты часопісаў «Веснік Асацыяцыі беларускіх банкаў», «Беларускі банкаўскі бюлетэнь», «Веснік Нацбанка».

Нават самыя выдатныя тэарэтычныя веды не гарантуюць магчымасць выпускнікам лепш адаптавацца да практычнай працы. Таму прадугледжана вучэбная і вытворчая практыка: па статыстыцы, фінансах, макра- і мікраэканоміцы як у дзяржаўных структурах, так і на лепшых ачынных і замежных прадпрыемствах, фірмах, у банках. Такое ўзаемадзеянне з рэальным сектарам эканомікі дазваляе яшчэ задоўга да заканчэння ўніверсітэта наладзіць кантакт і знайсці месца працы, якое найбольш адпавядае характару і здольнасцям выпускніка. Добра падрыхтаванаму эканамісту сёння не цяжка знайсці працу, але мы ставім больш складаную задачу: дапамагчы нашым выпускнікам знайсці добрую, цікавую, высокааплатную працу. Гэта сама, як і адабраць студэнтаў для навучання ў магістратуры і аспірантуры. Адным словам, эканамічны факультэт — сучасны элітарны факультэт для здольных і энергічных выпускнікоў школ.


Адным з першых у краіне факультэт пачаў падрыхтоўку магістраў (вочна і завочна) па спецыяльнасцях "Менеджмент" (накірунак "Менеджмент міжнароднага бізнесу") і "Фінансы і крэдыт" (накірункі "Камерцыйныя банкі" і "Цэнтральныя банкі"). Мы запрашаем у магістратуру тых, хто мае стаж практычнай работы па спецыяльнасці не менш двух гадоў, а таксама лепшых выпускнікоў бакалаўрыяту.

Лозунг факультэта: «Мы разумнымі робім заможнымі, а заможных — больш разумнымі».

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І ЭЛЕКТРОНІКІ

Дэкан факультэта — прафесар, доктар тэхнічных навук, Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь Сцяпан Рыгоравіч МУЛЯРЧЫК

220064, г. Мінск, вул. Курчатова, 5, тэл. 209-58-18, 277-19-01, 277-08-90



Навучальны працэс на факультэце ажыццяўляюць больш за 90 выкладчыкаў, сярод якіх 1 акадэмік, 2 члены-карэспандэнты НАН Беларусі, 12 прафесараў, 63 дацэнты і 49 работнікаў навукова-даследчага персаналу. Факультэт мае 8 кафедраў, 7 навукова-даследчых лабараторый (3 з іх студэнцкія), 2 навукова-тэхнічныя цэнтры. Базай факультэта для правядзення навукова-даследчых работ з'яўляецца таксама навукова-даследчы інстытут прыкладных фізічных праблем, у структуры якога факультэт мае 3 вучэбна-навуковыя комплексы.

Сёння на факультэце навучаюцца 860 студэнтаў на дзённай форме навучання, 10 магістрантаў, 40 аспірантаў.

Пачатак радыёфізічных даследаванняў у БДУ адносіцца да 1922 г. на кафедры фізікі, а пазней — на кафедры

электрамагнітных хістанняў праводзіліся даследаванні па вывучэнні заканамернасцяў распаўсюджвання, узмацнення і дэтэктавання электрамагнітных хістанняў дэцыметровага дыяпазону. Гэта на той час быў прэзідэнт краіны практычнай радыётэхнікі.

Падрыхтоўка радыёфізікаў вядзецца з 1962 г.: спярша на фізічным факультэце, а з 1976 г. — на факультэце радыёфізікі і электронікі. Падмурак радыёфізічнай адукацыі ў БДУ закладалі акадэмікі АН БССР А.Н. Сеўчанка, Б.І. Сцяпанав, Л.В. Валадзько, член-карэспандэнт АН БССР У.Г. Вафіяцкі, прафесары І.Р. Некрашэвіч, У.В. Ізюх і інш.

Сярод нашых выпускнікоў — кіраўнікі і вядучыя спецыялісты навукова-вытворчых аб'яднанняў, навукова-даследчых інстытутаў. Вышэйшых навуковых устаноў, лаўрэаты Дзяржаўнай прэміі СССР і БССР, Рэспублікі Беларусь, прэміі Савета Міністраў.

Радыёэлектронныя сістэмы, створаныя навукоўцамі факультэта, паспяхова выкарыстоўваліся ў касмічных апаратах "Лунаход", "Луна-21", "Венера-9", "Венера-10", у навуковых праектах "Вега", "Рэгата" і інш. Распрацоўка факультэта — камп'ютарны вымяральны комплекс УНІПРО стаў лаўрэатам конкурсу Рэспублікі Беларусь "Найлепшыя тавары Рэспублікі Беларусь 2002 года".

Сусветная навука і тэхніка хутка развіваюцца і ўдасканальваюцца, з'яўляюцца новыя спецыяльнасці, знікаюць малазапатрабаваныя, але радыёфізіка і элект-

роніка — сапраўдныя флагманы прагрэсу, якія будуць па-ранейшаму імкліва ісці наперад і існаваць, пакуль існуе творчасць і наватарства.

Спецыяльнасці і спецыялізацыі, па якіх вядзецца падрыхтоўка спецыялістаў
Факультэт вядзе шматузроўневую (бакалаўр, дыпламаваны спецыяліст, магістр) падрыхтоўку спецыялістаў у галіне радыёфізікі, электронікі, інфарматыкі па чатырох спецыяльнасцях: "радыёфізіка", кваліфікацыя радыёфізік; "фізічная электроніка", кваліфікацыя фізік-інжынер; "камп'ютарная бяспека", кваліфікацыя радыёфізік, спецыяліст па абароне інфармацыі; "камерцыйная дзейнасць", кваліфікацыя эканаміст. Працягласць навучання на ўзроўні бакалаўра — 4 гады, дыпламаванага спецыяліста — 5 гадоў, магістра — 6 гадоў.

Галоўныя асаблівасці сістэмы адукацыі на факультэце: фундаментальнасць, спецыялізацыя ў сучасных галінах радыёфізікі, электронікі, інфарматыкі, удзел студэнтаў у навуковых даследаваннях.

Фундаментальнасць адукацыі — глыбокая тэарэтычная падрыхтоўка па радыёфізіцы, электроніцы на базе фундаментальных курсаў агульнай і тэарэтычнай фізікі, вышэйшай матэматыкі і інфарматыкі. Фундаментальную радыёфізічную і электронную падрыхтоўку забяспечваюць агульныя курсы: тэорыя хістанняў, тэорыя хвалевых працэсаў, прыкладная электрадынаміка, статычная радыёфізіка, тэорыя інфармацыі, квантавая радыёфізі-

ка, лічбавая апрацоўка сігналаў, радыёэлектроніка, оптаэлектроніка, электроніка ЗВЧ, мікраэлектроніка, фізіка цвёрдага цела, паўправаднікоў і паўправадніковых прыбораў, інтэгральная электроніка.

Спецыялізацыя — паглыбленая падрыхтоўка па накірунку радыёфізікі, электронікі, інфарматыкі, які выбірае студэнт. Сёння кафедры факультэта ажыццяўляюць наступныя спецыялізацыі: статычная радыёфізіка, радыёоптыка, прыкладная электрадынаміка, радыёэлектронныя і тэлекамунацыйныя сістэмы, квантавая радыёфізіка і лазерныя сістэмы, вылічальная радыёфізіка, стахастычныя працэсы і сістэмы, лазерныя апычныя тэхналогіі, інтэлектуальныя сістэмы, квантавая электроніка, медыцынская радыёэлектроніка, фізічная электроніка, цвёрдацельная электроніка, плазменная электроніка, інтэлектуальныя матэрыялы і тэхналогіі, лічбавая электроніка, іконіка, кібернетычныя сістэмы радыёфізікі, інфармацыйна-аналітычныя метады ў электроніцы, інфармацыйнай і тэлекамунацыйнай сістэмы, радыёэлектронныя вырабы і інфармацыйныя паслугі.

Удзел у навуковай працы — абавязковы складнік навуковага працэсу на факультэце. Студэнты праводзяць навуковыя даследаванні пад кіраўніцтвам вядомых навукоўцаў, выконваючы курсавыя і дыпломныя работы ў навукова-даследчых лабараторыях факультэта, навукова-даследчага інстытута прыкладных фізічных праблем, Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі, шэрага іншых навуковых падраздзяленняў. Інфармацыйныя тэхналогіі і лічбавая апрацоўка сігналаў, камп'ютарнае мадэляванне і інтэлектуальныя сістэмы, распазнаванне гаворкі і камп'ютарныя сеткі, радыёоптыка і камп'ютарная тамаграфія, нанаэлектроніка і апрацоўка выяваў, лічбавая электроніка і лазерныя апычныя тэхналогіі — вось даляка не поўны пералік асноўных навуковых накірункаў, па якіх студэнты факультэта

тэта выконваюць навуковыя даследаванні.

Выпускнікі факультэта па размеркаванні накіроўваюцца ў навукова-даследчыя інстытуты, прыборабудавніцкія, радыёэлектронныя, камп'ютарныя арганізацыі, фірмы, кампаніі, камп'ютарныя дэпартаменты банкаў. Выпускнікі факультэта маюць магчымасць працягнуць адукацыю ў замежных універсітэтах. Атрыманыя на факультэце веды дазваляюць ім пераадолець конкурсны адбор і атрымаць стыпендыю. Геаграфія месцаў навучання — усе вядучыя заходнія краіны: ЗША, Канада, Францыя, Германія, Італія, Нідэрланды і інш. Асабліва інтэнасіўныя кантакты з галандскімі універсітэтамі. Напрыклад, ва ўніверсітэце Эйндховена праходзяць навучанне каля 20 нашых выпускнікоў. Спонаскару дапамогу тут атрымае кампанія "Філіпс", якая таксама арганізуе стажыроўкі студэнтаў у сваіх даследчых цэнтрах. Гэта ўнікальная магчымасць для нашых выпускнікоў пазнаёміцца са структурай вядучай электроннай кампаніі свету, з умовамі і метадамі арганізацыі працы, а таксама з патрабаваннямі да ўзроўню падрыхтоўкі персаналу. Актыўна развіваецца кааперацыя з універсітэтам Трэнта (Італія). Летась пры конкурсе 3 чалавекі на месца 6 нашых выпускнікоў з 7, якія бралі ўдзел, былі залічаны ў аспірантуру італьянскага ўніверсітэта па накірунку "інфармацыйныя тэхналогіі". У 2002 г. факультэтам заключаны дагавор з элітарнай вышэйшай навуковай установай Францыі — вышэйшай тэхнічнай школай г. Ліёна. Урад Францыі пад выпускнікоў факультэта, якія працягваюць навучанне ў гэтай навукавай установе, выдзелілі тры стыпендыі. Гэта толькі асобныя прыклады паспяховага міжнароднага супрацоўніцтва.

Навука на факультэце цяжкая, але цікавая. Усім, хто хоча прысвяціць сябе працы ў галіне радыёфізікі, электронікі, інфарматыкі, мы кажам: "Прыходзьце, калі ласка!"



МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ БДУ

Дырэктар Міжнароднага гуманітарнага інстытута БДУ — дацэнт, кандыдат філасофскіх навук
Зелік Маісеевіч ПІНХАСІК

220028, г. Мінск, вул. Маякоўскага, 96, пакой 112, тэл./ф. 207-79-16 (прыёмная дырэктара), 221-06-01, 221-06-10



Міжнародны гуманітарны інстытут БДУ — вучэбны, навуковы і культурны цэнтр, дзейнасць якога накіравана на пашырэнне сістэмы міжнароднага супрацоўніцтва БДУ, падрыхтоўку кадрў вышэйшай кваліфікацыі ў галіне замежных моў, іудаікі, эканомікі, мастацтва, архітэктуры, дызаіну. Характэрнай рысай дзейнасці інстытута з'яўляецца спалучэнне шырокай адукацыі ў сферы сусветнай культуры і фундаментальнага прафесійнага трэнінгу, класічных гуманітарных каштоўнасцей і найноўшых тэхналогій прагрэсу. Студэнты інстытута рэгулярна ўдзельнічаюць у міжнародных летніх школах, маюць магчымасць стажыравацца за мяжой.

Рэалізацыя вучэбнай праграмы грунтуецца на шырокім міжнарод-

ным супрацоўніцтве, прыцягванні да выкладання ў інстытуце вядомых прафесараў і дзеячоў культуры замежных краін, здзяйсненні абмену студэнтамі з замежнымі ўніверсітэтамі. Важнейшым партнёрам інстытута з'яўляецца Іерусалімскі Яўрэйскі ўніверсітэт. Інстытут супрацоўнічае з ўніверсітэтамі і адукацыйнымі цэнтрамі Расіі, ЗША, Ізраіля, Германіі, Вялікабрытаніі, Польшчы, Італіі. Дзейнасць інстытута актыўна падтрымлівае Амерыканскі яўрэйскі размеркавальны камітэт ДЖОЙНТ, іншыя міжнародныя фонды. Упершыню ў Беларусі рэалізавана міжнародная праграма па іудаіцы і яўрэйскай цывілізацыі, выкладанне ў рамках якой вядуць прафесары і выкладчыкі Беларусі, Расіі, Ізраіля, ЗША, іншых краін.

Міжнародны гуманітарны інстытут БДУ створаны ў 1999 г. у выніку супрацоўніцтва Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта з вядомым амерыканскім дабрачынным фондам ДЖОЙНТ, ўніверсітэтамі і грамадскімі арганізацыямі Расіі, ЗША, Ізраіля.

У інстытуце працуюць 7 прафесараў, дактароў навук, 22 дацэнты, кандыдаты навук.

У інстытуце працуюць 4 кафедры і цэнтр інфармацыйных тэхналогій сусветнага ОРТ:

кафедра сучасных замежных

моў (заг. — кандыдат філалагічных навук, дацэнт І.Р. Мархасёў); кафедра мастацтваў (заг. — кандыдат архітэктуры, дацэнт І.М. Духан);

кафедра эканомікі і сацыяльных навук (заг. — кандыдат эканамічных навук, дацэнт В.С. Пратасеня);

кафедра іудаікі (заг. — кандыдат філалагічных навук, дацэнт Г.В. Сініла).

Цэнтр інфармацыйных тэхналогій сусветнага ОРТ — камп'ютарны цэнтр з шырокімі магчымасцямі атрымання дадатковай кваліфікацыі ў галіне камп'ютарнага дызаіну, архітэктурнага камп'ютарнага праектавання, камп'ютарнага перакладу і інтэрнэт-маркетынгу.

Навучанне ў інстытуце ажыццяўляецца на платнай аснове.

Абітурыенты, залічаныя па выніках тэсціравання, атрымваюць сваё навучанне ў поўным памеры. Для абітурыентаў, залічаных па выніках уступных экзаменаў, памер аплаты складае палову ад поўнага кошту навучання. Аплата навучання студэнтаў, якія эфектыўна асвойваюць навуковую праграму, пастаянна займаюцца творчай працай па авалодванні ведамі, выконваюць правілы ўнутранага працоўнага распарадку, таксама можа быць зніжана да 50 % ад вызначанай.

Пасля заканчэння інстытута выдаецца дыплом БДУ, які з'яўляецца самым прэстыжным дакументам на рынку працы ў Беларусі, а таксама адкрывае шырокія магчымасці для працаўладкавання за мяжой.

Цяпер у інстытуце навучаецца 381 чалавек.

У 2003 г. МГІ праводзіць набор студэнтаў па наступных спецыяльнасцях:

Сучасныя замежныя мовы. Кваліфікацыя спецыяліста —

сродкаў дызайнерскага фарміравання жыллага і функцыянальнага асяроддзя, адкрытых прастораў горада, а таксама сучаснымі тэхналогіямі камп'ютарнага праектавання.

Культуралогія. Кваліфікацыя спецыяліста — культуралаг, выкладчык культуралагічных дысцыплін з веданнем дзвюх замежных моў. Падрыхтоўка студэнтаў накіравана на асэнсаванне шматграннасці сусветнай і еўрапейскай культуры ў яе этнічнай і эпохаль-



перакладчык-рэферэнт (не менш за 2 мовы). Фундаментальная лінгвістычная падрыхтоўка спалучаецца з разнастайнымі формамі практычных заняткаў і свабоднай моўнай практыкай. Адначасова студэнты атрымліваюць комплексныя веды ў галіне палітыкі, культуры, эканомікі рэгіёнаў распаўсюджвання вывучаемых моў, міжнародных адносін і інш.

Дызайн. Кваліфікацыя спецыяліста — дызайнер з веданнем замежнай мовы. Праграма навучання зарыентавана на падрыхтоўку спецыяліста-праекціроўшчыка, які валодае комплексным арсеналам

най разнастайнасці, гісторыі, філасофіі, сацыялогіі культуры, культурнай антрапалогіі, параўнальнага рэлігійнаства.

Маркетынг. Кваліфікацыя спецыяліста — эканаміст з веданнем замежнай мовы. Студэнты атрымваюць фундаментальную падрыхтоўку па эканамічнай тэорыі, менеджменце, планаванні і кіраванні маркетынгавай дзейнасцю прадпрыемстваў і фірмаў, аналізе стану, перспектываў на працягу і праблем развіцця сусветнага і айчыннага рынку. Абавазковай умовай з'яўляецца паглыбленае вывучэнне замежных моў.

ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАўНАГА УНІВЕРСІТЭТА

Дырэктар юрыдычнага каледжа БДУ — дацэнт, кандыдат юрыдычных навук
Ігар Раманавіч ВЯРЭНЧЫКАЎ

220050, г. Мінск, вул. Камсамольская, 21, тэл. (факс) 289-12-82, 229-29-44



Выкладчыцкі састаў: 8 дацэнтаў, 9 кандыдатаў навук, 43 выкладчыкі.

Кафедры: дзяржаўна-прававыя і крымінальна-прававыя дысцыпліны, агульнаправавыя і грамадзянска-прававыя дысцыпліны, сацыяльна-гуманітарных дыс-

цыплін, прыродазнаўчана-навуковых дысцыплін.

Колькасць навучэнцаў — 352 чалавекі.

Юрыдычны каледж БДУ створаны ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 632 ад 31.12.1998 г.

Першы набор адбыўся ў 2000 г. Першы выпуск адбудзецца ў 2003 г.

Пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь № 12 ад 10.04.2002 г. юрыдычны каледж вызначаны як базавая сярэдняя спецыяльная навуковая ўстанова па праблемах прававой адукацыі.

Спецыяльнасці і спецыялізацыі, па якіх вядзецца падрыхтоўка спецыялістаў
Аддзяленні: на аснове агульнай базавай адукацыі і на аснове агульнай сярэдняй адукацыі.

Спецыяльнасць 2-24.01-02 "Правазнаўства".

Кваліфікацыя — юрыст.
Падметы, якія вывучаюцца: агульная тэорыя права, гісторыя дзяржавы і права, канстытуцыйнае права, адміністрацыйнае права, права чалавека, грамадзянскае права, крымінальнае

права, працоўнае права, грамадзянскі працэс, крымінальны працэс, замежная мова, эканоміка, паліталогія, асновы інфарматыкі і інфармацыйных тэхналогій, этыка і псіхалогія ў працы юрыста, логіка, экалагічнае права, права сацыяльнага забеспячэння, гаспадарчае права.

Навуковы працэс у каледжы ажыццяўляецца паводле зацверджаных рэктарам БДУ і ўзгодненых з Міністэрствам

юстыцыі і Міністэрствам адукацыі планаў.

Навучанне ў юрыдычным каледжы дае права працаўладкавання ў апаратах Савета Міністраў, парламенце, апаратах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, апаратах судаў, органах юстыцыі і пракуратуры, выканаўчых камітэтах, міністэрствах, ведамствах і іншых органах дзяржаўнай улады і кіравання.



ПРАВІЛЫ ПРЫЁМУ ў ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАўНАГА УНІВЕРСІТЭТА НА 2003 ГОД

1. Для атрымання бясплатнай першай сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спецыяльнасці "правазнаўства" ў Юрыдычны каледж Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (БДУ) прымаюцца па конкурсе на аснове сярэдняй адукацыі і на аснове базавай адукацыі:

- а) грамадзяне Рэспублікі Беларусь і асобы беларускай нацыянальнасці, якія з'яўляюцца грамадзянамі іншых дзяржаў;
- б) грамадзяне Расійскай Федэрацыі, Рэспублікі Казахстан, Кыргызскай Рэспублікі, Рэспублікі Таджыкістан;
- в) замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, якія пастаянна пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.

Другія катэгорыі грамадзян прымаюцца ў Юрыдычны каледж БДУ на платнае навучанне, калі іншае не прадугледжана міждзяржаўнымі пагадненнямі.

2. Колькасць месцаў для прыёму навучэнцаў на навучанне за кошт бюджэтных сродкаў вызначаецца кантрольнымі лічбамі прыёму, якія ўстанавліваюцца Міністэрствам эканомікі Рэспублікі Беларусь.

3. На платнае навучанне для атрымання першай сярэдняй спецыяльнай адукацыі прымаюцца асобы, якія:

- а) станюцца вытрымалі ўсе ўступныя выпрабаванні, але не прайшлі ў Юрыдычны каледж БДУ па конкурсе на бюджэтных месцы;
 - б) станюцца вытрымалі ўсе ўступныя выпрабаванні ў БДУ незалежна ад спецыяльнасці (пры ўмове супадзення ўступных выпрабаванняў);
 - в) станюцца вытрымалі субседаванне па прадметах уступных выпрабаванняў у Юрыдычны каледж БДУ.
- Памер аплаты залежыць ад падставы для залічэння, колькасці набраных на ўступных выпрабаваннях балаў і зацвярджаецца адпаведным загадам рэктара БДУ.

4. Колькасць месцаў на платнай форме навучання вызначаецца ў залежнасці ад наяўнай вучэбна-лабараторнай базы, прафесарска-выкладчыцкага саставу і зацвярджаецца адпаведным загадам рэктара БДУ.

5. Залічэнне ў Юрыдычны каледж БДУ на бюджэтнае і на платнае навучанне праводзіцца па конкурсе ў адпаведнасці з колькасцю балаў, набраных абітурыентамі на ўступных выпрабаваннях.

Перад залічэннем абітурыенты, станюцца вытрымаўшы ўсе ўступныя выпрабаванні, праходзяць абавязковае субседаванне з дырэктарам Юрыдычнага каледжа БДУ.

Пэралік уступных выпрабаванняў для асоб з сярэдняй адукацыі:

- Чалавек. Грамадства. Дзяржава (вусна, з пісьмовым заданнем);
- беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (пісьмовае тэсціраванне);
- замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем).

Пэралік уступных выпрабаванняў для асоб з базавай адукацыі:

- матэматыка (пісьмова);
- беларуская мова або руская мова (дыктант);
- замежная мова (вусна, з пісьмо-

вым заданнем).

6. Атрыманне другой сярэдняй спецыяльнай адукацыі ажыццяўляецца ў Юрыдычным каледжы БДУ на ўмовах поўнай аплаты за навучанне.

Памер аплаты зацвярджаецца адпаведным загадам рэктара БДУ.

Залічэнне такіх асоб у склад навучэнцаў ажыццяўляецца па выніках субседавання па прадметах уступных выпрабаванняў.

7. Навучэнцы Юрыдычнага каледжа БДУ, якія займаюцца на платнай форме навучання і маюць па выніках вучобы адзнакі не ніжэй, чым "шэсць" (па дзесяцібальнай сістэме), могуць паступаць на конкурснай аснове на бюджэтную форму навучання без адлічэння з ліку навучэнцаў.

8. Папярэднія платныя экзамены ў 2003 годзе ў БДУ праводзіцца не будуць.

9. Асобы, якія паступаюць у Юрыдычны каледж БДУ для набывання першай сярэдняй спецыяльнай адукацыі, падаюць у прыёмную камісію ці дасылаюць па пошце наступныя дакументы:

- заяву ўстаноўленага ўзору на імя рэктара БДУ (форма № 1);
 - арыгінал дакумента ўстаноўленага ўзору аб сярэдняй (базавай) адукацыі;
 - медыцынскую даведку па форме 086У (выдадзеную не раней як 15 мая 2003 года);
 - 6 фотакартак памерам 3х4 см.
- Працуючыя прадстаўляюць, акрамя таго, выпіску з працоўнай кніжкі, а асобы, якія знаходзяцца на ўліку ў службе занятасці насельніцтва, - даведку, якая аб гэтым сведчыць.

Інваліды 1-й, 2-й і 3-й груп, а таксама дзеці-інваліды прадстаўляюць адпаведныя заключэнні ўрачэбна-кваліфікацыйных камісій аб тым, што ім не супрацьпаказана навучанне ў Юрыдычным каледжы БДУ і яны могуць наведваць заняткі.

Выпускнікі сельскіх школ, якія пастаянна пражываюць у сельскіх населеных пунктах не менш 2 гадоў, прадстаўляюць адпаведныя даведкі выканання сельскага савета.

Асобы беларускай нацыянальнасці, якія з'яўляюцца грамадзянамі іншых дзяржаў і пражываюць за межамі Рэспублікі Беларусь, прадстаўляюць копіі пасведчання аб нараджэнні або іншыя дакументы, што пацвярджаюць іх нацыянальнасць.

Абітурыенты, якія паступаюць не ў год атрымання сярэдняй (базавай) адукацыі, абавязаны прадставіць дакументы (дыплом, выпіска з працоўнай кніжкі, даведка службы занятасці насельніцтва ці іншае), якія пацвярджаюць іх вучобу або работу за ўсе гады, якія папярэднічалі паступленню.

Разам з вышэйпералічанымі прадстаўляюцца дакументы, якія пацвярджаюць правы абітурыентаў на льготы, устаноўленыя заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, або сведчаць аб іх асабістых талентах і здольнасцях.

Пашпарт або іншае пасведчанне асобы, выдадзенае органамі Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь ці іншай дзяржавы, прад'яўляецца кожным абітурыентам асабіста.

10. Навучэнцы Юрыдычнага калед-

жа БДУ, якія займаюцца на платнай форме навучання, падаюць у прыёмную камісію ці дасылаюць па пошце наступныя дакументы:

- заяву ўстаноўленага ўзору на імя рэктара БДУ (форма № 3);
- копію дакумента аб сярэдняй (базавай) адукацыі, завераную аддзелам кадрў Юрыдычнага каледжа БДУ;
- даведку аддзела кадрў, якая пацвярджае факт вучобы ў Юрыдычным каледжы БДУ і наяўнасць арыгінала дакумента аб сярэдняй (базавай) адукацыі ў асабовай справе навучэнца;
- копію заліковай кніжкі, завераную падпісам дырэктара і пячаткай каледжа;
- 6 фотакартак памерам 3х4 см.

Пашпарт або іншае пасведчанне асобы, выдадзенае органамі Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь ці іншай дзяржавы, прад'яўляецца кожным абітурыентам асабіста.

11. Дакументы ад паступаючых на бюджэтную форму навучання прымаюцца з 23 чэрвеня па 23 ліпеня. Уступныя выпрабаванні праводзяцца з 25 ліпеня па 29 ліпеня. Залічэнне ў склад навучэнцаў на бюджэтнае навучанне - да 31 ліпеня.

Дакументы ад паступаючых на платную форму навучання па выніках субседавання па прадметах уступных экзаменаў прымаюцца з 23 чэрвеня па 31 ліпеня. Уступныя выпрабаванні праводзяцца: з 18 ліпеня па 20 ліпеня і з 6 па 8 жніўня. Прыём дакументаў для ўдзелу ў конкурсе на залічэнне на платнае навучанне - да 15 жніўня. Залічэнне на платнае навучанне - да 17 жніўня.

12. Асобы, якія паступаюць у Юрыдычны каледж БДУ для набывання другой сярэдняй спецыяльнай адукацыі, падаюць у прыёмную камісію ці дасылаюць па пошце наступныя дакументы:

- заяву ўстаноўленага ўзору на імя рэктара БДУ (форма № 2);
- натарыяльна завераную копію дыплама аб сярэдняй спецыяльнай адукацыі;
- натарыяльна завераную копію дадатку да дыплама;
- медыцынскую даведку па форме 086У (выдадзеную не раней як 15 мая 2003 года);
- 6 фотакартак памерам 3х4 см.

Працуючыя прадстаўляюць, акрамя таго, выпіску з працоўнай кніжкі, а асобы, якія знаходзяцца на ўліку ў службе занятасці насельніцтва, - даведку, якая аб гэтым сведчыць.

Пашпарт або іншае пасведчанне асобы, выдадзенае органамі Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь ці іншай дзяржавы, прад'яўляецца кожным абітурыентам асабіста.

13. Дакументы ад асоб, якія жадаюць набывць другую сярэдняю спецыяльную адукацыю, прымаюцца з 23 чэрвеня па 31 ліпеня. Субседаванне праводзіцца: з 18 ліпеня па 20 ліпеня і з 6 па 8 жніўня. Залічэнне ў склад студэнтаў - да 17 жніўня.

14. Уступныя выпрабаванні праводзяцца па праграмах, што складзены на аснове адукацыйных стандартаў агульнай сярэдняй адукацыі (базавай адукацыі) і зацверджаны рэктарам БДУ.

Выпускнікі папярэдніх гадоў могуць карыстацца па іх жаданні замест праграмы па курсе "Чалавек. Грамадства. Дзяржава" праграмай па курсе "Чалавек і грамадства".

15. Паступаючыя маюць права здаваць уступныя выпрабаванні па выбары на беларускай мове або на рускай мове.

Па прадметах, дзе прадугледжана магчымасць выбару ўступнага выпрабавання ("беларуская мова і літаратура" або "руская мова і літаратура", "беларуская мова" або "руская мова"), абітурыенты паведамляюць аб сваім выбары пры падачы дакументаў.

16. Уступныя выпрабаванні па замежнай (англійскай, французскай, нямецкай, іспанскай) мове абітурыенты могуць здаваць па выбары, незалежна ад таго, якую замежную мову яны вывучалі.

Абітурыенты паведамляюць аб сваім выбары замежнай мовы пры падачы дакументаў.

17. На ўступных выпрабаваннях абітурыенты атрымліваюць адзнакі ў балах ад 0 да 10. Абітурыенты, якія не з'явіліся на выпрабаванне без уважлівых прычын або атрымалі адзнакі "нуль", "адзін" ці "два", а таксама забралі дакументы, да далейшых выпрабаванняў і ўдзелу ў конкурсе не дапускаюцца.

18. Асобы, якія скончылі сярэдняю навучальную ўстанову з залатым (сярэбраным) медалём або базавую школу з адзнакай, здаюць усе ўступныя выпрабаванні.

19. Выпускнікі ліцэя БДУ і выпускнікі падрыхтоўчага аддзялення БДУ здаюць усе ўступныя выпрабаванні.

20. Пераможцы і прызёры міжнародных прадметных алімпіяд школьнікаў, праведзеных з удзелам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь у бягучым навучальным годзе, пераможцы (дыпломы 1-й, 2-й і 3-й ступені) рэспубліканскіх прадметных алімпіяд школьнікаў, праведзеных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у бягучым навучальным годзе, а таксама асобы, узнагароджаныя нагрудным знакам лаўрэата спецыяльных фондаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, вызваляюцца ад уступнага выпрабавання па адпаведным прадмеце з выстаўленнем адзнакі "дзесяць".

21. Выпускнікам сельскіх навучальных устаноў, што забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй або базавай адукацыі, якія пастаянна пражываюць у сельскіх населеных пунктах не менш 2 гадоў, дадаткова налічваецца 3 балы. Гэта правіла не распаўсюджваецца на абітурыентаў, якія пасля атрымання сярэдняй (базавай) адукацыі займаліся ў іншых навучальных установах, і абітурыентаў, якія скончылі сельскія навучальныя ўстановы новага тыпу (ліцэі, гімназіі і інш.).

22. Па-за конкурсам пры атрыманні на ўступных выпрабаваннях адзнак у балах не ніжэй, чым "тры", залічваюцца:

- а) воіны-інтэрнацыяналісты;
- б) дзеці-сіроты і дзеці, што засталіся без апекі бацькоў;
- в) дзеці з сям'яў ваеннаслужачых

або рабочых і служачых, што займалі штатныя пасады ў ваенскіх часцях, загінуўшых (памерлых) ці стаўшых інвалідамі ў час праходжання вайскавой службы або працы ў складзе савецкіх войскаў на тэрыторыі дзяржаў, дзе вяліся баявыя дзеянні, а таксама дзеці з сям'яў ваеннаслужачых, загінуўшых (памерлых) у мірны час пры праходжанні вайскавой службы;

г) дзеці з сям'яў асоб начальнікаў і радавога складу органаў унутраных спраў, загінуўшых (памерлых) ці стаўшых інвалідамі пры выкананні службовых абавязкаў на тэрыторыі дзяржаў, дзе вяліся баявыя дзеянні, а таксама дзеці з сям'яў асоб начальнікаў і радавога складу органаў унутраных спраў, загінуўшых (памерлых) у мірны час пры выкананні службовых абавязкаў;

д) дзеці з сям'яў асоб начальнікаў і радавога складу органаў фінансавых расследаванняў Рэспублікі Беларусь, загінуўшых (памерлых) пры выкананні службовых абавязкаў;

е) інваліды 1-й і 2-й груп, а таксама дзеці-інваліды;

ж) асобы, якія маюць ільготы ў адпаведнасці з арт. 18 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб сацыяльнай абароне грамадзян, пацярпеўшых ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС".

23. Пры іншых роўных умовах пераважнае права на залічэнне маюць:

- а) інваліды 3-й групы;
- б) асобы, якія маюць ільготы ў адпаведнасці з арт. 19, 20, 23, 24, 25 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб сацыяльнай абароне грамадзян, пацярпеўшых ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС";
- в) ваеннаслужачыя, звольненыя ў запас, якія маюць ільготы, устаноўленыя заканадаўствам, і рэкамендацыі ваенскіх часцей;

г) пераможцы рэспубліканскіх і абласных прадметных алімпіяд школьнікаў, праведзеных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у бягучым навучальным годзе;

д) пераможцы рэспубліканскіх і абласных турніраў і конкурсаў па прадметах уступных выпрабаванняў, праведзеных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у бягучым навучальным годзе;

е) выпускнікі ліцэя БДУ 2003 года;

ж) выпускнікі падрыхтоўчага аддзялення БДУ 2003 года па спецыяльнасці "правазнаўства";

з) выпускнікі Нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа 2003 года (эканоміка-прававы профіль);

і) асобы, якія маюць стаж практычнай работы не менш двух гадоў;

к) асобы, якія скончылі сярэдняю навучальную ўстанову з залатым (сярэбраным) медалём;

л) асобы, якія скончылі базавую школу з адзнакай;

м) асобы, якія маюць больш высокі сярэдні бал у дакуменце аб адукацыі.

24. Усе іншыя пытанні, звязаныя з прыёмам у Юрыдычны каледж БДУ, якія не адлюстраваны ў дадзеных "Правілах прыёму", канчаткова вырашаюцца прыёмнай камісіяй БДУ.



ЛІЦЭЙ БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА УНІВЕРСІТЭТА

Дырэктар Ліцэя БДУ — дацэнт, кандыдат
фізіка-матэматычных навук
Генадзь Уладзіміравіч ПАЛЬЧЫК

220030, г. Мінск,
вул. Ульянаўская, 8,
тэл. 209-56-19, 209-56-14, 209-56-11



Выкладчыцкі састаў: 107 чалавек, у тым ліку выкладчыкі адпаведных факультэтаў БДУ, якія вядуць профільныя прадметы. Сярод выкладчыкаў (штатных і пазаштатных), якія працуюць у ліцэі, 19 кандыдатаў навук, 12 дацэнтаў, 70 % настайнікаў вышэйшай катэгорыі.

Працуюць 10 педагагічных кафедраў: фізікі, матэматыкі, інфарматыкі, хіміі, біялогіі і географіі, грамадскіх навук (гісторыі і

грамадазнаўства), рускай мовы і літаратуры, беларускай мовы і літаратуры, замежнай мовы, фізічнага выхавання.

У 2002/2003 навучальным годзе ў ліцэі навучаюцца 490 чалавек, існуюць 24 профільныя класы.

Ліцэй БДУ — першая ў Рэспубліцы Беларусь профільная ўстанова новага тыпу, заснаваная ў 1989 г. Ён забяспечвае профільнае навучанне на старэйшай

ступені сярэдняй школы (10-11 класы).

За 13 гадоў больш за 80 ліцэістаў сталі пераможцамі на міжнародных алімпіядах. Штогод ліцэісты заваёўваюць больш за 60 дыпламаў на рэспубліканскіх прадметных алімпіядах, займаюць прызавыя месцы на міжнародных і рэспубліканскіх навуковых канферэнцыях, турнірах юных фізікаў, хімікаў, матэматыкаў.

Гонар ліцэя — больш за 2,5 тысячы выпускнікоў, якія паспяхова паступілі ў вышэйшыя навучальныя ўстановы нашай рэспублікі і за мяжой.

Ліцэй падтрымлівае міжнародныя сувязі з навучальнымі ўстановамі Беларусі, Венгрыі, ЗША і Швецыі.

У нашай навучальнай установе:

- шэсць профіляў навучання: матэматычны, фізічны, хімічны, хіміка-біялагічны, філалагічны, гісторыка-грамадазнаўчы;
- больш за 40 спецкурсаў фізіка-матэматычнага прыродазнаўчанавуковага,

сацыяльна-культуралагічнага, камунікатыўнага і спартыўнага накірункаў.

Ліцэй праводзіць адкрытыя рэспубліканскія алімпіяды па прадметах, турніры юных, навукова-практычныя канферэнцыі, з'яўляецца ўнікальным адукацыйным асяродкам для адораных навучэнцаў.

Ліцэісты карыстаюцца 28 навучальнымі кабінетамі, 2 лекцыйнымі заламі з праекцыйным абсталяваннем, канферэнц-залай, 2 камп'ютарнымі класамі, медыятэкай з выходам у Інтэрнэт, спартыўнай залай з трэнажорамі, залай харэаграфіі. Ёсць канцэртная зала, зімовы сад, сталовая і кафэтэрыя для выкладчыкаў і навучэнцаў, інтэрнат для інашагородніх ліцэістаў.

Слаўныя традыцыі ліцэя: — турніры юных фізікаў, матэматыкаў, гісторыкаў, філалагаў;

- навуковая канферэнцыя "Першы крок у навуку";
- інтэлектуальны клуб "Што? Дзе? Калі?";



— цікавыя сустрэчы, дэбаты, вечары, "Тэатральная гасцёўня";

— чэмпіянаты ліцэя па тэнісе, валеболе, футболе і баскетболе;

— кубкавыя гульні паміж зборнымі камандамі

ліцэістаў і выкладчыкаў.

Улюбёныя святы ліцэістаў: "Салют, карапузікі", "Візітоўкі", "Навагодні бал", "Дзень нараджэння ліцэя", "Дзень святога Валянціна", КВЗ, "Апошні звонак", "Выпускны бал".

Правілы прыёму ў Ліцэй Беларускага дзяржаўнага універсітэта на 2003 год

1. Агульныя палажэнні

1.1. У Ліцэй БДУ маюць права паступлення навучэнцы, якія пражываюць на тэрыторыі Беларусі і скончылі ў бягучым годзе 9 класаў.

1.2. Навучэнцы, якія паступілі ў Ліцэй, працягваюць навучанне ў 10-м і 11-м класах бясплатна. Ёсць платная форма навучання, на якую залічваюцца на дагаворнай аснове абітурыенты, якія не прайшлі па конкурсе ці прайшлі суб'едаванне.

1.3. Прыёмная камісія прызначаецца штогод загадам рэктара БДУ, які ўзначальвае прыёмную камісію Ліцэя БДУ. Формы конкурснага адбору, умовы і парадак правядзення ўступных экзаменаў распрацоўваюцца прыёмнай камісіяй Ліцэя БДУ і публікуюцца не пазней чым за 2 месяцы да пачатку экзаменаў.

1.4. Навучэнцы, якія паступаюць у Ліцэй, падаюць наступныя дакументы: заяву на імя дырэктара ўстаноўленага ўзору, выпіску аб адзнаках за 1—3 чвэрці 9-га класа, 6 фотаздымкаў памерам 3х4 см, медыцынскую даведку па форме 086/У. Пераможцы рэспубліканскіх алімпіяд павінны прадастаўляць копіі дыпламаў пераможцаў Рэспубліканскай алімпіяды бягучага года. Дакументы прымаюцца з 5 па 26 мая 2003 г.

2. Парадак правядзення конкурснага адбору

2.1. У Ліцэй БДУ прымаюцца навучэнцы па наступных спецыяльнасцях: фізіка (набор — 40 месцаў); матэматыка (60 месцаў); хімія (20 месцаў); хімія-біялогія (40 месцаў); рус-

кая і беларуская філалогія (40 месцаў); гісторыя (20 месцаў).

2.2. Набор у Ліцэй робіцца на конкурснай аснове па выніках уступных экзаменаў:

— агульнаадукацыйнага тэста (пісьмова) 1 чэрвеня 2003 года, — экзаменаў па профілі з 21 чэрвеня па 26 чэрвеня 2003 года.

Пэралік экзаменаў па профілях:

фізіка: 1) фізіка (пісьмова); 2) матэматыка (пісьмова);

матэматыка: 1) матэматыка (пісьмова); 2) фізіка (пісьмова);

хімія: 1) хімія (пісьмова); матэматыка (пісьмова);

хімія-біялогія: 1) хімія (пісьмова); 2) біялогія (пісьмова);

руская і беларуская філалогія: 1) беларуская мова (дыктоўка) і беларуская літаратура (пісьмовы тэст); 2) руская мова і літаратура (пісьмовы тэст) — з выстаўленнем дзвюх адзнак па кожным экзамене;

гісторыя: 1) сусветная гісторыя /найноўшы час/ (пісьмовы тэст); гісторыя Беларусі са старажытных часоў да нашых дзён (пісьмовы тэст).

2.3. Уступныя экзамены па агульнаадукацыйных прадметах праводзяцца ў адпаведнасці з дзяржаўнымі праграмамі Рэспублікі Беларусь для 9-х класаў паглыбленага і профільнага ўзроўняў навучання.

2.4. Агульнаадукацыйны тэст ацэньваецца залік/незалік. Абітурыенты, якія атрымалі "незалік", не дапускаюцца да здачы далейшых экзаменаў. Вынікі экзаменаў па профілі ацэньваюцца па дзесяцібальнай шкале: "0 — 10".

2.5. Навучэнцы, якія не прыбылі на агульнаадукацыйны тэст ці профільныя іспыты без паважных прычын ці атрымалі па выніках экзамену "0", "1" ці "2", да наступнага экзамену не дапускаюцца.

2.6. Без уступных экзаменаў у Ліцэй прымаюцца:

2.6.1. Пераможцы рэспубліканскай алімпіяды:

— дыпламы I, II, III ступеняў па матэматыцы — у матэматычны класы;

— дыпламы I, II ступеняў па фізіцы — у фізічны класы; па хіміі — у хімічны клас; па рускай ці беларускай мове — у філалагічны клас; па хіміі і біялогіі — у хіміка-біялагічны класы;

— дыплом I ступені па гісторыі — у гістарычны клас; па інфарматыцы — у матэматычны клас.

2.6.2. Пераможцы рэспубліканскай алімпіяды "Абітурыент Ліцэя — 2003" (праводзіцца ў красавіку-маі 2003 г.).

2.7. Пераможцы рэспубліканскай алімпіяды па інфарматыцы (дыпламы II, III ступеняў), якія паступаюць у матэматычны клас, атрымліваюць дадаткова 3 балы да агульнай сумы балаў, набраных па выніках экзаменаў.

2.8. Пераможцы рэспубліканскай алімпіяды пры паступленні на адпаведную спецыяльнасць атрымліваюць: па гісторыі (дыплом II ступені) — 9 балаў; па фізіцы, хіміі, біялогіі, рускай і беларускай мовах, гісторыі (дыпламы III ступені) — 8 балаў.

2.9. Пераможцам рэспубліканскай алімпіяды па прадмеце, які з'яўляецца ўступным экзаменам на сумеж-

ную спецыяльнасць, выстаўляюцца наступныя адзнакі: дыплом I ступені — 10 балаў, дыплом II ступені — 9 балаў, дыплом III ступені — 8 балаў, з магчымасцю здачы экзамену на агульных падставах.

2.10. Пераможцы рэспубліканскай алімпіяды па прадметах, якія не з'яўляюцца ўступнымі на гэтую спецыяльнасць, здаюць экзамены ў ўдзельнічаюць у агульным конкурсе з атрыманнем дадатковых 2 балаў да агульнай сумы набраных балаў.

2.11. Прызёры рэспубліканскіх алімпіяд "Абітурыент Ліцэя — 2003" атрымліваюць адзнаку "8" па адпаведным прадмеце з магчымасцю здачы экзамену на агульных падставах з выстаўленнем экзаменацыйнай адзнакі.

Агульнаадукацыйны тэст і астатнія экзамены прызёры здаюць на агульных падставах.

2.12. Тэксты экзаменацыйных заданняў складаюцца прадметнымі камісіямі і зацвярджаюцца старшынёй (намеснікам старшыні) прыёмнай камісіі. Расклад экзаменаў зацвярджаецца намеснікам старшыні прыёмнай камісіі.

2.13. Пісьмовыя экзаменацыйныя работы (у тым ліку чарнавікі) выконваюцца на паперы са штампам Ліцэя БДУ. Кожная адзнака падпісваецца ў рабоце, экзаменацыйнай ведамасці і на экзаменацыйным лісце як мінімум двума экзаменатарамі. Правераныя работы і чарнавікі перадаюцца для захавання адказнаму сакратару.

2.14. Пісьмовыя работы і аркушы

чарнавіка навучэнцаў, залічаных у Ліцэй, захоўваюцца на працягу года. Пісьмовыя работы і аркушы чарнавіка навучэнцаў, якія не прайшлі па конкурсе, знішчаюцца праз 6 месяцаў пасля пачатку навучальнага года.

2.15. Апеляцыя адзнакі навучэнца праводзіцца ў адпаведнасці з Палажэннем аб апеляцыях, зацверджаным старшынёй (намеснікам старшыні) прыёмнай камісіі Ліцэя БДУ.

2.16. Пераздача ўступных экзаменаў не дапускаецца.

2.17. На час здачы ўступных экзаменаў інтэрнат не прадастаўляецца.

3. Парадак залічэння

3.1. На падставе вынікаў уступных экзаменаў і прадастаўленых у прыёмную камісію дакументаў рашэннем прыёмнай камісіі навучэнцы **рэкамендуюцца** для залічэння ў Ліцэй БДУ. Рашэнне аформляецца пратаколам, у якім указваецца падстава для залічэння.

3.2. Льготаў і абмежаванняў па стане здароўя няма.

3.3. На падставе рашэння прыёмнай камісіі і пры ўмове прадастаўлення навучэнцамі арыгінала пасведчання аб заканчэнні 9 класаў сярэдняй школы і асабістай справы навучэнца **рэктар БДУ выдае загад** пра залічэнне абітурыентаў у лік навучэнцаў Ліцэя БДУ.

Залічэнне ў лік навучэнцаў на бюджэтнае навучанне — да 30 чэрвеня, на платнае навучанне — да 31 жніўня 2003 года.


3.4. Навучэнцам, залічаным у Ліцэй, высілаюцца паведамленні аб залічэнні ўстаноўленага ўзору.



ФАКУЛЬТЭТ ДАУНІВЕРСІТЭЦКАЙ АДУКАЦЫІ ДЛЯ БЕЛАРУСКІХ І ЗАМЕЖНЫХ ГРАМАДЗЯН

Дэкан факультэта —
Вячаслаў Міхайлавіч
МАЛАФЕЕЎ

220030, г. Мінск,
вул. Кастрычніцкая, 4,
тэл./факс: 227-57-65,
e-mail: fdo@bsu.by



Колькасць выкладчыкаў — 53, у тым ліку 4 дацэнты, 19 старшых выкладчыкаў, 30 выкладчыкаў. Для выкладання асобных дысцыплін ці раздзелаў факультэт актыўна прыцягвае больш за 70 вольных выкладчыкаў як базавых кафедраў БДУ, так ліцэяў і гімназій Мінска.

Структура факультэта: падрыхтоўчае аддзяленне для беларускіх грамадзян, падрыхтоўчае аддзяленне для замежных грамадзян, вучэбны цэнтр вочна-завочнай адукацыі і прафарыянтацыйнай работы, вучэбна-навуковы цэнтр перспектывага развіцця.

У гэтым навуковым годзе на падрыхтоўчым аддзяленні для беларускіх грамадзян займаецца 210 слухачоў, на падрыхтоўчым аддзяленні для замежных грамадзян — 103 слухачы, на вочна-завочных падрыхтоўчых курсах — 1462 слухачы.

На факультэце створана добрая матэрыяльная база: агульная плошча аўдыторнага фонду складае каля 700 м², два мультымедычныя камп'ютарныя класы дазваляюць актыўна выкарыстоўваць у навучанні інфармацыйныя тэхналогіі. У распараджэнні слухачоў бібліятэка, фонд якой складаецца больш чым з 30 000 тамоў навучнай літаратуры. Вельмі зручнай з'яўляецца тая акалічнасць, што ў адным будынку з навукальным корпусам размяшчаюцца студэнцкі інтэрнат і сталовая.

Сучасная гісторыя факультэта дауніверсітэцкай адукацыі для беларускіх і замежных грамадзян пачынаецца з кастрычніка 2000 года, калі аб'ядналіся падрыхтоўчы факультэт для замежных грама-

дзян і факультэт дауніверсітэцкай падрыхтоўкі.

Падрыхтоўчае аддзяленне для беларускіх грамадзян існуе з 1969 года. Навучальны працэс на аддзяленні забяспечвае кафедра дауніверсітэцкай падрыхтоўкі і прафарыянтацыі моладзі. Навучанне на аддзяленні вядзецца па ўсіх спецыяльнасцях факультэта БДУ. Асноўная мэта навучання на аддзяленні — забяспечыць якасную падрыхтоўку слухачоў да паспяховага здачы ўступных іспытаў у БДУ і іншыя ВНУ краіны. Форма навучання — дзённая, тэрмін навучання — 9 месяцаў. Паступаючы на падрыхтоўчае аддзяленне праходзяць уступнае тэсціраванне па прафілюючым прадмеце, адпаведным кожнай спецыяльнасці.

Вучэбны план кожнай спецыяльнасці ўключае 3-5 дысцыплін, па якіх прадугледжваюцца ўступныя выпрабаванні, агульным аб'ёмам 800-1150 гадзін. Пасля заканчэння навучання слухачы падрыхтоўчага аддзялення атрымліваюць права на залічэнне ў БДУ па-за конкурсам пры ўмове атрымання на ўступных пісьмовых іспытах па матэматыцы і рускай ці беларускай мове пяці балаў і вышэй, а на астатніх іспытах — шасці балаў і вышэй. Навучанне на аддзяленні платнае. Іншагароднім слухачам прадастаўляецца інтэрнат.

Для паступлення на падрыхтоўчае аддзяленне трэба падаць наступныя дакументы: заяву на імя рэктара ўніверсітэта, дакумент аб сярэдняй адукацыі (арыгінал), 2 фотаздымкі 3х4, медыцынскую даведку формы № 086-У, дакументы, якія пацвярджаюць факт навучання ці працы (для асоб, якія паступаюць не ў год завяршэння сярэдняй адукацыі): дыплом, выписка з працоўнай кніжкі, даведка са службы занятасці насельніцтва і інш.

Прыём дакументаў ажыццяўляецца з 27 жніўня па 13 верасня. Уступнае тэсціраванне праводзіцца з 15 па 19 верасня, залічэнне ў лік слухачоў — да 23 верасня. Пачатак заняткаў — 6 кастрычніка.

Тэлефон для даведак 222-46-12.

Падрыхтоўчае аддзяленне для замежных грамадзян вядзе сваю гісторыю з 1961 года. За гэты час тут прайшлі навучанне каля 6000 юнакоў і дзяўчат больш чым з 90 краінаў свету. Навучальны працэс на аддзяленні забяспечваюць кафедры навучання рускай мове як замежнай адпаведна гуманітарнага і прыродазнаўчага профіляў.

Форма навучання — дзённая, навучанне платнае. Па выніках становага здадзеных экзаменаў за курс падрыхтоўчага аддзялення замежных грамадзяне атрымліваюць пасведчанне, якое дае ім права быць залічанымі без уступных экзаменаў для навучання па выбранай спецыяльнасці як у БДУ, так і ў іншых ВНУ Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі.

Для паступлення на падрыхтоўчае аддзяленне для замежных грамадзян трэба падаць наступныя дакументы: запрашэнне на навучанне, заяву на імя рэктара, пашпарт з візай, дакумент аб адукацыі, медыцынскую страхоўку і 6 фотаздымкаў.

Вучэбны цэнтр вочна-завочнай адукацыі і прафарыянтацыйнай работы — пераемнік аб'яднаных вячэрніх, дзённых і завочных падрыхтоўчых курсаў, створаных у маі 1978 года. За 24 гады на курсах прайшло навучанне больш за 60 тысяч слухачоў.

На працягу навукальнага года для абітурыентаў дзейнічаюць шматлікія курсы:

вячэрнія 8-, 7-, 4-месячныя (набор у верасні, кастрычніку, снежні, студзені). Заняткі праводзіцца на факультэце 2-3 разы на тыдзень;

завочныя 6-, 9-месячныя (набор у верасні, кастрычніку, лістападзе, снежні). Слухачы атрымліваюць вучэбна-метадычную літаратуру, кантрольныя заданні; тыя, хто паспяхова выканаў усе кантрольныя работы, выклікаюцца на бясплатны кароткатэрміновыя курсы перад уступнымі экзаменамі;

дзёжныя 6-, 12-дзёжныя (другая палова чэрвеня

— пачатак ліпеня).

Навучальны працэс на курсах ажыццяўляецца як у групах поўнай камплектнасці (каля 20-25 чалавек), так і ў малакамплектных групах (8-10 чалавек).

Цэнтр ужо 2 гады праводзіць падрыхтоўчыя курсы для дзевяцікласнікаў, якія дапамагаюць юнакам і дзяўчатам падрыхтавацца да паступлення ў юрыдычны каледж БДУ і іншыя сярэднія спецыяльныя ўстановы.

Эфектыўнасць курсаў дастаткова высокая: у 2002 годзе студэнтамі першага курса БДУ сталі каля 60 % слухачоў, якія паспяхова скончылі курсы, а каля 25 % паступілі ў іншыя навукальныя ўстановы. За 24 гады існавання курсаў каля 20 тысяч слухачоў скончылі БДУ.

Умовы прыёму на курсы: своечасовая аплата за навучанне ў разлікова-касамым цэнтры БДУ і запаўненне асабістай карткі слухача.

Тэлефон для даведак 227-75-37.

Вучэбна-навуковы цэнтр перспектывага развіцця створаны на факультэце ў кастрычніку 2000 года. За гэты невялікі тэрмін у цэнтры былі распрацаваны і цяпер актыўна выкарыстоўваюцца навукальныя камп'ютарныя праграмы па рускай, беларускай і англійскай мове для абітурыентаў і школьнікаў. Для замежных навучэнцаў створаны мультымедычныя курсы па матэматыцы, рускай фанетыцы і граматыцы, развіцці мовы.

Тэлефон для даведак 227-80-42.



РЭСПУБЛІКАНСКІ ЦЭНТР ПРАБЛЕМ ЧАЛАВЕКА БДУ

Дырэктар цэнтра —
кандыдат фізіка-
матэматычных навук
Дзмітрый Ільіч САГАЙДАК

Прафарыянтацыя

Камп'ютарнае тэсціраванне (з 16 гадоў)

той ці іншай прафесіі. Тэсты не вымяраюць інтэлектуальны патэнцыял. У іх няма каверзных пытанняў, матэматычных задач, рэбусаў. Тэсціраванне выяўляе прыроджаныя псіхафізіялагічныя даныя чалавека і выпрацоўвае рэкамендацыі для выбару прафесіі.

Атрыманы ў выніку тэсціравання 3-4-старонкавы пашпарт апісвае характарыстыкі памяці, увагі, працаздольнасці, стрэсаўстойлівасці і г.д., змяшчае рэкамендацыі па арганізацыі працоўнага дня, падрыхтоўцы да іспытаў, самаўдасканаленні.

Пры неабходнасці прадастаўляецца дадатковая кансультацыя псіхолога. Спецыяліст падрабязна і даступна распавядзе бацькам і іх дзіцяці, якія прафесіі і чаму рэкамендуецца, адкажа на ўсе пытанні, звязаныя з арганізацыяй навукальнага працэсу і прафесійнага развіцця.

Працягласць тэсціравання — 1,5 гадзіны або 2,5 гадзіны ў залежнасці ад мэты тэсціравання. Кошт тэсціравання для прафарыянтацыі (1,5 гадзіны)

складае 25.000 рублёў. Паглыбленае тэсціраванне (2,5 гадзіны) — 36.000 рублёў.

Тэсціраванне пазбавіць вас ад праблемаў выбару цяпер (напрыклад, ад спрэчак з бацькамі аб тым, куды пайсці навучацца ці працаваць) і расчараванняў у будучыні (няправільна выбраная прафесійная дзейнасць ужо прыкладна да 30-гадовага ўзросту пачынае негатыўна ўплываць на здароўе чалавека).

Год таму ў РЦПЧ адкрыты спекурс "Трэнер здольнасцяў інтэнсіўнай перапрацоўкі інфармацыі": развіццё ўвагі, палепшэнне памяці, павелічэнне хуткасці чытання, "зарядка для розуму", развіццё ўяўлення. Навучанне праводзіцца 2 разы на тыдзень на працягу 1,5-2 месяцаў. Кошт курса для студэнтаў і школьнікаў — 111.000 рублёў.

РЦПЧ праводзіць тэсціраванне спартсменаў, членаў Нацыянальнай алімпійскай зборнай па многіх відах спорту, абітурыентаў, бізнесменаў, антыкрызісных упраўляючых. Высока ацэньвае комплекс "Псіха-

магання — сваіх і навакольных — не ўздываўся вышэй за пасрэднасць. Мы прадастаўляем вам магчымасць выразацца з палону выпадковасцяў і цалкам сумясіць вашыя жаданні з вашымі магчымасцямі, вашу генетыку з вашымі прафесійнымі памкненнямі на ка-

рысць грамадству і вам самім. Мы даем вам шанец не стаць пасрэднасцю!

Прыходзьце да нас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 16, пакой 104, 105 (геаграфічны факультэт БДУ, раён чыгуначнага вакзала).

Папярэдні запіс на тэсціраванне і трэнерынг па тэл. 209-54-75.



Праграмы ўступных экзаменаў для абітурыентаў



ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ БДУ-2003

Старшыня прыёмнай камісіі — рэктар БДУ прафесар **КАЗУЛІН Аляксандр Уладзіслававіч**.

Намеснік старшыні — прарэктар па вучэбнай рабоце прафесар **АДЖАЕЎ Уладзімір Барысавіч**.

Адказны сакратар — начальнік галоўнага ўпраўлення вучэбнай і навукова-метадычнай работы дацэнт **САМАХВАЛ Віктар Васільевіч**.

Адрас для паштовай карэспандэнцыі: 220050, г. Мінск, праспект Ф. Скарыны, 4, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, прыёмная камісія (указаць факультэт і спецыяльнасць).

Графік работы прыёмнай камісіі па прыёме дакументаў:

панядзелак	з 9 да 16 гадзін
аўторак	(перапынак на
серада	абед —
чацвер	з 12 да 13 гадзін)
пятніца	
субота	з 9 да 13 гадзін
нядзеля	выхадны дзень

Даведкі па тэл. 226-59-51.

Пабачылі свет "Праграмы ўступных экзаменаў для паступаючых у Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт у 2003 годзе". Каштоўнасць гэтага выдання ў тым, што яно змяшчае праграмы ўступных экзаменаў у БДУ — яны адрозніваюцца ад агульных праграмаў Міністэрства адукацыі Беларусі. У гэтай кнізе абітурыент нашага ўніверсітэта знайдзе спісы пытанняў і дапаможнай літаратуры па наступных прадметах: беларускай мове, беларускай літаратуры, рускай мове, рускай літаратуры, гісторыі Бе-

ларусі, сусветнай гісторыі XX стагоддзя, замежных мовах, курсах "Чалавек. Грамадства. Дзяржава" (для выпускнікоў 2003 г.) і "Чалавек і грамадства" (для выпускнікоў мінулых гадоў), матэматыцы, фізіцы, хіміі, географіі, біялогіі, выяўленчым мастацтвам, творчым тэсціраванні, курсе права (для выпускнікоў Юрыдычнага каледжа БДУ), асновах філасофіі (для асоб з вышэйшай адукацыяй), асновах эканамічнай тэорыі (для асоб з вышэйшай адукацыяй), асновах права (для асоб з вышэйшай

адукацыяй), па асновах функцыянавання сродкаў масавай інфармацыі (для асоб з вышэйшай адукацыяй), беларускай мове (для асоб з адукацыяй у аб'ёме базавай школы), па рускай мове (для асоб з адукацыяй у аб'ёме базавай школы), па замежных мовах (для асоб з адукацыяй у аб'ёме базавай школы), па матэматыцы (для асоб з адукацыяй у аб'ёме базавай школы).

Набыць выданне можна ў фае галоўнага корпуса на першым паверсе.



Адказны сакратар прыёмнай камісіі — начальнік галоўнага ўпраўлення вучэбнай і навукова-метадычнай работы дацэнт Віктар Васільевіч САМАХВАЛ

У Беларускім дзяржаўным ўніверсітэце надаецца вялікая ўвага фарміраванню кантынгенту студэнтаў. Адукацыйныя праграмы класічных універсітэтаў разлічаны на дастаткова высокую базавую падрыхтоўку навучэнцаў, наяўнасць у іх пэўных здольнасцей і схільнасцей да абранай прафесіі. У сувязі з гэтым прыёмная камісія на працягу ўсяго года праводзіць шэраг мерапрыемстваў, накіраваных на пастаянны пошук таленавітай моладзі і прафарыентацыйную работу па аказанні дапамогі абітурыентам у правільным выбары спецыяльнасці і, што не менш важна, стварэнне роўных умоў на ўступных экзаменах. Значную дапамогу абітурыентам у афармленні дакументаў асабовай справы, аказанні кансультацый, пасяленні ў інтэрнат акажа грамадская прыёмная камісія, у складзе

якой працуюць пераважна студэнты.

Прыёмная камісія падрыхтавала «Праграмы ўступных экзаменаў для паступаючых у Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт у 2003 годзе», у хуткім часе з'явіцца і адпаведны даведнік, у якім, акрамя правілаў прыёму і інфармацыйных матэрыялаў, будуць змешчаны ўзоры экзаменацыйных заданняў мінулага года.

Прыём дакументаў ад паступаючых пачнецца ўжо з 23 чэрвеня і для паступаючых на бюджэтную форму навучання завершыцца 4 ліпеня, таму трэба загадзя паклапаціцца аб атрыманні пашпарта, медыцынскай даведкі і іншых дакументаў, якія пацвярджаюць тыя або іншыя льготныя на залічэнне, калі такія ёсць у адпаведнасці з дзеючымі правіламі прыёму. Дакумент аб сярэдняй адукацыі падаецца ў прыёмную камісію



толькі ў арыгінале, што не дазволіць адначасова паступаць у іншыя ВНУ. Дакументы ад паступаючых на платную форму навучання будуць прымацца з 23 чэрвеня па 23 ліпеня. Асабліва сцю прыёму гэтага года з'яўляецца і тое, што да 15 жніўня будуць прымацца дакументы для ўдзелу ў конкурсе для залічэння на платнае навучанне ад асоб, якія не прайшлі па конкурсе ў БДУ або іншую дзяржаўную ВНУ. Уво-

гуле неабходна ўважліва вывучыць правілы прыёму і сачыць за ўсімі аб'явамі прыёмнай камісіі і не памыляцца пры перапісванні раскладу кансультацый і ўступных экзаменаў. Усё гэта дазволіць пазбегнуць непатрэбных хваляванняў пры паступленні ва ўніверсітэт. А па ўсіх пытаннях, якія могуць узнікнуць падчас экзаменаў і залічэння, неабходна звяртацца ў сакратарыят — туды, куды пададзены дакументы.



БЕЛАРУСКІ  УНІВЕРСІТЭТ

Выдаецца з 1929 года

Заснавальнік газеты —
БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ

Газета ўзнагароджана Ганаровай граматай
Вярхоўнага Савета БССР

15 мая 2003 года

Падпісана да друку 15.05.2003

Ум. друк. арк. 5

Зак. 465. Тыраж 2000 экз.

Газета зарэгістравана
Дзяржаўным камітэтам
Рэспублікі Беларусь па друку.
Рэгістрацыйнае пасведчанне № 149
ад 28 чэрвеня 1996 года.

Распрацоўшчык лагатыпа і
дызайну газеты У.У. Васюк

Газета надрукавана
ў РУП "Выдавецкі цэнтр БДУ"
220030, г. Мінск,
вул. Чырвонаармейская, 6

Рэдактар Т.М. КАЗАК

Адрас рэдакцыі:
220050, г. Мінск,
Універсітэцкі гарадок,
вул. Бабруйская, 7,
паверх 4, пакой 411,
тэлефон 209-53-45,
e-mail: Gazeta@bsu.by